

БАЙРАМ

Часопіс Беларускага грамадскага
згуртавання татар "Зікр уль-Кітаб"
і Мусульманскага рэлігійнага
аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь

2002 ВЫПУСК 42

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

ВЫПУСК № 42

**ЧАСОПІС
БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСКАГА
ЗГУРТАВАННЯ ТАТАР "ЗІКР УЛЬ-КІТАБ"
І МУСУЛЬМАНСКАГА
РЭЛІГІЙНАГА АБ'ЯДНАННЯ
Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ**

Мінск, 2002

БАЙРАМ. ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ. / Часопіс Беларускага грамадскага згуртавання татар "Зікр уль-Кітаб" і Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь, вып. № 42 – Mn., 2002, – 80 стар., наклад – 299 асобнікаў.

Часопіс "Байрам" – выходзіць з 1991 года. У ім змяшчаецца інфармацыя аб жыцці і дзейнасці мусульманскіх абшчын на Беларусі, аб асновах Іслама і правах мусульман, гісторыі і культуры беларускіх татар, важнейшых падзеях у мусульманскіх краінах. Разлічаны на татар, мусульман Беларусі, навукоўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй, культурай, мусульманскай рэлігіяй беларускіх татар. Выдаецца на правах унутранай дакументацыі Згуртавання татар "Зікр уль-Кітаб" і Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь.

Адказны за выпуск
Рэдактары

Ібрагім Канапацкі
Ісмаіл Александровіч,
Разалія Александровіч,
Яўген Гучок,
Дэмітры Чымбаевіч,
Таццяна Якубоўская
Дэмітры Чымбаевіч

Набор

На першай старонцы – фрагмент з трывпціха Алеся Цыркунова "Адвачнае съятло"

- © Беларускае грамадскае згуртаванне татар "Зікр уль-Кітаб"
- © Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

У імя Аллага Міласцівага, Міласэрнага!

*Салам алейкум, спадары і спадарыні,
супляменнікі-татары, усе мусульмане!*



Якубоўскі Я.А.,
загадчык рэдакцыі геаграфіі і геалогіі

Сёлета спаўняеца 70 гадоў з дня нараджэння Якуба Адамавіча Якубоўскага (1932–1998), выдатнага беларускага навукоўца, знакамітага энцыклапедыста, члена Праўлення Беларускага згуртавання татараў-мусульман «Аль-Кітаб», галоўнага рэдактара квартальніка «Байрам».

Народзіўся Якуб Адамавіч 20 красавіка 1932 г. у вёсцы Камай Паставскага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і рамесніка. У 1950 г. пасля заканчэння сярэдняй школы ў Відзах Браслаўскага раёна працеваў настаўнікам пачатковых класаў у розных школах таго ж раёна. У 1955 г. скончыў Мінскі настаўніцкі інстытут па спецыяльносці спецыяльнасці атрымаў вышэйшую адукцыю ў дэённым аддзяленні геаграфічнага аддзялення БДУ, які скончыў з адзнакай. У 1989 г. атрымаў вышэйшую адукцыю па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура на завочным аддзяленні Мінскага педагогічнага інстытута. Працеваў у навуковадаследчым інстытуце глебазнаўства (1962–1967 гг.), а ў 1967–1992 гг. – у выдавецстве «Беларуская энцыклапедыя імя Пятруса Броўкі», загадчыкам рэдакцыі геалогіі і геаграфіі. З яго ўдзелам створаны наступныя энцыклапедычныя выданні: «Беларуская савецкая энцыклапедыя» у 12-ці тамах, «Энцыклапедыя прыроды Беларусі» у 5-ці тамах, аднатомнік «Прырода Беларусі», «Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя» у 5-ці тамах на беларускай і рускай мовах, даведнікі пра абласныя цэнтры Беларусі, «Блакітная книга Беларусі» і інш. У складзе калектыву стваральнікаў 12-цітомнай

насці гісторыя, пазней па гэтай шу адукацыю ў Мінскім педагогічнаму інстытуце. У 1957–1962 гг. вучыўся на дэённым аддзяленні геаграфічнага аддзялення БДУ, які скончыў з адзнакай. У 1989 г. атрымаў вышэйшую адукцыю па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура на завочным аддзяленні Мінскага педагогічнага інстытута. Працеваў у навуковадаследчым інстытуце глебазнаўства (1962–1967 гг.), а ў 1967–1992 гг. – у выдавецстве «Беларуская энцыклапедыя імя Пятруса Броўкі», загадчыкам рэдакцыі геалогіі і геаграфіі. З яго ўдзелам створаны наступныя энцыклапедычныя выданні: «Беларуская савецкая энцыклапедыя» у 12-ці тамах, «Энцыклапедыя прыроды Беларусі» у 5-ці тамах, аднатомнік «Прырода Беларусі», «Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя» у 5-ці тамах на беларускай і рускай мовах, даведнікі пра абласныя цэнтры Беларусі, «Блакітная книга Беларусі» і інш. У складзе калектыву стваральнікаў 12-цітомнай

«Беларускай савецкай энцыклапедыі» за заслугі ў адраджэнні нацыянальнай свядомасці і культуры беларускага народа ў 1976 г. атрымаў званне лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР.

Пасля выхаду на пенсію актыўна працаваў на ніве культурна-нацыянальнага адраджэння беларускага і татарскага народаў. Ён ініцыятар стварэння і галоўны рэдактар квартальніка Беларускага згуртавання татар-мусульман «Аль-Кітаб» – часопіса «Байрам», які выдаецца з 1991 г., аўтар гімна беларускіх татар «Мы з іманам жывем на зямлі Беларусі» (музыка Дзінары Мазітавай); узнагароджаны медалём Міколы Шчакаціхіна і занесены ў книгу гонару «Рупліўцы твае, Беларусь» (1998); працаваў над стварэннем энцыклапедычнага даведніка «Татары Беларусі, Літвы і Польшчы» (энцыклапеды для татар); склаў слоўнік гэтага выдання. Падрыхтаваў каля 1000 артыкулаў і апублікаваў у «Байраме» больш за 300 пробных артыкулаў для гэтай энцыклапедыі па рознай тэматыцы; вывучаў гісторыю старажытных дваранскіх родаў татар Беларусі; збіраў звесткі пра слынных дзеячаў Беларусі татарскага паходжання; гуртаваў вакол квартальніка аўтарскі калектыв краязнаўцаў, гісторыкаў, нацыянальна свядомых татараў і беларусаў.

Памёр Якуб Адамавіч 14 верасня 1998 г. «Смерць слынных асобаў заўсёды ўспрымаецца як вялікая трагедыя, – пісаў прафесар Л. Лыч. – Калі ж памірае такі чалавек дробнай па колькасці людзей этнічнай групы, яго адыход на вечны спачын шматкроць павялічвае гэту трагедыю. Думаю, акурат так расцэнывае татарская абшчына смерць свайго дарагога, незабытага сына Якуба Якубоўскага. Да глыбіні душы ўзрушила яна і многіх беларусаў, якія ведалі Якуба, падтрымлівалі з ім цесныя сяброўскія сувязі, удзельнічалі ў розных сумесных культурна-адраджэнскіх мерапрыемствах». Пахаваны Я. Якубоўскі на мусульманскіх могілках (*мізары*) у гарадскім пасёлку Смілавічы Чэрвеньскага раёна Мінскай вобласці.

З нагоды 70-й гадавіны з дня нараджэння Якуба Адамавіча Якубоўскага Беларускае грамадскае згуртаванне татар «Зікр уль-Кітаб» разам з Мусульманскім рэлігійным аб'яднаннем ў Рэспубліцы Беларусь 29 красавіка праводзяць літаратурна-музычную вечарыну. Юбілею галоўнага рэдактара, якім Я. Якубоўскі быў на працягу 1991–1998 гг. прысвечаны гэты нумар «Байрама». У яго ўвайшлі як арыгінальныя артыкулы, гэтаксама і тыя, што друкаваліся на старонках розных выданняў: артыкулы Я.А. Якубоўскага, яго гімн, а таксама некаторыя ўспаміны сябrou Якуба Адамавіча. Больш падрабязна пра Я. Якубоўскага можна прачытаць у выданнях:


Маліноўскі М. Жывая і стваральнная легенда беларускага і беларуска-татарскага народаў. «Байрам», 1997, № 1; Канапацкі І. Памяці брата. «Культура», 1998, № 38; Шкуратаў І., Якубоўская Т. Якаў Адамавіч Якубоўскі. Літасфера, 1998, № 9; «Байрам», 1998, № 3, сс. 3–50.; Л.Лыч. Дзейнасць Якуба Якубоўскага ў лютэրку нацыянальна-культурнага адраджэння татараў Беларусі. «Байрам», 1999, № 1, сс. 18–32).

У чарговым томе энцыклапедыі гісторыі Беларусі будзе змешчаны артыкул пра Я. Якубоўскага напісаны І. Канапацкім і М. Маліноўскім.



Сура чатырнаццатая – Ібрагім

У імя Аллага Міласцівага, Міласэрнага!



31 (26). А прытча аб паганым слове – яно, як паганае дрэва, якое выдзіраецца з зямлі, – няма ў яго трываласці.

32 (27). Аллаг умацоўвае тых, што ўверавалі, словамі цвёрдым у жыцці блізкім і ў жыцці далёкім; і зводзіць са шляху несправядлівых, і творыць Аллаг, што пажадае.

33 (28). Хіба не бачыў ты тых, якія памянялі міласць Аллага на бязвер'е і пасялі народ свой у жытло пагібелі –

34 (29). у пекле, у якім яны будуць гарэць? И агіднае гэта знаходжанне!

35 (30). Зрабілі яны для Аллага роўных, каб збіць з Яго шляху. Скажы: «Цешцесь, бо шлях ваш – у агонь!»

36 (31). Скажы рабам Маім, якія ўверавалі, няхай яны выстайваюць на малітве і ахвяруюць з таго, што Мы далі ім, тайна і яўна, перш чым наступіць дзень, калі няма абмену і сяброўства.

37 (32). Аллаг – той, што стварыў нябесы і зямлю, і звёў з нябес ваду, і вывеў ёю плады, што выпалі на вашу долю, і падпарадкаваў вам караблі, каб яны хадзілі па моры па Яго загаду, і падпарадкаваў вам рэкі, (33). і падпарадкаваў вам сонца і луну ў працы, і падпарадкаваў вам ноч і дзень, (34). і даў вам усё, што вы просіце. И калі вы будзеце лічыць міласць Аллага, то не злічыце яе. Сапраўды, чалавек – крыўдзіцель, няўдзячны!

38 (35). Вось сказаў Ібрагім: «Госпадзі! Зрабі гэты горад бяспечным і аддалі мяне і маіх дзяцей, каб мы не пакланяліся ідалам.

29 (24). Хіба ты не бачыў, як Аллаг прыводзіць прытчай добрае слова – яно як дрэва добрае: корань яго цвёрды, а галіны ў нябесах...

30 (25). Яно прыносяць свае плады і кожнае імгенніне з дазволу свайго Господа. И даводзіць Аллаг прытчы людзям, – магчыма, яны апамятаюцца!

وَأَتَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعْدُوا فَغَمَتْ اللَّهُ لَا تَخْضُوهَا
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ³⁶ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ
 رَبِّي أَخْلُلْ هَذَا الْبَلْدَةَ أَمْنًا وَأَجْبَنْ وَنَجَّ أَنْ تَبَدَّدَ
 الْأَصْنَافُ³⁷ رَبِّي إِنَّهُ أَضْلَلَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
 فَتَنَّ تَبَعِينَ فَإِنَّهُ مِنْهُ وَمَنْ³⁸ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
 رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرْبِي بِوَادِي غَيْرِ ذِي رَزْعٍ
 عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَمْرَاءِ رَبَّنَا يَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَةً³⁹ مِنَ
 النَّاسِ تَهْوِي لِيَهُمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تَخْفِي وَمَا تُعْلِمُ⁴⁰ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ⁴¹ * الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبْرَى سَمِيعًا وَلَا شَوِقًا إِنَّ رَبَّهُ
 لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ⁴² رَبِّي أَجْعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ دُرْبِي
 رَبَّنَا وَقَبِيلَ دُعَائِهِ⁴³ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِهِ وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ⁴⁴ وَلَا تَخْسِبَنَّ اللَّهَ عَنْكَ فِلَأَعْمَامَ يَعْمَلُ
 الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخَرُهُمْ لِيَوْمٍ شَخْصٌ فِيهِ الْأَبْصَارُ

39 (36). Госпадзі! Дык яны зблі са шляху многіх людзей, а хто пойдзе следам за мной, той – ад мяне, а хто не паслухаецца мяне... дык Ты даруючы, міласціві!

40 (37). Госпадзі, я пасяліў з майго патомства ў даліне, дзе няма злакаў, у Твойго дома свяшчэннага. Госпадзі наш! Няхай яны выстайваюць малітву, і зрабі сэрцы людзей схільнымі да іх і даруй ім плады, – магчыма, яны будуць удзячныя!

41 (38). Госпадзі наш! Ты ведаеш, што мы хаваем і што знаходзім. Не схаваецца ад Аллага нічога на зямлі і ў нябесах! (39). Хвала Аллагу, які даў мне на старасці Ісмаіла і Ісхака! Сапраўды, Гасподзь мой, – Ён чуе заклік!

42 (40). Госпадзі, зрабі мяне выстайваючым малітву і з маіх нашчадкаў. Госпадзі наш! I прымі мой заклік: (41). Госпадзі наш! Даруй мне, і майм бацькам, і вернікам у той дзень, калі наступіць разлік!»

43 (42). I не думай, што Аллаг нядбае аб тым, што твораць грэшнікі. Ён адтэрміноўвае ім да дня, калі вочы іх закацяцца,

44 (43). утаропяцца паспешліва з узнятymі ўверх галовамі, вочы да іх не вяртаюцца, а сэрцы іх – паветра. (44). Навучай жа людзей аб тым дні, калі прыдзе да іх пакаранне!

45. I скажуць тыя, што былі крыўдзіцелямі: «Госпадзі наш! Адтэрмінуй нам да блізкай мяжы, –

46. мы адкажам на Твой заклік і пойдзем следам за пасланцамі». Хіба ж вы не давалі клятву раней, што няма ў вас змены?

47 (45). I вы пасяліліся ў жыллі тых, якія пакрыўдзілі саміх сябе, і стала зразумелым для вас, як Мы паступілі з імі і давілі Мы вам прытчы, (46). а яны хітравалі сваёй хітрасцю, але ў Аллагу ўся іх хітрасць, калі б нават ад хітрасці іх і горы рухаліся.

48 (47). Не лічы Аллаг парушаючым Сваё абяцанне Свайм пасланнікам: бо Аллаг слаўны, уладальнік помсты

49 (48). у той дзень, калі зямля будзе заменена іншай зямлём, і – нябёсы, і паўстануць перад Аллагам, адзіным, магутным!

50 (49). I ўбачыш ты грэшнікаў у той дзень, звязаных ланцугамі.

51 (50). Адзенне іх са смалы, твары іх засцілае агонь, (51). каб Аллаг аддаў душы тое, што набыла. Сапраўды, Аллаг хуткі ў разліку!

52 (52). Гэта – паведамленне для людзей, і няхай павучаюць ім і няхай ведаюць, што Ён – Бог, адзіны, і няхай апамятаюцца ўладальнікі розума!



ДЗЕЙНАСЦЬ ЯКУБА ЯКУБОЎСКАГА Ў ЛЮСТЭРКУ НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАГА АДРАДЖЭННЯ ТАТАРАЎ БЕЛАРУСІ

Вырашэннем якіх бы актуальных і важных, вялікіх праблемаў ні займаўся той ці іншы народ, у яго здзяйсненнях заўсёды вельмі яскрава вызначаецца адметная роля найбольш буйных асобаў. Гэтая роля падаеца яшчэ больш выразней, калі размова датычыць невялікіх па колькасці народаў, нацыянальных меншасцяў. Да катэгорыі апошніх адносяцца і беларускія татары. Таму ва ўсім tym, што ім удалося дасягнуць, пачынаючи ад канца 80-х гадоў нашага стагоддзя, у нацыянальна-культурным адраджэнні постаяць такога славутага змагара за гэту святую, гісторычнай вартасці ідею, як Якуб Якубоўскі ва ўсёй сваёй велічы добра бачыцца і ў бяззоркавую ноч і пры густым дзённым тумане. Ці размова заходзіць пра ўтварэнне Беларускага згуртавання татараў-мусульманаў "Аль-Кітаб" і заснаванне іх друкаванага перыядычнага органа – штоквартальніка "Байрам. Татары на зямлі Беларусі", ці пра падрыхтоўку і правядзенне навукова-практычных канферэнций па татарскай прамлематыцы, закладку мусульманскай мячэці ў Мінску, арганізацыю нядзельных школ для татарскіх школ, ці пра ладаванне святочных мерапрыемстваў з нагоды 600-годдзя пасялення татараў-мусульманаў у Вялікім Княстве Літоўскім – усюды перад намі паўстае не ценъ, а фігура Якуба Якубоўскага. Праўда, ён-то неяк умеў вельмі спрытна хаваць сябе ў ценъ і заставацца незауважаным не толькі для старонняга вока, але і для блізкіх сяброў, з якімі нястомна працаваў на карысць татарскай справы. Шмат хто ведае, што Якуб Якубоўскі з'яўляўся нязменным галоўным рэдактарам 1–27-га нумароў часопіса "Байрам", але дзе, у якім з нумароў яго гэта пазначана? Не знайдзем такога. Больш того, што ў шэрагу нумароў гэтага перыядычнага выдання мы не знаходзім імя Якуба Якубоўскага нават сярод рэдактарскай групы. Не думаю, што такая канспірацыя выклікалася нейкімі надзвычай важнымі абставінамі. Відаць, з прычыны



вялікай сціпласці, гэтак уласцівой дадзенаму чалавеку, ён проста сам не ўносіў свайго прозвішча ў склад рэдкалегіі, на што ніхто з яе сяброў не звяртаў на гэта асаблівай увагі, паколькі не сумніваўся ў прыналежнасці яму галоўнай ролі ў выхадзе кожнага нумара "Байрама". Але ці ўсе з чытачоў ведалі пра гэта, беручы ў

рукі часопіс? Несумненна, не ведалі. Гэтага не будуць ведаць і з гадамі, што не дасцьмагчымасці скласці правільнае ўяўленне пра ўклад Якуба Якубоўскага ў станаўленне і развіццё татарскай пе-рыёдкі на Беларусі. Незалежна ад таго, па чыёй віне мы не бачым імя гэтага выдатнага чалавека там, дзе яно павінна прысут-нічаць, падобная з'ява не мае ніякага права для апраўдання. Народ павінен ведаць сваіх герояў, а тым больш такая невялікая па коль-касці этнічная супольнасць, якой з'яўляюцца беларускія татары.

Добра ведаючы, што на працыгую выдання ўсіх 27-мі нумароў штоквартальніка "Байрам" яго галоўным дойлідам быў Я.Якубоўскі, сцверджу, што з гэтай нялёгкай, вельмі адказнай функцыяй ён спраўляўся на выдатна з плюсам. Паводле раздзелаў часопіс вельмі арыгінальны, мала ў чым падобны на іншыя такога роду перыядычныя выданні. У ім ававязкова знайдзеш штосьці важнае, асабліва для мусульман, з іх Кур'ана, карысныя ўрыўкі з іншых кніг рэлігійнага зместу. З цікавасцю чытаецца даведачны матэрыял з задуманага да выдання "Энцыклапедычнага даведніка". І зусім апраўдана, што з першага і да апошняга нумароў "Байрама" ён прыстойна спраўляўся з функцыяй быць генератарам гістарычнай памяці беларускіх татараў. Кожны, хто знайшоў бы вольны час і ўважліва прачытаў усе гістарычныя артыкулы "Байрама", даволі дакладна ведаў бы гісторыю беларускіх татараў. Веды пра іх дапаўняюцца яшчэ і тым, што рэдакцыя часопіса ахвотна дае магчымасць выступіць на яго старонках аўтарам і па тых праблемах гісторыи Беларусі ўвогуле, без раскрыцця якіх немагчыма было б стварыць больш-менш поўны малюнак і па гісторыі яе татараў. Такой практикі, якую гэтак актыўна ініцыяваў галоўны рэдактар часопіса "Байрам" Я.Якубоўскі варта прытырмлівацца і надалей, бо карысць ад яе відавочная. За надзвычай станоўчае і нават фенаменальнае трэба прызынць, што за 600-гадовае жыццё татараў на Беларусі яны не зрабіліся абыякавымі да таго, што адбывалася на працыгую гэтага перыяду на іх прарадзіме. Улічваючы такое, рэдакцыя часопіса "Байрам" вельмі правільна паступае, што не застаецца ў даўгу перад сваімі чытачамі, што не страцілі такога святога пачутця. Ім дадзена столькі гістарычнага матэрыялу пра паволжскіх і крымскіх татараў, што яго хапіла б пры адпаведнай апрацоўцы на дзесяткі курсавых і дыпломнных прац, што выконва-юцца студэнтамі вышэйшых навучальны ўстаноў. Знаёмыства з та-кім матэрыялам не толькі ўзбагачае гістарычную памяць беларус-кіх татараў, але і дае магчымасць лепш зразумець сваю прыналеж-насць да шматмільённай татарскай супольнасці свету. Лічу, што і надалей такія матэрыялы павінны займаць належнае месца на старонках штоквартальніка "Байрам".

Цалкам апраудана змяшчэнне з нумара ў нумар у гэтым часопісе крымскататарска-беларускага слоўніка. Знаёмячыся з яго па-асобнымі словамі, адразу адчуваеш прыгажосць, самабытнасць крым-скататарскай мовы. Не перабольшу, калі скажу, што выпускам крым-скататарска-беларускага слоўніка будзе ўнесены каштоўны ўклад у цюркскае і беларускае мовазнаўства. Гэтага ўкладу проста нельга будзе не заўважыць. Істытуту мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь.

Ёсьць у часопіса "Байрам" і шмат іншых станоўчых бакоў, за што трэба дзякаваць найперш яго галоўнаму рэдактару. Сваім укладам у жыщё гэтага цікавага перыядычнага выдання яго першая асoba заслугоўвае права на неўміручаць у памяці беларускіх татараў. Таму мяне нямала здзівіла афіцыйная інфармацыя на старонцы трэцяга нумара часопіса "Байрам" за 1998 г. Там зменшчаны загад аб узнагароджанні Ганаровай граматай Дзяржкамітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь асобаў, якія маюць значныя дасягненні ў справе татарскага адраджэння. Такіх асобаў (*агульны колькасцю 4 чалавекі*) вызначыла Праўленне Беларускага аб'яднання татараў-мусульманаў "Аль-Кітаб". У дачыненні да кожнага з усіх чатырох пералічаных асобаў не можа быць аніякіх пяречніц. Толькі губляешся ў здагадках, а чаму ў спісе на ўзнагароду Ганаровай граматай адсутнічае Якуб Якубоўскі? Тады і колькасць узнагароджаных была б не чатыры, а пяць. Апошняя ж лічба куды больш прывабная за першую.

Не толькі сівая мінуўшча, але і сучаснасць даюць нам безліч прыкладаў цеснага сужыцця беларусаў з татарамі. Таму, каб гаварыць, аналізаваць праблемы, што стаяць перад беларускімі татарамі на рубяжы XX і XXI стагоддзяў, другога і трэцяга тысячагоддзяў, трэба хоць у самых агульных рысах сказаць пра такога роду беларускія праблемы.

На вялікі здзіў, беларусы, доўгі час (з 1 студзеня 1919 г.) жывучы ва ўласнай дзяржаве – Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы (БССР) – дзесьці прац 20-30 гадоў ужо ўшчыльную сутыкнуліся з праблемай захавання сябе як самабытнага этнасу. Цяпер нам добра зразумелыя прычыны такай трагедыі: БССР не была як след беларускай дзяржавай; КПСС у дачыненні да яе, як і да іншых саюзных рэспублік, праводзіла русіфікатарскую палітыку. І як вынік, беларусы, будучы за ўсе нацы і народнасці СССР найбольш блізкімі да рускіх па культуры і мове, асімілёўваліся самімі паскоранымі тэмпамі. Прыйніць размах асіміляцыйных пракцэсаў, але не цалкам зліквідаваць іх, дапамагла абвешчаная генеральным сакратаром ЦК КПСС Міхаілам Гарбачовым перабудова. Усё, што на гэты час засталося здаровым, прыродна чыстым, не засмечаным у зношаным беларускім арганізме, прыйшло ў рух. На паверхню ўсплыло і вельмі хутка набыло шырокую папулярнасць у народзе даўно забытае слова Адраджэнне.

Зусім заканамерна, што разам з нацыянальным рухам тытульнага народа Беларусі, адбылося абуджэнне ўсіх яе этнічных супольнасцяў, у тым ліку і адной з самых старажытных на нашай зямлі – татарскай. Прычым усе гэтыя супольнасці сталі ратавацца не ад нацыянальнага ўціску тытульнага народа, як гэта практычна бывае ва ўсіх поліэтнічных дзяржавах, а ад русіфікацыі. Вось у такім гуртавым змаганні і адбывалася яднанне ўсіх нацыянальных рухаў на Беларусі, асяродкам якой стаў нацыянальны рух яе карэннага насельніцтва. Па гэтай прычыне актыўісты беларускага нацыянальна-культурнага Адраджэння не толькі не перашкоджалі, а, наадварот, усяляк садзейнічалі прыходу ў такі прагрэсіўны рух усіх этнічных супольнасцяў нашага краю. У належнай меры адчулі на сабе гэта і беларускія татары, што толькі спрыяла актыўізацыі іх удзелу ў нацыянальна-культурным адраджэнні.

Як і прынята ва ўсіх падобных выпадках, беларускія татары пачалі з самаарганізацыі: стварылі ў 1991 г. Беларускае згуртаванне татараў-мусульман "Аль-Кітаб", і ў гэтым жа годзе заснавалі свой перыйдыхны орган – штоквартальнік "Байрам", абсалютная большасць матэрыялаў якога публікуеца на беларускай мове. Толькі вось вялікая недарэчнасць, што ўсе гэтыя лёсавызначальныя ў жыцці нашых татараў з'явы не знайшли ніякага адлюстравання ў "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі". Відаць, не дагледзелі ні беларусы, ні татары. Гэтую памылку трэба аваязкова выправіць у адпаведным томе "ЭГБ" на літару "Т", унёшы дэфініцыю "татары беларускія", у якой разам з іншымі пытаннямі асвятліць і як сучаснае нацыянальна-культурнае становішча.

Хапіла ў нашых татараў сілы імагчымасцяў, каб разам з беларускімі навукоўцамі і культурнымі дзеячамі правесці ўжо ў 1993 г. вельмі шматзначную навукова-практычную канферэнцыю на тэму "Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы". Падобнага роду канферэнцыі адбываліся і пазней. Апошняя з іх у сакавіку 1997 г. – "Праблемы вывучэння і захавання культурнай спадчыны татарскага народа на Беларусі".

Такой актыўізацыі нацыянальнага жыцця татары вельмі прыстойна сустрэлі і адзначылі ў лістападзе 1997 г. 600-годдзе свайго з'яўлення на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, законным спадкемцам якога ёсьць сучасная наша дзяржава – Рэспубліка Беларусь. Маюцца пэўныя пазітыўныя зрухі ў арганізацыі мусульманскіх школ для навучання беларускіх татараў, для працы ў якіх запрашаюцца і студэнты-арабы, што вучацца ў ВНУ нашай краіны. Унікальны з'явіць стане выданне "Энцыклапедыі для беларускіх татараў", над падрыхтоўкай якой працуець многія навукоўцы краіны, незалежна ад іх нацыянальнага паходжання. Тэрміны, якія ўвойдутьць у энцыклапедычны даведнік, рэгулярна падаюцца ў часопісе "Байрам" і гэта вельмі правильна, бо з'яўляеца магчымасць з дапамогай чытачоў штосьці змяніць, падкарэктніваць, унесці нейкую новую дэфініцыю. З цягам часу, як вызначыцца рэдакцыя "Энцыклапедыі для беларускіх татараў", ёй дарэчы было б прысвоіць імя Якуба Якубоўскага, бо акурат яму належыць задума ў складанні такай кнігі.

Тое, што распачалі з належным размахам татары Беларусі на рубяжы 80-90-х гадоў не магло не быць заўважаным іх супляменнікамі з іншых рэспублік, а пазней і з краін СНД. Большаясць з глыбокім паразуменнем паставілася да такіх звестак і пачала падтрымліваць гэты рух і словам, і справай. Але выказваліся і паражэнчыя настроі. Гутут ніяма нічога дзіўнага, бо працэсы дэнациянализациі гэтай этнічнай супольнасці дайшлі да самай крытычнай адзнакі. Таму я вельмі высока стаўлю, што настойлівия пошукуі шляху нацыянальна-духоўнага адраджэння беларускімі татарамі ніколікі не аслабляліся ад таго, што хтосьці з іх аднаверцаў і блізкіх па крыві прадказваў, што гэтаму адраджэнню нібыта ніяк не удасца здзейсніцца, бо не той час, ні тыя ўмовы. На чым баку праўда, пакажа час. Лічу, калі разумна выкарыстаць усе найбольш істотныя фактары адраджэння, яно зусім небесперспектыўнае. Галоўнае, што ў яго яшчэ ёсьць і людскія рэззервы. Патрэбна мэтанакіраваная, глыбокаасэнсаваная растлумачальная праца ў асяроддзі

татарскага насельніцтва Беларусі незалежна ад того, іх карані ўходзяць у вобласці Крыма, Паволжа ці ў якія-небудзь іншыя тэрыторыі – расялення гэтых шматлікіх , але блізкіх паміж сабою адгалінаванняў дадзенай этнічнай супольнасці мусульманскіх народоў. Пры правядзенні растлумачальнай працы асаблівую ўвагу трэба звярнуць на асобаў татарскай нацыянальнасці з высокай эрудыцыяй, занятых у розных сферах наўку, культуры і адукцыі, надзеленых прыродай здольнасцямі кампазітара, музыканта, спевака, мастака, пісменніка, журналіста і г.д. Далучэнне такіх людзей да нацыянальна-адраджэнскага руху беларускіх татараў істотна ўмацуе яго. Толькі трэба рабіць усё так, каб нована далаучаныя да такога руху татары-мігранты на Беларусь накшталт яе гістарычных татараў былі моцна інтэграванымі і ў яе прыроднае нацыянальна-культурнае жыщё, а не прыносілі б ў яго, будучы моцна зруспіфікаванымі, рускія традыцыі, бо ў такім выпадку акажуцца ў пройгрышы не толькі інтарэсы карэннага насельніцтва нашай краіны, але і яе адной з самых старажытных этнічных супольнасцяў – татарскай. Яе адраджэнне і развіццё не павінна адбывацца за кошт размывання нацыянальнага патэнцыялу тытульнага народа Рэспублікі Беларусь. І яно не здарыцца, калі ў татарскім жыцці, як гэта назіралася на працягу ўсёй гісторыі і ў нашыя дні, будуть разумна спалучачца інтарэсы гэтай этнічнай меншасці з інтарэсамі народа, на тэрыторыі якога яна знайшла сабе надзеіны прытулак. Калі ж дапусціць такое, што ў жыцці татараў, акрамя развіцця ўласна сваіх духоўных пачаткаў, што зусім заканамерна і натуральна, становіць сцвярджаща, умацоўваща пазіцыі яшчэ і элементаў небеларускай культуры, дык гэта не толькі адмоўна адаб'еца на патэнцыяле ўсяго беларускага ў краіне, але і парушыць усталіваныя паміж ім і татарскім спаконвечным згоду і ўзаемапаразуменне.

Не без жалю вымушаны засведчыць, што факты парушэння паасобнымі прадстаўнікамі этнічных супольнасцяў нацыянальных інтарэсаў беларускага народа не так ужо і рэдка сустракаюцца ў нас. І гэта нядзіўна. Дзяржаўныя дзеячы-асімілятары ўсіх часоў наўбылі вельмі багатыя вопыт дэнацыяналізацыі народаў з дапамогай іх суплеменнікаў ці прадстаўнікоў іншых народаў, да якіх часцей за ўсё належалі самі такія дзеячы. Калі ў царскай Расіі русіфікацыя школ на Каўказе адбывалася не з такім размахам, як таго жадала самадзяржаўце, яно свядома прызначыла на пасаду міністра адукцыі краіны асобу армянскай нацыянальнасці ў надзеі, што толькі яна зможа ўкараніць рускія культурна-моўныя традыцыі ў народную адукцыю таго бунтарскага, неспакойнага расійскага рэгіёна і найперш самой Арменіі, насельніцтва якой узгадаванне маладых пакаленняў будавала толькі на сваіх уласных асновах. Новы міністр адукцыі Расіі моцна іх раструшчыў. У сферу асветы Арменіі, як і суседніх ёй Азербайджана і Грузіі, шырокім патокам хлынулі пачаткі рускай педагогікі, якім не маглі як след супрацьстаяць іх нацыянальныя сустэмы адукцыі. У Арmenіі на роднай мове працягвалі наўчаньці дзеяць толькі ў царкоўнапрыходскіх школах (*у Беларусі ж і такога не дапускалася*), якія ствараліся на сродкі прыходу і царквы. "Ва ўрадавых школах

панаваў русіфікаторскі рух, і ўсе прадметы праходзіліся на рускай мове".*

Марна было б спадзявацца, што нашыя дзяржаўныя мужы, адкрыта праводзячы палітыку дэнацыяналізацыі маладых пакаленняў, а таксама іншыя асобы, надзеленыя ўладай, не будуць старацца выкарыстаць дзеля гэта некаторых прадстаўнікоў этнічных меншасцяў Беларусі. Вось адзін з прыкладаў, што ўжо трапіў у перыядычны друк.

Як вядома, у Мінску доўгі час узорнай школай па беларусізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу з'яўлялася школа № 82. З 1992/93 н.г. тут ужо ўсе першыя класы па мове навучання былі беларускімі. Адразу пасля сумнавядомага моўнага рэферэндуму 1995 г. сюды, як і ва ўсе іншыя школы краіны, у лічаныя дні прыйшло за подпісам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь распрадажэнне з указаннем забяспечыць усім бацькамі права вучыць дзяцей на той мове, на якой яны пажадаюць. Пярэчыць такому міністэрскаму дакументу ніхто не збіраўся, але не спынялася і асветніцкая праца з бацькамі аб ролі роднай мовы ў фармаванні маладых пакаленняў беларускага народа. Добра дасведчаная ў гэтым лёсавызначальным для кожнай нацыі пытанні бацькі трывала стаялі за навучанне іх дзяцей на беларускай мове. Гэтая пазыцыя, аднак, была не даспадобы для кіраўнікоў сістэмы адукацыі, і яны пайшлі на замену дырэктара школы Н. Гапонавай – вялікай прыхільніцы і змагаркі за беларусізацыю адукацыі. У лістападзе 1995 г. ёй загадана было ўступіць месца педагогу з прозвішчам, што носяць прадстаўнікі мусульманскага свету – А. Салахітдзінавай. Асобам з небеларускімі прозвішчамі (*нават і па мужу*) трэба вельмі асцярожна, а лепш і зусім не ўмешавацца ў пытанні, што датычаць самых тонкіх струнаў нацыянальнага жыцця беларусаў на іх гістарычнай тэрыторыі. Гэта цалкам іх клопат. Дапамагчы-то можна ўмацаванню нацыянальнага патэнцыялу беларускага народу ў розных сферах яго жыцця, а вось расхістваць, разбураць яго – гэта ўжо злачынства. Такімі антыбеларускімі дзеяннямі можна наклікаць не толькі справядлівы гнеў на самога сябе, але і несправядлівы гнеў на юю туго нацыянальную меншасць, да якой належыць асоба, што займаецца такой разбуральнай дзейнасцю. Вельмі лёгка падпашыць пад русіфікаторскі настрой, які запанаваў у адукацыі пасля рэферэндуму 1995 г., А. Салахітдзінава стала настойліва і заўсяць рыхтаваць пасля адпаведнай працы з бацькамі і настаўнікамі наступ на беларускую мову, упэйненая, што ў гэтым абавязковка будзе мець неабходную падтрымку ва ўпраўленні адукацыі Мінгарвыканкамама. Каб справа па лініі дзябеларусізацыі школы ішла з большым поспехам, туды ў жніўні 1997 г. накіравалі і такіх самых поглядаў завуча Л. Іеўлеву. І вось дзякуючы вялікім клопатам і старанням гэтих двух далёкіх ад беларускай нацыянальнай ідэі педагогаў, ужо з 1997/98 н.г. у школе адмовіліся ствараць беларускамоўную класы, хоць заявы ад бацькоў на арганізацыю такіх класаў і паступалі. Акрыленае такімі "поспехамі" кіраўніцтва школы пачало вынішчэнне беларускамоўных 2-іх, 3-іх, 4-ых і ўсіх

* Педагогическая энциклопедия. М., 1930, с. 641.

наступных класаў. У 1998/99 н.г. у колішній беларускамоўнай школе засталося толькі тры класы, у якіх дзяцей навучалі на нацыянальны мове карэннага насельніцтва краіны.

У праціглагасць сказанаму вышэй прыгадваецца такі выпадак з майго ўласнага жыцця. На працягу 1954/55 – 1956/57 навучальных гадоў я выкладаў гісторыю СССР, філософию і ваенную справу ў Юматайскім сельскагаспадарчым тэхнікуме Башкіры, пра педагогічны калектыв якога я захаваў самыя цёплыя ўспаміны і нават дазволіў сабе на пачатку 90-х гадоў наведаць гэтую незабытую мною ўстанову. Час маёй працы ў ёй супаў з хрушчоўскай адлігай, якая дала магутны штуршок нацыянальнім рухам у СССР, у tym ліку і ў Башкіры. Выразна адчувалася гэта і сярод выкладчыкаў тэхнікума башкірскай і татарскай нацыянальнасцяў. Кінулася ў очы, што раптам усе яны загаварылі паміж сабою на нацыянальных мовах на перапынках, проста ў волыны ад асноўнай працы час. Пераважна гэтыя мовы гучалі, калі выкладчык аказваўся ў асяроддзі башкірска-татарскай моладзі, на долю якой прыпадаў даволі высокі працэнт навучэнцаў. На пасяджэннях жа педагогічных саветаў пры звароце да ўсіх прысутных выкладчыкі карысталіся толькі рускай мовай. Шмат каму з рускамоўных выкладчыкаў тэхнікума крайне не падабалася такая рэзкая моўная метамарфоза ў башкірска-татарскім асяроддзі. І як гэта часта практиковалася ў савецкі час, нейкім асобамі быў падрыхтаваны для паслання на adres Башкірскага абкама камуністычнай партыі ліст, у якім звярталіся з просьбай паўплываць на стан моўнай сітуацыі ў педагогічным калектыве, каб у прысутнасці рускамоўных калегаў башкіры і татары і ў неафіцыйнай абстаноўцы не зносліся паміж сабой на сваіх родных мовах. Прапанавалі і мне, адносна яшчэ маладому паводле ўзросту (*пераваліла ўсяго толькі за 25 гадоў*) і выкладчыцкай працы (*стажу трохі больш за трох гадоў*) педагогу падпісаць той ліст, на што быў дадзены прыкладна такі адказ: *"Для Башкіры я прышлы чалавек (пражыў прыкладна трох гадоў) і не ўпэўнены, што застануся тут надоўга цi навекі. Мову ж зносян вa ўсіх сферах грамадскага жыцця, павінны выбіраць карэнныя жыхары той цi іншай саюзнай альбо аўтаномнай рэспублікі".* Пачуць такое ад чалавека тыповай славянскай зношнасці было вельмі дзіўным, але ўгаворваша не сталі. Дзесьці праз паўмесяца з абкома партыі прыехала ў тэхнікум высокая асoba мясцовай (*башкірскай цi татарской*) нацыянальнасці. Тут партыйны орган Башкіры зыходзіў з правільнай пазіцыі, што моўнае башкіра-татарскае пытанне трэба вырашаць з дапамогай толькі прадстаўнікоў карэннага насельніцтва гэтай аўтаномнай рэспублікі. Спачатку камандзіраваная асoba сустракалася з выкладчыкамі башкірскай і татарскай нацыянальнасцяў, а затым і з усім педагогічным калектывам. Ад яе пачулі прапанову, што ў прысутнасці рускамоўных башкір і татары ў памяшканні тэхнікума павінны размаўляць паміж сабою толькі па-руску. Пярэчанняў не было, бо разумелі, што хрушчоўская адліга не мела мэтай асабліва моцна абуджаць нацыянальныя пачуцці нярусіскіх народаў. Адчувалася, што ніхто з башкіраў і татараў не вынес анікай радасці ад такога вырашэння моўнага пытання. Канфлікт быў загнаны ва ўнутро. Знешне адносіны

паміж людьзьмі розных нацыянальнасцяў выглядалі нібыта вельмі прыстойна, а што было ў глыбінах душы башкіраў і татараў – цяжка сказаць. Сам жа я ў адносінах да сябе адчуваў з іхняга боку нейкую павагу. Відаць, з цягам часу даведаліся, якую пазіцыю па моўным пытанні займаў той ці іншы з рускамоўных выкладчыкаў. Ніколі не думаў, што калі ў 1991 г. наведаў Юматайскі тэхнікум і сустрэўся з тымі, з кім працаў у 1955–1957 гг., яны мне нагадаюць пра туго сітуацыю і, пахлопаўшы па плячы, скажуць: "Спасибо, Леонід Міхайловіч, за поніманіе і сочувствіе нашым нацыональным, языковым проблемам". Думаю, што ніколі не ўдаца пачуць такіх слоў на свой адрас А. Салахітдзінавай і Л. Іеўлевай за разбурэнне нацыянальных асноў мінскай школы № 82. Цяпер гэтыя педагогі, бяспречна, ў пашане ў прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, бо дапамагаюць ім праводзіць палітыку русіфікацыі ў агульнаадукацыйнай школе. Але так не можа доўжыцца бясконца. Недалёкі той час, калі беларускі народ зразумее, што нацыянальная школа – гэта галоўны, незаменны сродак выратавання ад этнічнага вымірання і ўсім гуртам рушыць у паход за стварэнне такіх навучальных устаноў. Усе, хто некалі чыніў і сёняня чыніць перашкоды стварэнню, дзеёнасці беларускіх нацыянальных навучальных устаноў, не заслужаць пахвалы ў нашага народа. Не веру, што ў яго не хопіць розуму і сілы для стварэння такой сістэмы народнай адукцыі, якая будзе працаўца на сваёй прыроднай аснове. Каб наблізіць гэты зоркавы час, нам трэба ўсяляк умацоўваць кадравы склад педагогічнай інтэлігенцыі асобамі, для якіх беларуская нацыянальная ідэя – гэта святая справа. Упэўнены, што такой яна стане і для многіх прадстаўнікоў этнічных супольнасцяў Беларусі і найперш за ёсё татарскай, якая на працягу ёсёй гісторыі знаходзіла і будзе знаходзіць узаемапаразуменне з карэнным народам. Радуюцца, што не раз даводзілася сустракацца ў прэсе з фактамі выкладання беларускай мовы і літаратуры ў агульнаадукацыйнай школе настаўнікамі з татарскімі прозвішчамі і імёнамі, прычым і паволжскага ці крымскага паходжання.

Вельмі актуальным і першачарговым лічу да грамадска-культурнай дзейнасці гэтай так блізкай беларусам этнічнай супольнасці далучыць выдатныя, рэдкія ў свеце здольнасці лідскай татарскай школьніцы Дзінары Мазітавай. Нібы самім Алахам прадвызначана, што яе талент нарадзіўся і расцвіў акурат у tym куточку беларускай зямлі, дзе 600 гадоў таму знайшоў сабе надзейны прытулак, дзякуючы ласцы вялікага князя Вялікага Княства Літоўскага Вітаўта, выгнаны сваімі родзічамі хан Залатой Арды Тахтамыш. Мо гэта найлепшы варыяント талентам Дзінары адплаціць беларусам за тое, што яны далі права на жыццё яе далёкаму продку? Толькі трэба, каб гэты талент выкарыстоўваўся ў рэчышчы тых этнакультурных традыцый беларускіх татараў, якіх яны спрадвеку прытымліваліся на нашай зямлі. Будзе вельмі недарэчна, калі Дзінара сваімі выдатнымі дараваннямі абыйдзе культуру мясцовых татараў ці культуру народа, на зямлі якога яны знайшли сабе сваю другую радзіму, і стане ўзбагачаць культурную спадчыну прадстаўнікоў тых нацый, для якіх Беларусь не з'яўляецца гістарычнай тэрыторыяй.

Актывісты сучаснага татарскага нацыянальна-культурнага адраджэння мелі рацыю, што свае першыя крокі адразу ж скіравалі на

хутчэйшае аднаўленне мусульманскіх храмаў, бо менавіта нішто іншае, як толькі Іслам, дапамог выжыць, захавацца на беларускай зямлі гэтай этнічнай супольнасці. Дэякуючы рэлігіі, яна нязменна культивавала ў родным асяроддзі многія ўласцівія свайму народу адметнасці з духоўнага жыцця і побыту. Багата з гэтых адметнасцяў дайшло і да нашага часу. Але сёння яны не адгарожаныя ад небяспечнага знікнення пад уплывам характэрнай для ўсіх народаў свету стандартызацыі іх жыцця, найперш духоўнага. Таму гэтыя адметнасці трэба ўсяляк засцерагаць, пропагандаваць. У якасці таго, сродку многім народамі паспяхова выкарыстоўваюцца краязнаўчыя, этнографічныя музеі. Такога татарскага музея на Беларусі няма, але ён павінен быць закладзены, і найперш у Мінску. Месца для яго трэба выбраць у раёне тых вуліц і кварталаў беларускай сталіцы, дзе некалі кампактна жылі татары. Тэрміновае вырашэнне пытання з будаўніцтвам музея культуры і быту беларускіх татараў, у чым існуе вельмі пільная патрэба, ні ў якім разе не павінна адмоўна адбіцца на яго архітэктурных якасцях. Будынак павінен адпавядаць самым высокім патрабаванням сучаснай архітэктуры мусульманскіх народаў і па-свойму ўпрыгожыць, надаць характэрную адметнасць знешняму ablічу беларускай сталіцы. Беларускія татары заслугоўваюць фінансавай, матэрыяльнай дапамогі на такі будынак і з боку самой беларускай дзяржавы, што аддана служылі і працягваюць служыць ёй, і з боку мусульманскіх краін, што жывучы на працягу 600 гадоў на такой вялікай аддаленасці ад іх, захавалі, нягледзячы на цяжкія выпрабаванні, сваё этнічнае ablічча, стварылі ў далёкім краі цудоўныя, адметныя аазіс мусульманскай культуры. Узяць чынны ўздел мусульманскім краінамі ва ўзвядзенні ў сталіцы Беларусі велічнага храма татарскай культуры і быту ў пэўнай ступені абавязвае і той вялікі ўклад, які ўнеслі і ўносяць навучальныя ўстановы гэтай дзяржавы ў падрыхтоўку спецыялістаў з ліку накіраванай сюды арабскай моладзі.

Не марудзіць, спяшаща са стварэннем унікальнага Музея культуры і быту беларускіх татараў нас падштурхоўвае натуральнае знікненне пад уплывам часу тых матэрыяльных прадметаў і рэчаў, якія маглі бы служыць у якасці яго экспанатаў. Патрэбна таксама лічыцца з няўмольным натуральным працэсам скарачэння ліку носьбітаў прыроднай культуры гэтай этнічнай супольнасці Беларусі, якія захоўваюць рэдкія рэчы ці маглі бы штосці адметнае стварыць уласнымі рукамі для музея. Не сакрэт, што беларускія татары вызначаліся і вызначаюцца вельмі высокім умельствам у розных жанрах матэрыяльнай культуры, прыкладнога мастацтва, характэрных менавіта для іх народа. Усёй краіне вядома, якім выдатным, непаўторным майстэрствам у мадэліраванні розных фасонаў адзення валодае ўраджэнка Узды, татарка Айша Александровіч. Не забытыя ёю і ўзоры татарскага нацыянальнага адзення, якім можна было ўпрыгожыць адпаведныя залы музея. Для яго аbstалівання не пашкадавалі бы часу, энергіі і іншыя татары, якіх Аллаг шчодра надарыў здольнасцямі выдатнага майстра ў тым ці іншым жанры культуры і мастацтва. Немалаважна, што з заснаваннем у Мінску Музея татарскай культуры і быту істотна палепшыліся б магчымасці для правядзення рознага роду культурна-асветніцкіх, арганізацыйна-масавых мерапрыемстваў і проста для ладавання сяброўскіх

сустрэч прадстаўнікоў гэтай этнічнай супольнасці. Сёння ж дазволіць сабе такога ў іх практычна няма аніякіх умоваў. З надыходам лепшых часоў, у што нельга не верыць, ля музея можа з'явіцца, праз узвядзенне новага будынка, і сапраўдны татарскі культурна-асветніцкі цэнтр.

Вышэй, калі размова ішла пра штоквартальнік "Байрам", гаварылася, што з дапамogaю яго многа зроблена дзеля асвятлення гісторычнага шляху беларускіх татараў. Велізарны ўклад у гэту пачэсную справу зрабілі гісторыкі Станіслаў Думін (*масквіч*) і Ібрагім Канапацкі, выдаўшы ў 1993 г. вельмі цікавую і змястоўнуюную кнігу "Беларускія татары: мінулае і сучаснасць". Па дадзенай праблеме змешчаны шэраг навукова-гісторычных публікаций у матэрыялах розных навукова-практычных канферэнцый, на староніках часопісаў, што выдаюцца на Беларусі. Прычым аўтарамі такіх публікацый выступаюць не толькі татары, але і беларусы, а таксама прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. І ўсё ж рэзервы па далучэнні беларускіх татараў да свайго мінулага яшчэ ёсць.

Сусветны вопыт пераконвае, што для абуджэння і ўзбагачэння гісторычнай памяці таго ці іншага народа ніколькі не меншую ролю за навуковую, спецыяльную літаратуру, падручнікі адыхравае літаратура мастацкая. Магчымасці ўздзеяння яе на чалавека проста невычарпалыны. Таму не выпадкова так многа і плённа працаўалі ў гісторычным жанры раманісты і драматургі практична ўсіх ёўрапейскіх народаў і асабліва ў час, калі яны фармаваліся ў нацыі, вялі змаганне за стварэнне нацыянальных дзяржаў. Самім нашым татарамі ці якімі-небудзь іншымі аўтарамі вельмі мала выкарыстана патэнцыяльных магчымасцяў мастацкай літаратуры дзеля паглыбленні ведаў і павелічэння зацікаўленасці да татарскай мінуўшчыны, якая ні ў якім разе не можа ўяўляцца нечым занадта ўжо просценкім, без усялякіх адметных, істотных адценняў. У адной толькі ваенай гісторыі колькі герайчных і захапляльных старонак! Шмат цікавага і самабытнага было і ёсць у культуры беларускіх татараў. Карацей кажучы, ёсць пра што пісаць прыхільнікам гісторычнага жанру ў мастацкай літаратуры. Толькі вось бяда, такіх прыхільнікаў пакуль што я не бачу сярод саміх беларускіх татараў. Але ж падрыхтаваць таго жанру кнігу могуць не толькі аўтары, якія належать да дадзенай нацыменшасці. І гэта зусім реальна. У гісторыі мастацкай літаратуры даволі шмат выпадкаў, калі майстры піра пісалі цікавыя, захапляльныя творы пра іншыя народы і краі, да якіх яны не належалі, дзе ні разу не ступала іх нога. З беларускіх аўтараў тут у першую чаргу можна называць Янку Маўра.

Усё, што гаварылася вышэй адносна неабходнасці стварэння мастацкай літаратуры, сюжэтамі для якой з'яўляліся б адметныя падзеі і факты з гісторыі беларускіх татараў, у адноўкавай ступені можна аднесці да падобнага накірунку ў выяўленчым мастацтве, дойлідстве, кіно. Не ведаю дакладна прычын, але да сённяшняга дня мне не ўдалося нічога такога пабачыць пра гісторыю беларускіх татараў, што выйшла б з-пад пэндзяля мастака, разца скульптара ці з'явілася на кінаэкранах у час дэманстрацыі мастацкіх фільмаў. Абвінавачваць за ўсё гэта мясцовых татараў або спадзявацца, што пасля маёй крытыкі яны адразу хопяцца

ліквідоўца гэтыя прагалы, зусім безпадстаўна, бо іх саміх вельмі мала, каб ускінуць на свае навярэджаныя плечы такі цяжар. Ім на дапамогу павінны прыйсці здольныя ў той ці іншай галіне культуры і мастацтва беларусы, прадстаўнікі больш шматлікіх этнічных супольнасцяў рэспублікі. Пажадана было б да вырашэння гэтай архінадзённай для беларускіх татараў праблемы прыцягнуць іх сплімененнікам з Крыма, Паволжа і іншых краін з мусульманскім насельніцтвам, якое, як мы ведаєм, вызначаеца і вялікім талентам, і шчырай павагай да людзей сваёй веры.

Не гэтак даўно мною было напісаны некалькі артыкулаў пра таленавітага беларускага пісьменніка і навукоўца татарскага паходжання Сцяпана Александровіча, у якіх адзначаўся яго вялікі ўклад у беларускую справу. Але я і тады, а яшчэ больш сёння, задумаюся, чаму ён свае беларускамоўныя мастацкія творы зусім не паварочваў да тэматыкі беларускіх татараў, якая і да яго і пры ім так слаба распрацоўвалася? Магчыма, лічыў, што ўжо больш ніколі не ўзыдзе сонца для яго суродзічай, ужо што апошнія гады дажываюць яны на гасцінай беларускай зямлі. Каб толькі палову з того, што у галіне мастацкай літаратуры ён даў беларускаму народу, было зроблена і для татарскай супольнасці, яна сёння мела бы хоць адзін цікавы раман, драматычны твор, мастацкі кінафільм, прысвечаныя яе жыццю. Беручы усё гэта пад увагу, беларускай мастацкай інтэлігенцыі было б не грэх па старацца неяк сплаціць свой даўжок татарам, паколькі яе таленавіты сын так плённа шчыраваў на ніве беларускай культуры, што нават забыўся на іх уласных духоўных запатрабаванні. Апошніх мы, беларусы, таксама не маём права пакідаць незадаволенымі. Аднак, садзейнічаючы ва ўсім нацыянальна-культурнаму адраджэнню татараў на базе іх прыродных духоўных асноў, нам, як тытульному народу краіны, зусім не абыякава да таго, з якой жа павагай яны, дасягнуўшы пэўных пазіцыйных зрухаў, будуць ставіцца да нашых культурна-моўных каштоунасцяў. А можа яшчэ вырашыць замяніць іх на іншыя, больш верагодна на рускія, якія так умацоўваюцца апошнім часам на нашай зямлі? Адрадзіўшы і стаўшы жыць паводле сваіх духоўных стандарттаў і адначасова замяніўшы такія беларускія стандарты на рускія, татары гэтым самым парвалі б повязь са сваім далёкім і не надта далёкім мінулым, адышлі б ад гэткай характэрнай для іх культурнай інтэграванасці з Беларускім краем і – што страшней за ўсё – нават спрыялі б яго дэнацыяналізацыі, умацаванню рускіх пачаткаў, як гэта ўжо не першы дзесятак гадоў ён адчувае на сабе з боку і такой сваёй спрадвечнай этнічнай супольнасці, як яўрэйская, у якой зараз для яе чужога-рускага ў дзесяткі разоў больш, чым чужога-беларускага. Беларускому народу ніколікі не пагражае любое ўзмацненне нацыянальнага ў жыцці яго неславянскіх этнічных супольнасцяў, але калі ў ім (жыцці) пачынаюць умацоўвацца, буяць рускія элементы, якіх і так празмерна шмат у культурна-моўным патэнцыяле нашага краю, тады нельга нічога іншага чакаць, як далейшай русіфікацыі апошняга, якая занадта ўжо далёка зайдла і ўяўляе рэальнную пагрозу для далейшага этнічнага існавання яго карэннага насельніцтва. Вось таму нам і раней і цяпер не страшна ўсялякае ўзмацненне нацыянальных пачаткаў у татарскай, яўрэйскай, літоўскай, латышскай

і інших невялікіх па колькасці насельніцтва этнічных супольна-
сцяў. Пад упльвам такога ўзмацнення ніколі ў беларускім народзе
не будуць назірача працэсы татарызацыі, яўрэізацыі ... сярод
пэўнай часткі людзей, як гэта мела і мае вынікам сваім
русіфікацыя. Выкліканая ёю і іншымі фактарамі дэнацыяналізацыя
беларускага народа робіць пэўную частку яго, прычым і не такую
ўжо малаколькасную, крайне безабароннай перад упльвам сучас-
най паланізацыі. Зусім верагодна, што пры далейшай дэнацыяналі-
зацыі беларусаў на базе ўсё той жа самай русіфікацыі значная
доля іх, што празывае ў паўднёва-заходніяй частцы краіны, стане
аб'ектам украінізацыі, бо непахісны курс гэтай дзяржавы на забес-
пячэнне поўнай незалежнасці вельмі спрыяе росту яе (дзяржавы)
аўтарытэту сярод беларускага насельніцтва, што жыве на су-
межжах з Украінай. Не трэба забываць, што ў яго культуры і мове
шмат чаго вельмі блізкага з этнічнымі украінцамі і таму, калі іх
дзяржава будзе прагрэсіраваць у сваім эканамічным, сацыяльным
і духоўным развіцці, трывала стаяць на пазіцыях
нацыянальнага суверэнітету, а Беларусь, наадварот, праста на ва-
 чах будзе траціць яго, адмаўляцца ад сваіх прыродных культурна-
моўных каштоўнасцяў, сумежныя з Украінай беларусы самі, без
усялякай прынукі, добраахвотна стануть на шлях украінізацыі.
Любы здэнацыяналізаваны народ, якім ўжо не першае дзесяцігоддзе
з'яўляецца, дзякуючы "мудрай" нацыянальнай палітыкі КПСС і
ўласнай дзяржавы, беларусы, не здолъны выконваць іншых функ-
цый, як толькі быць пажыўным рэчывам для колькаснага павелі-
чэння суседніх яму этнасаў. Для нас, беларусаў, — гэта рускія, па-
лякі і украінцы.

Не з'яўляецца сакрэтам, што сучаснае татарскае нацыянальна-
культурнае адраджэнне на Беларусі сутыкаеца з вельмі сур'ёзны-
мі дэмографічнымі праблемамі. Прычым да такой ступені сур'ёзны-
мі, што яны могуць паставіць пад пытанне само адраджэнне, бо
яму ж патрэбна пэўная крытычная маса асобаў татарскай нацыя-
нальнасці. Накшталт карэннага насельніцтва Беларусі і яе татары
здрадзілі гуманнай традыцыі: мець у сям'і столькі дзяцей, колькі
атрымліваецца. Дзеячамі татарскага адраджэння падлічана, што на
працягу года на Беларусі памірае больш за 200 мусульман. Шкада,
што нідзе не прыводзяцца звесткі аб колькасці народжаных за год
мусульман, каб мець уяўленне аб іх натуральным прыросце. А
можа яго няма, як ужо не першы год ён адсутнічае ў тытульнай
нацыі нашай краіны — беларускай. Калі гэта і сапраўды так у
татараў, дык тут не трэба доуга думаць, а лепш прыслухацца да
разумнай вершаванай парады беларускага паэта Рыгора Барадуліна:

Татары!

Множцеся ў пладзіцеся.

Вы нашыя.

Саліам алейкум!*

Ва ўмовах адсутнасці колькаснага росту татараў беларускага
кшталту вельмі важна як мага больш з тых, хто ёсць, далучачы
да актыўнага нацыянальнага жыцця. Такое пакуль што назіраеца

* Байрам. 1998. № 3. С. 7.

толькі ў самім Мінску і ў Ію (*Гродзенская вобласць*), у якой ледзь не да апошняга часу функцыянуала адзіная на ўсю Беларусь мусульманская мячэць. Рух за татарскае адраджэнне набудзе належную моц толькі тады, калі да яго актыўна падключыцца і перыферыя.

У полі зроку кожнага народа, які не жадае аказацца ахвярай культурна-моўнай асіміляцыі, стала павінны знаходзіцца яго мадалыя пакаленні, бо яны найбольш за ўсе ўзроставыя катэгoryі насельніцтва падпадаюць пад рознага роду стандартызацыі духоўнага жыцця і побыту. Пераканацца ў праудзівасці гэтых слоў можна на горкім шматгадовым вопыце беларусаў, дзеци якіх, пачынаючы з дзіцячых садоў і канчаючы вышэйшымі навучальными ўстановамі, узгадоўваюцца не ў адпаведнасці са сваімі прыроднымі культурна-моўнымі традыцыямі, таму не маюць належнай павагі ні да матчынай мовы, ні да духоўнай спадчыны старэйшых пакаленняў. Не выключана, што страх паўтарыць гэты крайне негатыўны вопыт беларусаў разам з іншымі фактамі паслужыў штуршком для нашых татараў, каб у лістападзе 1997 г., г.зн. у год, калі святкавалася 600-годдзе прыбыцця іх продкаў на беларускую зямлю, стварыць Беларускае рэгіянальнае аб'яднанне татарскай моладзі, мэтай якога "з'яўляецца адраджэнне старажытных традыцый і культуры татар Беларусі, стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця татарской моладзі Беларусі".^{*} Не зразумела толькі, чаму ні ў мэты, ні ў задачы гэтага таварыства не трапіў моўны аспект, tym больш што для беларускіх татараў ён меў, мае і будзе мець шмат складанасцяў. А іх жа трэба пераадольваць, бо без роднай мовы кульгае, прычым на дзве нагі, не толькі любы шматлікі народ, але і невялікая па сваёй колькасці этнічная супольнасць.

Мы напярэдадні новага, XXI стагоддзя. Яно будзе намнога больш складаным у параўнанні з папярэднімі ста гадамі ў сэнсемагчылага захавання на планеце Зямля не толькі нетытульных, але і многіх тытульных народаў, асабліва калі іх дзяржавы не праводзяць адпаведнай нацыянальнай палітыкі ў дачыненні да этнасу, імем якога яны называюцца. Да такіх суроўых выпрабаванняў трэба ўжо зараз самым сур'ёзным чынам рыхтавацца, прычым не толькі беларускім татарам, але і самой тытульнай нацыі Рэспублікі Беларусь – беларусам, бо няма аніякай радасці аказацца праглынутым жыўцом народамі-веліканамі. Татарская супольнасць у tym адметным, непаўторным абліччы, у якім яна існавала на беларускай зямлі на працягу стагоддзяў і існуе сёння, зможа захавацца і развівацца толькі пры ўмовах, калі беларуская народу дарэшты не даканае русская культурана-моўная асіміляцыя. Выміранне беларусаў як самабытнай нацыі карэнным чынам зменіць этнакультурныя асновы жыцця татараў. У ім мала чаго застанецца з таго, што яны пранеслі праз стагоддзі жыцця на сваёй другой радзіме – Беларусі.

Леанід Лыч



* Байрам. 1997. № 4. С. 60.

ДА 70-ГОДДЗЯ ЯКУБА АДАМАВІЧА ЯКУБОЎСКАГА

20 красавіка 1932 – 14 верасня 1998

Памяць пра чалавека – ў яго спрахах і ў яго словаҳ, калі слова запісаныя, то напісанае – застаецца. Але ў словаҳ чалавек імкненца вызначыць свае мэты, надзеі, жаданні, памкненні, а спрэвы – гэта здзяйсненні, тое, што яму задалося выканань, у чым ён рэалізуваўся. Калі спрэвы адпавядаюць высокім мэтам і служаць развіццю грамадства, абуджэнню духоўнасці, і калі ў падмурку такіх спраў – ахвярнасць, то іх творца – **Асоба**.

У яго быў талент арганізоўваць свае жыщё дзеля мэты. Была здольнасць падпарадкоўваць гэтай мэце ўсю дасягальную прастору і насяляючых яе родных, блізкіх і знаёмых людзей. Быў талент знаходзіць і прыцягваць цікавых людзей, і заахвочваць іх да ўдзелу ў сваёй справе.



Маці Якуба Адамавіча.

Г.п. Відзы, 1968

Якуб Адамавіч Якубоўскі нарадзіўся 20 красавіка (*у пацпарце 4 красавіка*) 1932 г. ў вёсцы Камаі, што на Пастаўшчыне. Ён быў чацвертым дзіцем у татарскай сям'і Раісы Хасенеўны і Адама Мустафавіча, але гадаваўся другім, бо двоє дзетак да яго памерлі ў раннім дзяцінстве. Потым яшчэ нарадзілася троє хлопчыкаў, і зноў малодшы за Якуба Сцёпачка памёр на трэцім гадку ад хваробы, не паспелі давезці да доктара. Усяго ў Якубоўскіх выгадавалася 4 сыны. Больш ці менш спрыяльнымі, у дастатку, былі даваенныя гады, калі бацька радаваў дзетак, амаль кожны дзень прыносячы з базару апельсіны ці іншыя ласункі. Якуб за Польшчай скончыў два класы, таму праз ўсё жыщё чытаў і размаўляў па-

польску. Цікава, што ў школе выкладалі Закон Божы, і татарскіх дзяцей, як і ўйрэйскіх, ксёндз адпускаў з уроکаў, бо яны былі не абавязковымі для некатолікіў. Але Якуб часта заставаўся ў класе, на што ксёндз таксама не пярэчыў. З таго часу на ўсё жыщё запомніў "Отчэ наш" і іншыя пацеры.

Ваеннае ліха не абмінула сям'ю Якубоўскіх. У 1943 годзе зімой ў час бою партызан з нямецкім гарнізонам у Камаях згарэла хата, кароўка ў хлёве і ўсё нажытае. Сям'ю прытулі і падтрымалі, як маглі, далёкія сваякі-татары. Праз некаторы час пераехалі ў Відзы, што паблізу ад мяжы з Літвой, у старую хату радні маці. Пры выезваленні Заходній Беларусі ад фашыстскіх захопнікаў за Відзы ішли ўпартыя бай, фронт не раз каціўся праз мястечка. Хлапчукі ж не былі асцярожнымі і траплялі ў небяспечныя сітуацыі: адночынны куля зачапіла скuru на віску Якуба, праляцеўшы міма...

У 1944 г. прызвалі ў Чырвоную армію брата Констанціна. Якуб застаўся ў хаце за старэйшага сына. Пайшоў у школу, "пераскочыўшы" праз некалькі класаў. Апаленая вайной падлёткі да вучобы ставіліся

вельмі адказна, вучоба для іх була найваж-найшай справай. Якуб вызначаўся здольнасцю, упартасцю і добраі памяцю. Незадоўга да заканчэння дзесяцігодкі хлопца спаткала бяды – ён згубіў зрок на левым воку, зренку назаўсёды закрыла бяльмо. Гэта няшчасце вельмі моцна паўплывала на фарміраванне харектару і на далейшае жыццё юнака. Тады ён акрэсліў для сябе першую звышзадачу: не толькі не адставаць ад здаровых сяброў у набыцці ведаў і ў культурным развіцці, але і пераўзыйскі іх.

Пасля школы сямейныя абставіны вымусілі пайсці на свой хлеб. Трэба было дапамагаць сям'і, дзе яшчэ вучыліся два школьнікі і будавалася новая хата, бо старая зусім развалілася. Працаваў з 1949 г. у розных школах тады Відзаўскага раёна, спачатку піянер-важатым, потым настаўнікам малодшых класаў. Але хутка пачаў завочна вучыцца на гістарычным факультэце Мінскага настаўніцкага інстытуту, які існаваў тады пры Мінскім дзяржаўным педагогічным інстытуце імя М. Горкага. Закончыў яго выдатна ў 1955 г. ужо як настаўнік гісторыі.

За гады настаўніцтва вельмі шмат чытаў мастацкай літаратуры, сістэматычна асвойваючы поўныя зборы твораў Драйзера, Сервантэса, Талстога, Дастаеўскага і інш. Набыў вельмі высокую хуткасць чытання. Тады ж пачаў захапляцца эсперанта як мовай зносін паміж усімі жыхарамі планеты. Трэніраваў з поспехам сваю і ад прыроды надзвычай ёмістую памяць, завучваючы кожны дзень вершы. Перавагу надаваў газэлям і рубаям Амара Хайяма, Рудакі, Саадзі, Дэхлеві, любіў кітайскую паззію. Да сканала ведаў і любіў гісторыю старожытнага свету, у антычнасці знаходзіў прыклады для пабудовы ідеалай дзяржавы будучага. У той час ужо сабраў сваю бібліятэку пераважна з кніг па спецыяльнасці. Думаю, што ўсе свае захапленні ён не хаваў ад вучняў, а, наадварот, прыахвочваў да іх, асабліва старэйшых школьнікаў.

У тыя ж гады сталі відавочнымі сур'ёзныя парушэнні ў работе сэруца і абмене рэчываў. Якуб Адамавіч успрыняў гэта таксама вельмі балюча і яшчэ больш зачяўся ў сваім жаданні не ўступаць здаровым людзям па працаздольнасці і ведах.

І гэта ўстаноўка разам з уласцівай татар-рам-мусульманам добра сумленнасцю, адказнасцю і працавітасцю сталі рухавіком яго жыцця. Праз усё жыццё ён вучыўся: У 1957–1962 гг. заканчвае стацыянарнае аддзяленне геаграфічнага факультэта БДУ, 1979–1982 гг.– завочна той жа Мінскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя М. Горкага па спецыяльнасці "гісторыя, грамадазнаўства", 1985–1989 гг. – той жа інстытут па спецыяльнасці "беларуская мова і літаратура". І ўсе дыпломы з адзнакай, што, несумненна, вельмі радавала. Жартаўліва ганарыўся і тым, што ён быў "самым старым студэнтам педінстытута". Акрамя таго вучыўся яшчэ (*прымусова, як усе, хаця і не быў ніколі ў партыі камуністаў*) ва Універсітэце



Якуб Адамавіч, 1965

марксізму-ленінізму, спецыяльнасць "сацыялогія", і на Рэспубліканскіх курсах павышэння кваліфікацыі кіруючых, партыйных і савецкіх кадраў.

Гэты пералік спецыяльнасцей, што набыў Якуб Адамавіч за сваё жыццё, уражвае сам па сабе. Аднак нельга не сказаць яшчэ, як ён вучыўся. Па меры асваення чарговага курса наша хатняя бібліятэка напаўнялася поўным наборам падручнікаў для студэнтаў і для школ па спецыяльнасці, якія штудзіраваліся ад вокладкі да вокладкі. Кожная курсавая работа і дыпломная ператваралася ў глыбокое даследаванне накшталт кандыдацкай дысертацыі. Тэмы для іх ён выбіраў сам. Найбольш запомнілася курсавая, прысвяченая Адаму Міцкевічу. Канечне, была падніята не толькі ўся даступная ў бібліятэках літаратура на рускай, польскай і беларускай мовах, але і сабраны копіі ўсіх партрэтаў паэта, ілюстрацыі да твораў і некаторыя творы ў арыгінале (*напрыклад, рэдкае варшаўскае выданне "Sonety krymskie"*), ці ў перакладзе на беларускую мову ("Пан Тадэвуш" у перакладзе Я. Семяжона і цудоўным афармленні В. Шаранговіча). Але найбольшай каштоўнасцю, што ён адшукуў і якая яго надта цешыла, былі лекцыі, што чытаў Адам Міцкевіч па славянскай літаратуре ў Сарбоне. Якуб Адамавіч зачытваў нам вытрымкі з іх, дзівіўся глыбіні, з якой А. Міцкевіч ведаў і разумеў славянскую літаратуру, лічыў, што ніхто не пераўзышоў паэта ў даследаванні гэтай літаратуры яго часу.

Асобна стаіць аспірантура на геаграфічным факультэце БДУ, якую ён скончыў у 1968 г. Пад кіраўніцтвам прафесара Заўрыева ён даследаваў тэрмічны рэжым малых азёр на поўначы Беларусі. Былі выкананы паліявыя назіранні за тэмпературай па вертыкалі ў тоўшчы вады і па плошчы вадаёмаў на дзесятках станцый на працягу трох год. Да назіранняў падключаліся браты, студэнты, будучая жонка. Тады ён набыў сваіх верных сяброў сярод студэнтаў – Пецю Бурдыка і Валерыя Ярцава, якіх заахвоціў да навуковых даследаванняў, з якімі не разлучаўся ўсё жыццё. Усе назіранні былі апрацаваны, пабудавана графіка, напісаны некалькі раздзелаў, кожны па памеры як асобная дысертацыя (*тут выявіўся ўласцівы яму максімалізм*).

Аднак за гады вучобы ў аспірантуры адбыліся падзеі, якія змянілі арыенцыры Якуба Адамавіча. Ен ажаніўся, нарадзілася дачка, але галоўнае – у 1968 годзе Я. А. Якубоўскі стаў загадчыкам галіновай рэдакцыі геаграфіі і геалогіі ў Галоўнай рэдакцыі Беларускай Савецкай Энцыклапедыі (*так тады называлася ўстанова*). Энцыклапедычная справа на Беларусі распачыналася, фактynична, толькі з 1967 г., калі стварыўся калектыв супрацоўнікаў. У яго прышлі вядомыя пісьменнікі, навукоўцы. Галоўную рэдакцыю ўзначаліў народны паэт БССР Пятрусь Броўка, тэрміналагічную камісію – народны пісьменнік Кандрат Крапіва. Калектыв быў ахоплены энтузіазмам, творчым натхненнем. Трэба было выпрацаваць канцепцыю ўніверсальнага нацыянальнага энцыклапедычнага выдання, бо нічога падобнага ў іншых рэспубліках СССР яшчэ не было. За ўзор можна было скaryстаць толькі 10-томную "Малую Советскую Энциклопедию", што на той час ужо была завершана ў Маскве, у рэдакцыі "Большой Советской Энциклопедии". Але паўставала мноства пытанняў: якія павінны быць

суадносіны беларускага і ўніверсальна матэрыялу, што можа ўвайсці ў галіновыя раздзелы, як скласці слоўнікі і як іх абмеркаваць з шырокай навуковай і, канечне, і з партыйнай, грамадскасцю, як стварыць патрэбныя і арыгінальныя ілюстрацыі і карты, як падабраць аўтарскі калекту́ і шмат-шмат іншых. Умовы максімальна магчымай на той час дэмакратычнасці, мяккага кіравання, мінімальнага адміністрыравання і бюракратызы, што ўсталяваліся не без упływu Петруса Броўкі, вельмі спрыялі паспяховай работе. І такі факт, што напачатку Галоўны рэдактар займаў кабінет Якуба Коласа, таксама дапамагаў наладжванню справы, бо кожны, хто ступаў на вялікі кілем у Коласаўскім кабіненце, быццам бы адчуваў сябе пераемнікам справы Вялікага Песняра.

Перспектывы ўдзелу ў справе стварэння першай беларускай энцыклапедыі захапілі цалкам. У парашунні з імі аспірантска-дысертацыйныя справы падаліся дробязнымі, меркантыльнымі, яны былі забытыя. Работа вымагала многа часу і ўсіх сіл, забяспечвала матэрыяльна: аклад загадчыка рэдакцыі ў той час быў нават крыху большы, чым у шараговага кандыдата навук. Якуб Адамавіч па сваіх ведах і вопыту навуковай працы быў добра падрыхтаваны да энцыклапедычнай справы. Ён патрапіў у Свой Лёс: у патрэбны час быў у патрэбным месцы.

І плён энцыклапедычнай працы радаваў, жыццё перацякала ў тамы энцыклапедычных выданняў. Спачатку 12-томная ўніверсальная БелСЭ, за якую разам з калегамі ў 1976 г. атрымаў званне лаўрэата Дзяржаўнай прэмii БССР "за заслугі ў адраджэнні нацыянальнай свядомасці і культуры беларускага народа". Потым на базе гэтага выдання пяцітомнікі "Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя" на беларускай і рускай мовах і "Энцыклапедыя прыроды Беларусі" таксама ў 5-ці тамах. Гэта выданне аб прыродзе Беларусі рыхталася разам з рэдакцыяй біялогіі, загадчыкам якой тады быў Н.А. Дзісько. Яно было любімым стварэннем Якуба Адамавіча, бо ў ім задалося ўласцівіць свае прынцыпы, свае бачанне энцыклапедычнага выдання аб прыродзе рэгіёну. Начальства, калегі і супрацоўнікі падзялялі амаль усе наваццы загадчыка рэдакцыі геаграфіі, геалогіі і геофізікі (*так тады называлася рэдакцыя*) і не вельмі абмяжоўвалі ні памер артыкулаў, ні ўсяго выдання, распрацоўвалі такія артыкулы, якія раней не давала ні адно энцыклапедычнае выданне. За пяць гадоў, пакуль рабілася энцыклапедыя (вышла ў 1983–1986 гг.), лепшыя вучоныя – геолагі, географы, эколагі і біёлагі з навукова-даследчых і вышэйшых навучальных устаноў Беларусі – былі згуртованыя вакол выдання як аўтары арыгінальных артыкуулаў. Яны падсумавалі вынікі сваіх работ па асноўных напрамках рэгіональных даследаванняў. Фактычна, "Энцыклапедыя прыроды Беларусі" адлюстроўвае стан беларускай прыродазнаўчай навукі ў сярэдзіне 80-ых гадоў дваццатага стагоддзя.

Потым былі іншыя выданні – аднатомнік "Прырода Беларусі" на дзвюх мовах, даведнікі па ўсіх абласцях Беларускай ССР, "Блакітная кніга Беларусі". Усяго больш чым на 30 тамах розных энцыклапедычных выданняў стаіць прозвішча Якубоўскага Я.А., у асноўным як загадчыка галіновай рэдакцыі, гэта значыць, арганізата-ра і рэдактара ўсіх артыкуулаў па профілю рэдакцыі.

За час работы ў рэдакцыі энцыклапедыі Якуб Адамавіч сабраў багатую ўласную бібліятэку, дзе былі амаль усе патрэбныя для працы слоўнікі, як энцыклапедычныя, так і спецыяльныя, статыстычныя зборнікі, навуковыя выданні, што выходзілі на Беларусі па геалогіі, геаграфіі, эканоміцы і інш. Ён любіў месьць пад рукой усю даведачную літаратуру і, як ніхто, добра ў ёй арыентаваўся.



Дачка Якуба Адамавіча
Яўгіня, 1984

было вельмі шырокім, з ім, як правіла, ахвотна супрацоўнічалі, а потым нярэдка прадаўжалі падтрымліваць сяброўскія адносіны.

Энцыклапедычны перыяд працы Якуба Адамавіча доўжыўся 35 гадоў. Якраз на яго прыпалі ўсе гады завочнай вучобы ў ВНУ, на якую звычайна траціліся чарговыя адпачынкі. Займацца павышэннем сваёй адукацыі і ўвесь вольны час прысывячаць самаудасканаленню было способам жыцця. Клопаты аб здароўі лічыў прыкметай дрэннага тону. З цягам часу намножылася стомленасць, адчуваўся душэўны дыскамфорт, як звычайна бывае пры набліжэнні пенсійнага ўзросту. А тут яшчэ ў 1989 годзе на руках у Якуба Адамавіча памірае старэнка мачі, якая апошнія 10 год жыла ў кватэры сына. У той жа час Якуб Адамавіч добраахвотна адмаўляеца ад пасады загадчыка рэдакцыі на карысць маладога калегі. Гэты **ўчынак** здзівіў і калег і начальства, бо ніхто яго не папракаў, што не спраўляеца з абавязкамі.

Аднак крыйісны стан духу быў нядоўгім. У канцы 1980-ых – пачатку 1990-ых гадоў адкрыліся магчымасці для нацыянальнага адраджэння беларусаў і іншых народаў, што жывуть на нашай зямлі. Якуб Адамавіч заўсёды пачуваваў сябе татарынам, ніколі не хаваў гэтага. Хацеў, каб так пачувалі сябе і яго дзеці, дачка і сын пад яго ўплывам запісаны ў пашпартах татарамі. Якраз тады, калі яшчэ вучыўся на апошнім курсе педінстытута, праз выкладчыцу беларускай мовы і літаратуры М.Ф. Шаўлоўскую пазнаёміўся з татарынам, дацэнтам гістарычнага факультета Ібрагімам Барысавічам Канапацкім. Гэта знаёмства стала вызначальным у яго далейшим

жыці. Жадаючага лёс вядзе, Якуб Адамавіч знайшоў сабе не толькі паплечніка і аднадумца ў татарскіх справах, але і вернага сябра.

Разам абміркоўвалі планы работы па адраджэнні культурнага і рэлігійнага жыцця ў татарскіх абшчынах Мінска, Мінскай вобласці і ўсёй Беларусі. Шукалі зацікаўленых у гэтай справе татар, абапіраліся на яброўства і падтрымку ў асяроддзі беларускай інтэлігенцыі, наладжвалі сувязі з татарамі ў Маскве, Казані, Крыме, Літве, Польшчы, са студэнтамі з арабскіх краін, што вучыліся ў Мінску. Марылі аб адраджэнні Мінскай мячэці і іншых зруйнаваных мусульманскіх храмаў, бо на той час засталася адзіная на ўсю Беларусь мячэць ў Ію. Як асабістую трагедыю перажывалі факт нядаўняга вандалізму – разбурэнне Мінскага мізара і падрыхтоўкі на яго месцы пляцоўкі пад спартыўнае збудаванне.

І ў хуткім часе з'явіліся першыя добрыя вынікі татарскага руху. У 1990 г. было створана грамадска-культурнае аб'яднанне Мінскай вобласці "Аль-Кітаб", якое крыху пазней (1991 г.) ператварылася ў Згуртаванне татар-мусульман на Беларусі "Аль-Кітаб", прэзідэнтам якога быў абраны тагачасны дырэктар гімназіі Абубекір Шабановіч. У красавіку 1991 г. выходзіць першы нумар часопіса гэтага згуртавання – квартальніка "Байрам". Татары на зямлі Беларусі, накладам у 500 паасонікаў на беларускай мове. У квартальніку акрэслена кола асоб і ўстаноў, якія спрыялі з'яўленню часопіса, падтрымлівалі яго. Сярод іх не толькі татары Э. Асановіч, М. Баркоўскі і іншыя, але і знакамітыя беларускія навукоўцы і пісьменнікі Р. Барадулін, А. Грыцкевіч, М. Ермаловіч, Г. Каխаноўскі, Ч. Кудаба (Вільнюс), М. Ткачоў, К. Тарасаў і іншыя. Правашу прабачэння, што не ўсіх паважаных сяброў "Байраму" пералічваю, гэта заняло by много месца. Складальнік і рэдактар часопіса, якім фактычна быў тады Якуб Адамавіч, у кожным нумары стараўся адзначыць прыхільнікаў і памочнікаў, прабачце і яго, калі не ўсе своечасова былі аддзячаны.

На той час Якуб Адамавіч сваё месца і свае мэты ў агульнай справе беларуска-татарскага адраджэння звязаў з гэтым часопісам. Ён заняўся журналісцкай справай: вызначаў тэматыку кожнага нумара, шукаў аўтараў, арганізоўваў усе матэрыялы, пісаў прадмовы. Быў ён доўгі час і наборшчыкам – друкаваў на нашай хатнія машынцы ўсе артыкулы, і вярстальшчыкам – маніпулаваў іх у арыгінал-макет, і карэктарам – вычитываў гранкі, і экспедытарам – забіраў з друкарні тыраж і распаўсюджваў часопіс. І ўсё гэта рабілася ў хаце, першыя два гады – пасля працоўнага дня і ў выходныя. Гэта была чыста аматарская справа, можна сказаць, хоббі, бо не адзін нумар "Байраму" напачатку выдаваўся на сродкі самога рэдактара і І.Б. Канапацкага.

Да моманту выхаду на пенсію былі знайдзены прывабныя мэты ў жыцці, якія адпавядалі патаемным ганарлівым памкненням пакінуць па сабе добрую памяць у справах. Таму на пенсію пайшоў ахвотна ў дзень свайго афіцыйнага 60-годдзя – 4 красавіка 1992 года. Мне здаецца, нічога дрэннага ў імкненні мужчыны да славы няма, наадварот, такое імкненне толькі спрыяле плёну яго жыцця, хаця супярэчыць савецкаму выхаванню. Усім вядома, што і Данте марыў аў лаўровым вянку і дамогся яго пры жыцці, аднак у савецкім

грамадстве вельмі негатыўна ставіліся да носьбітаў такіх імкненняў, было прынята іх хаваць. У Якуба Адамавіча на дзіве арганічна спалучаліся глыбіннае імкненне да славы і гіпертрафіраваная сціпласць.

З выходам на пенсію прышла поўная свабода для рэалізацыі сваіх новых планаў. А яны на волі пачалі шырыцца і становіцца ўсё больш дзёрзкімі. Хутка ўзнікла ідэя стварэння энцыклапедычнага выдання "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы". Хатняя бібліятэка імкліва стала напаўніцца даступнай і цяжкадаступнай літаратурай не толькі пра гісторыю татара на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, але і крыніцамі рэлігійнага зместу, прычым не толькі па ісламу (*было сабрана 7 выданняў Карану на розных мовах, у т.л. на польскай*), але і па хрысціянству, іудаізму, буддызму. Упрыгожвалі гэтыя кнігазбор даследаванні Y. Tyszkewicza "Tatarzy na Litwe i w Polsce", А.К. Антоновіча "Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система" і "Кітаб", што адшукаўся ў радні маці.

З чаго пачынаецца кожная энцыклапедыя, Якуб Адамавіч добра ўяўляў. Са слоўніка — пераліку ўсіх тэрмінаў, пра якія будуць артыкулы у энцыклапедычным даведніку. Меркавалася, што па меры публікацыі ў "Байраме" праекта гэтага слоўніка (*па меры яго складання*), будуць паступаць шматлікія пралановы па яго ўдачненні і пашырэнні. Аднак прыцягнуць цырокія колы чытачоў да гэтай стваральнай працы не задалося. Ды яно і зразумела, бо для яе патрэбна спецыяльная падрыхтоўка і грунтоўныя веды. Веды ж пра татара Беларусі таксама намнажаліся паступова. Аднаўленне пласта за пластом напаўзабытай гісторыі і культуры гэтага народа было магчымым толькі разам з адраджэннем праўдзівай гісторыі беларусаў, у асяродку якіх 600 гадоў жылі татары, мовай якіх карысталіся, захоўваючы сваю рэлігію, пабывовы ўклад і, часткова, культурныя традыцыі. Лёсы беларускіх татара і карэнай нацыі настолькі цесна спляліся, сталі непадзельнымі, што раздзяліць іх гісторыю таксама аказалася немагчымым. Таму ў слоўнік энцыклапедычнага даведніка па меры працы над ім ўключаліся тэрміны, што, на першы погляд, і не тычыліся татара. Таму і першапачатковая назва энцыклапедычнага даведніка "Татары" (*беларускія, літоўскія і польскія*) некалькі разоў удакладнялася і нарэшце трансфарміравалася ў "Энцыклапедыю для беларускіх татараў" ("Байрам", 1998, №1, с. 70). Канцепцыя яго была выкладзена ўжо ў 1992 г. у артыкуле Я. Якубоўскага "Разважанне пра даведнік аб татарах" ("Байрам". № 2, 1992, с. 71), а ў № 3 за той жа год ужо быў надрукаваны слоўнік энцыклапедычнага даведніка "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы" на літару А з кароткімі дэфініцыямі. Там жа апублікаваны і першыя пробныя артыкулы да гэтага даведніка. Щікава, што першым Якуб Адамавіч змясціў артыкул: "АДАМ, першы чалавек, створаны Аллагам, пачынальнік роду чалавечага, працаведнік і прарок (*расул*) Аллага..." У гэтым Якуб Адамавіч як бы сцвярджаў гуманістычны падмурок будучага выдання.

Такім чынам, ужо ў 1992 годзе склаліся будучыя прыярытэты ў жыцці Якуба Адамавіча. Асноўныя мэты заключаліся ў стварэнні энцыклапедычнага даведніка (*думалася нават, што задасца яго зрабіць да 600-годдзя пасялення татар на землях Беларусі, Літвы і Польшчы ў 1997 г.*), напісанні 300 пробных (узорных) артыкулаў да яго і выданні квартальніка "Байрам" (канечне, з дапамогай усёй татарскай грамады). Але праца па складанні слоўніка ішла не так хутка. Максімалізм і тут замаруджваў спра-ву. Некаторыя раздзелы вымагалі спецыяльнага даследавання, і Якуб Адамавіч з уласцівай яму адвагай распачынаў яго сам. Так, шмат часу вымагалі даследаванні цюркізмаў у беларускай мове. З паўгода ён правёў у бібліятэках, вывучаючы пытанне, складаючы картатэку паводле "Словаря тюркизмов в русском языке" Е.М. Шыпа-вай, адшукваючы цюркізмы ў пяцітомым "Тлумачальным слоўніку беларускай мовы" і ў трохтомным "Слоўніку беларускай мовы" пад рэдакцыяй М.В. Бірылы і інш. Нарэшце, на складанне самога слоўніка цюркізмаў з указаннем крыніц, што ўвабраў больш за 600 слоў. Тады ў хаце з'явілася шматтомнае навуковае выданне "Языки народов СССР". Захапляючыся самім працесам даследавання, Якуб Адамавіч зусім не клапаціўся аб публікацыі вынікаў у навуковым друку. Гэты ўнікальны слоўнік цюркізмаў ён надрукаваў у "Байра-ме", 1995, № 4, с. 39–42, аб чым мала хто ведае, ды падараў яго Паслу Турэцкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь шаноўнай спадарыні Шуле Сойсал.

І такіх праблем было нямала, а вырашаць іх даводзілася най-часцей самому. Пробныя артыкулы не ўсе рабіў Якуб Адамавіч, але якія рабіў сам, то з максімальным ахопам праблемы. Такім арыгінальным быў артыкул "Жыта", бо ён спрапядліва лічыў гэту культуру асновай існавання людзей на зямлі беларусаў, укладаў душу і ў цыкл артыкулаў пра пчалярства (*бортніцтва*), ды ці ні ў кожны, што рыхтаваў. Аднак знайсці цяпер, якія артыкулы зроблены самім Якубам Адамавічам, немагчыма, бо большасць энцыклапе-дыхных артыкулаў робяцца кампіляцыйна, і ён не лічыў магчымым нават пазначыць, што склаў іх Я. Якубоўскі. Наогул усё жыццё Якуб Адамавіч прытырыміліўся правіла, што свае добрыя справы мусульманін не павінен афішыраваць. Калі іх рабіць патаемна, то яны прыносяць людзям найбольшую карысць.

Пры падрыхтоўцы нумароў "Байраму" вымагалі асобай увагі і іншыя сталыя рубрыкі, што былі ўведзены ад першага нумара, ды новыя, што з'явіліся з часам. Іх трэба было пастаянна фарміра-ваць, дамаўляцца з аўтарамі, што былі занятыя на працы, напамі-наць ім пра тэрміны падрыхтоўкі, ездзіць па гатовыя матэрыялы. Такім матэрыяламі былі пераклад "Кур'ана" на беларускую мову, крымскататарска-беларускі слоўнік, беларуска-рускі слоўнік татар-скіх імёнаў, стравы татарскай кухні і шмат іншых. Ён жа пры-думваў многія цікавыя тэмы для публікацыі ў квартальніку і абавязковая знаходзіў выканаць сваёй задумы. Так на старонках "Байрама" надрукаваны артыкулы пра менталітэт, беларусазнаў-ства і іншыя, быццам не татарскай тэматыкі, але цікавыя для сучаснікаў.

Пісаць пра працу над часопісам можна бясконца, яна захапляла Якуба Адамавіча, хаця ён і імкнуўся часам вызваліцца ад яе на карысць энцыклапедычнай. Але да апошніх дзён, да карэктury № 1 за 1998 г., што ён вычытаў у ліпені 1998 г., за месяц да адыху ў другі свет, ён не пакінуў гэтую справу. Здабыткі і недахопы гэтай працы грунтоўна даследаваў паважаны Леанід Лыч, ў нумары, які трymае чытач ў руках, перадрукаваны адпаведны артыкул.

Але аб прадмовах да кожнага нумара квартальніка мне хочацца сказаць асобна некалькі слоў. Якуб Адамавіч звычайна доўга над імі думаў, шукаў тэму, хоць там і даваўся звычайна агляд важнейшых падзеяў у свеце, найперш у мусульманскім, і ў Беларусі. Але заўсёды быў лейтматыв, галоўная думка, якая даводзілася чытачу мякка, як у пропаведзі. Некаторыя прадмовы здаюцца зусім наўмы, крыху дзіячымі ад шчырасці і даверу да чытача, радзей жартайлівымі па форме, але вельмі сур'ёзныя па сутнасці. Возьмем хаця бы апошнюю, у тым жа № 1 за 1998 год. Пачаўшы з уласцівасці чалавечай памяці захоўваць толькі найбольш яскравыя, святочныя эпізоды жыцця, аўтар пераходзіць да вечных пытанняў: для чаго жыве чалавек, і ў чым яго шчасце. Для яго гэтыя пытанні звязаны, бо лічыць, што чалавек прышоў на зямлю для шчасця. "Шчасце прыходзіць да кожнага чалавека, толькі не ў кожнага яно жыве доўга. Ці то ён сам вінаваты, што не збярог яго, ці нейкія абставіны, а то і прыяцелі абрабавалі". І ў заключэнне, як акорд усяго яго Жыцця: "Вялікае шчасце быць здаровым, мець добрых дзяцей, выконваць свой абавязак – абавязак мусульманіна". Свой абавязак Якуб Адамавіч выканаў, ды здароўя ужо не было, але добрыя дзеци радавалі яго сваімі поспехамі, чулымі адносінамі, мэтанакіраванаццю, працавітасцю і шчырасцю.



Апошні здымак пры жыцці. Якуб Адамавіч у бальніцы разам з Янам Сабалеўскім (злева) і Ібрагімам Канапацкім

спраў. Збіраў матэрыял у нумар ці чытаў карэктуру "Байраму" як мага хутчэй. Чакаў такой жа працы і ад іншых. Таму за апошнія 6 гадоў свайго жыцця зрабіў так многа, што хапіла бы на цэлае жыццё пры іншых, жыццезберагальных тэмпах. За гэтыя гады знайшоў новых сяброў, яны яму трапляліся ў падарожжы, як дырэктар школы з Нальшчаншчыны Ул. Прыхач, або знаходзіліся

Засталіся яшчэ таксама цікавыя артыкулы, падрыхтаваны Якубам Адамавічам да "Мусульманскіх календараў" за 1996–1998 гады. Для аднаго ён склаў 12 нарысаў пра знакамітныя мячэці свету, у другі – пра буйнейшыя арабскія краіны, дзе візываюць іслам. Усе, што рабіў гэты чалавек, было зроблена грунтоўна і сумленна. Працаўаў ён хутка, не адкладаючи

па газетных публікацыях, як М. Маліноўскі, да якога Якуб Адамавіч сам паехаў у Баранавічы, каб пазнаёміца і потым часцей, чым з іншымі, ліставаща.

Быў вельмі шчаслівы, калі спадары А. Грыцкевіч і А. Белы ўручылы яму самую дараагую ў жыцці ўзнагароду – "За выданне на беларускай мове квартальника беларускага згуртавання татар-мусульман "Байрам" і актыўны ўдзел у татарскім і беларускім нацыянальна-культурніцкім адраджэнні" – медаль Міколы Шчакаціхіна "За братэрскую спрыяльненне ў развіцці культуры і навукі Беларусі" і адпаведны дыплом з занясенем, у ліку першых, разам з Ібрагімам Канапацкім, у кнігу гонару "Рупліўцы твае, Беларусь". Было гэта 22 сакавіка 1998 года.

У красавіку 1998 года была дадрукавана на машынцы апошняя старонка слоўніка да "Энцыклапедычнага даведніка для татар Беларусі", 10000 тэрмінаў з дэфініцыямі. Адзін экзэмпляр гэтага слоўніка захоўваецца цяпер у Нацыянальным дзяржаўным архіве Рэспублікі Беларусь, другі – у Ібрагіма Канапацкага, трэці – у хаце Якубоўскіх. Г мы разам з Якубам Адамавічам спадзяемся, што прыдзе час, калі ў "Выдавецтве Беларуская Энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі на падставе гэтага слоўніка будзе зроблена "Энцыклапедыя для татар Беларусі".

Быў складзены таксама і кароткі варыянт слоўніка на 3 000 тэрмінаў. Перакладзены на беларускую мову рэцэпты 500 татарскіх страў для энцыклапедыі. Напісаны і выходзілі ў апошнім "Байраме" апошня 12 з 350 пробных артыкулаў для энцыклапедыі.

Аднойчы майскім вечарам Якуб Адамавіч паставіў кропку пад кулінарнімі перакладамі, адкінуўся ў крэсле і сказаў: "Усё! Выканаў!". Мы парадаваліся разам, нічога не прадчуваючы. Справы жыцця былі прыведзены ў парадак, мэты дасягнуты. Можна было адпачываць першы раз за многія гады. Аднак наканавана было іншае... У чэрвені хутка і загадкова пачала прагрэсіраваць хвароба, думалася, язва. Аднак дыягназ прагучаяў у канцы ліпеня як прысуд:ablіtэryнуючи эндартэрэйт сасудаў ног як спадарожнік ішэмічнай хваробы сэрца. Мне стала да жаху ясна, што яго чакае тое ж, ад чаго памёр яго бацька... Урачы не пакідалі ніякай надзеі, так запушчана была хвароба. Бальніца толькі пагорышла стан хворага. Пераносіў страшэнны боль мужна і сябрам не падаваў нават знaku, як яму кепска. Ніхто не верыў, што ўжо нічога нельга зрабіць, так мужна, нават жартуючы, ён адыходзіў... За месяц да канца напісаў цвёрдай рукой для родных памятку "Як хаваць мусульманіна" з падрабязным апісаннем мусульманскага абраду... За 10 дзён да адыходу перакладаў з польскай мовы артыкул пана Яна Сабалеўскага, седзячы за столом. А сілы пакідалі: "Не магу", – прызнаўся з горыччу. На той недапісанай старонцы ўжо памылкі амаль у кожным няроўным слове...

Сябры-мусульмане з вялікай пашанай пахавалі Якуба Адамавіча 15 верасня 1998 года на старажытных татарскіх могілках (*мізары*) ў Смілавічах, пад векавой хвойяй, што шуміць аб вечнасці жыцця над яго апошнім прытулкам. Каля магілы, аблкладзенай па татарскому звычаю беларускімі валунчыкамі, праходзіць сцяжынка, і кожны, хто ідзе па ёй, тут спыняецца, хто можа, чытае малітву, хто прости-

маўчыць у задуменні, прачытаўшы на камяні "Аллагу належым і да яго вяртаемся...".

Апошнім часам Якуб Адамавіч не аднойчы казаў сыну, што жыць трэба так, як вучыць мудрасць з крымска-татарскай легенды аб Сокале і Вужы (што мы ўсе чыталі ў М.Горкага), каб пра цябе і казкімаглі расказаць нашчадкі, і песні праспіваць. Сам Якуб Адамавіч таксама стварыў некалькі казак. Адна з іх пра тое, што гісторыю можна паправіць, аднавіць справядлівасць. Ён шчыра верыў, што па дамоўленасці паміж Польшчай і Беларуссю можна вярнуць выкрадзеную карону караля, якую везлі ад Папы Рымскага на каранаванне Вялікага князя Літоўскага Вітаўта. Трэба змайстраваць такую самую карону, прывезці яе ў Гродна, у замак Вітаўта і там наладзіць урачыстую каранацыю. І тады ўжо Вялікі Вітаўт заўсёды будзе ўпамінацца як Кароль Вялікага Княства Літоўскага (гл. "Запавет старога татарына" у "Байраме" № 3 за 1998 г.). А песню Якуба Адамавіча такама співаюць, бо ён напісаў верши да гімна татар Беларусі "Мы з Іманам жывем на зямлі Беларусі", музыку да якога склала Дзінара Мазітава. Таму справы Якуба Адамавіча, справы Асветніка і Рупліўцы за адраджэнне душы татарскага і беларускага народаў засталіся з намі на зямлі і будуць жыць, пакуль жыць будуць яго нашчадкі.

25 сакавіка 2002 г.

Тапцяна Якубоўская



МОЙ СТАРЭЙШЫ СЯБРА – ЭНЦЫКЛАПЕДЫСТ ЯКУБ АДАМАВІЧ ЯКУБОЎСКІ

Мне пашчасціла ў жыцці, што на працягу многіх гадоў маймі сябрамі былі выдатныя людзі, памяць аб іх захавалася на ўсё жыццё. І першым па сіле ўздзеяння на маю свядомасць, светапогляд, адносіны да жыцця і людзей быў Якуб Адамавіч Якубоўскі. Гэта быў незвычайны чалавек, як зорка, вакол якой, захопленыя прыцяжэннем яго інтэлекту, групаваліся вельмі розныя людзі. І гэтыя людзі пад яго моцным уплывам рабіліся лепшымі, гублялі свае адмоўныя рысы. І аднойчы трапіўшы на яго арбіту ўжо ніколі не адрываліся, заставаліся сябрамі да канца і вернымі добрай памяці аб ім пасля яго заўчастнай смерці.

Ён быў простым чалавекам: без выдатных знешніх якасцей, з не вельмі добрым здароўем, у не модным адзенні, у вялікіх пукатых акулярах. Але з першай сустрэчы прыцягваў да сябе добра-зычлівасцю, гумарам, эрудыцыяй, павагай да суразмоўцы. Гутаркі з ім у студэнцкім інтэрнаце, на працы, па дарозе дадому захаплялі гармоній думак і пачуццяў, слоў і фактаў, якія выкладаліся не толькі максімальная лагічна, але і максімальная зразумела, лёгка, на адным дыханні. І нават вельмі сур'ёзныя тэмы ў большасці выпадкаў мякка спалучаліся з тонкім гумарам, якія праспічываў праз шматлікія факты і доказы.

Я на сваім вяку прачытаў тысячы энцыклапедычных даведак пра выдатных дзеячоў навукі, культуры, палітыкі і інш. і магу сцвярждаць, што Якуб Адамавіч быў неардынарным Чалавекам. І не толькі таму, што ён скончыў 5 ВНУ (*ужо за гэта мог быць занесены ў кнігу рэкордаў Гінеса*), што з-за сваёй сціпласці не падпісаў сваім іменем сотні зробленых ім энцыклапедычных і не энцыклапедычных артыкулаў, што быў малавядомым ініцыятарам каштоўных выданняў, якія сталі прыкметнай з'явай у культуры Беларусі, але і таму, што ён быў добрым сябрам, узорам, якім мы, маладзейшыя, захапляліся.

У далёкім 1958 г. мы, студэнты 3-га курса геафака БДУ, пачулі, што на 2-м курсе з'явіўся цікавы навічок, перавеўся з завочнікаў, што ён вельмі адукаваны. Быў значна старэйшы за сваіх новых аднакурснікаў, меў жыццёвы вопыт – ужо 7 гадоў працаў вясковым настаўнікам, скончыў педінстытут. Неяк пры наведванні сваіх аднакурснікаў у інтэрнаце на вуліцы Свярдлова мы і пазнаёміліся. Ен мяне прыемна уразіў сваімі ведамі, цікавасцю і любоўю да навукі. Яго аднакурснікам было лёгка рыхтавацца да экзаменаў і залікаў, выкарыстоўваючы яго кваліфікаваныя кансультаты. Пасля зімовай сесіі да меркавання аб яго выдатных здольнасцях далучыліся і выкладчыкі. Наша знаёмства праз дзесяць гадоў перарасло ў цеснае сяброўства ўжо ў сценах БелСЭ. А да таго нашы шляхі не раз перасякаліся на геафаку, у Гідрометэаслужбе, у бібліятэках і кнігарнях, дзе я не раз сустракаў Якуба Адамавіча з яго малодшым братам Браніславам, што вучыўся тады ў Мінскім фінансавым тэхнікуме.

У 1967 г. пачалася эпоха Беларускай Энцыклапедіі. Было прынята рашэнне аб стварэнні энцыклапедычнага выдавецтва, галоўным рэдактарам якога стаў Пятрусь Броўка. Загадчыкам рэдакцыі геаграфіі і геалогіі ў пачатку 1968 г. стаў Якуб Адамавіч Якубоўскі. У яго ў мінулым была аспірантура, гады вучобы і работы ў школе, наперадзе – праца па стварэнні першай энцыклапедыі ў Беларусі. Цяжкасцей было шмат: падбор калектыву рэдакцыі і шырокага аўтарскага кола, распрацоўка тэрміналогіі, многіх тэм і раздзелаў геаграфічнай і геалагічнай навукі. У асобе Я.А. Якубоўскага Беларуская Энцыклапедыя знайшла выдатнага энцыклапедыста і рэдактара. Энцыклапедыі не былі патрэбны рамеснікі, людзі-аўтаматы, без творчай жылкі. Якуб Адамавіч хутка ўйшоў у работу. Без яго грунтоўных выступленняў не абыходзілася ніводнае абмеркаванне слоўнікаў, макетаў, гранак, вёрсткі. Яго праца з аўтарамі, падрыхтоўка і апрацоўка артыкулаў, іх рэдагаванне і нярэдка рэцэнзаванне былі наладжаны на высокім прафесійным узроўні. Не ўсім кіраўнікам падабаліся смелыя выступленні Якуба Адамавіча. Ен займаў асобную пазіцыю па многіх пытаннях, пачынаючы ад рэпрэсіраваных вучоных да праблемы аб'ектыўнага адлюстравання эканомікі замежных краін. Кіроўныя пажаданні паказваць "загніванне" капіталізму, "грандыёзныя поспехі" краін сацыялістычнага лагера не мелі падставы нават у лічбах маскоўскіх выданняў, не гаворачы ўжо пра звесткі ААН. Некаторыя кіраўнікі і іх прыдзіркі моцна папсавалі здароўе Якуба Адамавіча. Часта ўзнікалі прапановы замяніць беспартыйнага загадчыка на праверанага камуніста,

былі заходы па умацаванні беспартыйнай рэдакцыі партыйнымі кадрамі. Загадчыку рэдакцыі прыходзілася рэдагаваць іх артыкулы і нават выконваць за іх план. Траплялі на ўмацаванне рэдакцыі нават прапойцы-камуністы, адзін з іх папрацаў тышдзень і знік разам з бібліятэчнымі кнігамі і аўтарскімі экзэмплярамі артыкулаў.

А Якуб Адамавіч пракаўваў, стараючыся не зважаць на такія праявы начальніцкай увагі. Ён прыходзіў на працу раней за ўсіх, сыходзіў апошнім, пракаўваў, калі трэба, у выхадныя і ў адпачынак. Асноўным яго патрабаваннем да супрацоўнікаў тады было: "У энцыклапедыста не павінна быць іншага хобі, акрамя энцыклапедыі". І разам з тым, ён быў вельмі мяккі чалавек. Ён не папракаў падначальнага рэдактара за недахопы, а карэнным чынам перарапрацоўваў яго дрэны артыкул, а то і сам за яго пісаў, перадрукоўваў для здачы ў кантрольныя рэдакцыі, і рэдактару заставалася толькі падзякаваць.

Дзяржаўная прэмія за стварэнне 12-томнай БелСЭ – заслужаная ўзнагарода за нястомную творчую працу Якуба Адамавіча.

Да ліку вельмі важных ініцыятыў Якуба Адамавіча адносіцца ідэя выдаць "Энцыклапедыю прыроды Беларусі". Гэта выданне і цяпер застаецца ўнікальным, непаўторным на тэрыторыі былога СССР, невядомы яго аналагі і ў свеце. У 5-томным выданні ў энцыклапедычным парадку, усебакова і грутоўна дадзены звесткі аб прыродзе нашай краіны – геалагічнай будове і карысных выкапнях, паверхні, гідрографії, клімаце, глебах, раслінах і жывёлах, помніках прыроды, ландшафтах і шмат іншага. Рабілі энцыклапедыю дзве рэдакцыі – геаграфіі і біялогіі, але распрацоўка схемы выдання і слоўніка былі зроблены Якубам Адамавічам. Гэта ж адносіцца і да "Блакітнай кнігі", у якой апісаны ўсе водныя аб'екты Беларусі.

Уесь вопыт энцыклапедычнай працы ў канцы жыцця Якуб Адамавіч аддаў рабоце над "Энцыклапедыяй для татар Беларусі", нацыянальна-асветніцкім мэтам служыў і арганізаваны ім часопіс "Байрам". Якуб Адамавіч быў адзін з нямногіх татар, ды і беларусаў, хто так настойліва змагаўся за захаванне культурнай спадчыны беларусаў, хто адчуваў і цаніў прыгажосць беларускай мовы. Можа таму Якуб Адамавіч так актыўна ўдзельнічаў у нацыянальным татарскім і рэлігійным мусульманскім руху на Беларусі, быў ініцыятарам першядычных выданняў згуртавання татар на беларускай мове.

Нельга не адзначыць яшчэ адну рысу Якуба Адамавіча – ён пастаянна дапамагаў знаёмым і малазнаёмым людзям, асабліва студэнтам і школьнікам – дзесяцім сваіх супрацоўнікаў і сяброў. Ён цікавіўся іх справамі, "падкідываў" патрэбныя падручнікі ці проста рэдкія кнігі, запрашаў да сябе ў хату карыстатаў сваіх багатай бібліятэкай. Наогул, любоў да кнігі, цяга да пастаяннага чытання, набыцця кніг – адна з самых характэрных рыс натуры Якуба Адамавіча. Пасля сябе ён пакінуў у БелСЭ сотні кніг, многія з іх і зараз у карыстанні.

Яго інтараэсы не вычэрпваліся грамадскімі справамі, ён быў выдатны сем'янін, клапатлівы бацька для дачкі і сына, добры дзед для ўнучак. Я бачыў у яго толькі адну адмоўную рысу, не аднойчы беспасляхова гутарыў з ім аб ёй – ён ні кропелькі не клапаціўся аб сваім здароўі, даваў свайму ўжо не маладому арганізму такія нагрузкі, што іх немагчыма было вытрымаць. А ён мог, як загадчык рэдакцыі і

лаўрэат Дзяржаўнай прэмii, лячыща ў лечкамісii, атрымліваць штогод пущёку ў санаторый, але ніколі з гэтага не скарыстаўся. Так жа незразумела ён паводзіў сябе і з кватэрай. У 1970–1980-ых гг. у БелСЭ было лёгка атрымаць дзяржаўную кватеру пры яго пасадзе. Але ён нават не становіўся на чаргу, жывучы з сям'ёй у аднапакаёўцы і з вялікай цяжкасцю збіраючы гроши на большую, кааператыўную кватеру. Такі ён быў сціплы чалавек.

Я часта ўспамінаю Якуба Адамавіча, нашы размовы, спрэчкі, яго дасціпныя меркаванні па розных тэмах, яго памяркоўны гумар. Ён быў і застaeца самym blіzкіm мне чалавекам, і я дзякую лёс за тое, што мы шмат гадоў прайшлі разам.

І.Я. Афнагель,
вядучы навуковы рэдактар
выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя»



«... ПРАЦА – ГЭТА I ЁСЦЬ ЗАДАВАЛЬНЕННЕ»

Да 70-годдзя Якуба (Якава) Адамавіча Якубоўскага

Неяк па тэлебачанню я глядзеў кінафільм, шчыра кажучы, спаў на ім, але ў адзін момант устрэпянуўся, бо чалавек сэрцам гаварыў тое, што сядзела ў ім і трывожыла яго душу, розум: “*Спачатку я думаў аб задавальненнях, потым аб працы, а зараз зразумей, што праца – гэта і ёсьць задавальненне*”.

Тады адразу ж запісаў гэтыя слова, калі яны паклаліся на паперу, дык чамусыці нібыта побач з сабою адчуў жывы подых дарагога і светлага для мяне Чалавека, вечнага Працалюба, Жыццялюба і самаадданага Творцу!

Ён сам “уварваўся” у маё жыццё, каб мяне яшчэ болей абудзіць, каб я яшчэ больш дбайней працаваў у імя яго маленькага, рульнага нарада, які з’яўляецца самай злучнай, самай неад’емнай, самай самабытнай і істотнай часткай нашай “краіны – браначкі”.

Што й казаць: “*Праца – гэта і ёсьць задавальненне*”, “*Памірай, а жыта сей!*”, “*Спляшайся рабіць, бо сёння – гэта можа быць твой апошні дзень!*” – гэтыя яго слова так моцна ўвайшлі ў мяне, што нават кіруюць мною штодзённа.

Якуб (Якай) Адамавіч Якубоўскі – гэта той Чалавек, з якім было наканавана лёсам злучыща мне. Я да яго “падбіраўся” пашіху, але энтузіясты заўсёды апярэджаюць. Якуб Адамавіч праз армію сваіх прыхільнікаў, паслядоўнікаў, сяброў, прыяцеляў, памочнікаў сам знайшоў мяне, напісаў мне і сам прыехаў да мяне. У маёй кватэры назаўсёды засталіся гукі яго Вялікага і Шчырага Сэрца, яго гутаркі, яго падарункі. Засталіся яго ўвага, павага, любіць, разнабаковыя энцыклапедычныя веды, мудрасць яго, не маючая межаў яго любоў да Беларусі, беларускай мовы, літаратуры, культуры і гісторыі.

Якуб Адамавіч мне неаднаразова гаварыў, нягледзячы на ўсе жахі і зменлівасці жыцця і лёсу, што ён асабіста рады, уганараваны, што нарадзіўся менавіта на Беларусі. І як сапраўдны патрыёт, насельнік гэтай краіны, ён патрабаваў ад усіх годнасці да жывога слова Бацькаўшчыны, дзе ён жыве, працуе, вучыцца, дыхае паветра, п'е яе ваду! Ён так і не прызычаіўся да шматлікіх перавертыняў, калабарантаў, мутантаў, манкуртаў і здраднікаў, якіх занадта багата ёсьць сярод беларускага народа.

Памятаю, як у другі прыезд да мяне ў Баранавічы, Якуб Адамавіч пабачыў на майм стале I. Гётэ, тады ён мовіў яго слова: “*Калі чалавек стары, ён павінен больші рабіць, чым калі быў малады*”.

Адразу ж напішу, што ўсе прыезды да мяне Якуюўскага – гэта былі яго асабістая гераізм і моц яго неспатольнага духа, бо меў ён цэлую процьму, як ён жартаваў, сімфонію смяротных хвароб, якія ішлі за ім ад Другой сусветнай вайны. І нават у знясіленым стане ён у першую чаргу думаў аб працы, аб сваіх ідэях, аб tym, каб яны пераўтвараліся ў справы, дбаў аб сябрах і з упэўненасцю глядзеў у будучыню.

І тады ж, калі прыязджаў да яго ў Менск на вуліцу Славінскага, у яго цалкам забітую кватэрку knігамі, часопісамі, газетамі, рукапісамі, дык і там увачавідку бачыў, што Якуб Адамавіч, як і яго жонка Таццяна Васільеўна, ніводнай хвіліне не адпачываюць. Я адыходзіў у сон пры грукаце яго старэнкай пішучай машынкі і прачынаўся пад яе, ад водару страў, прыгатаванымі ім альбо яго вернай і надзейнай суджанай. Што Якуб Адамавіч – дзівосны кухар, адзначаў і вучоны са Швейцарыі Паўль Сутэр, з якім мы адначасова гасцявалі ў Якубоўскіх.

Я вельмі шкадую, што не ўсе лісты Якуба Адамавіча да мяне пабачылі свет у квартальніку “Байрам. Татары на зямлі Беларусі”, частка з іх такой была давяральны, асабістай, што так і назаусёды засталіся ў мяне сэрцы, невелячкая яго карэспандэнцыя згінула ад затаплення маёй кватэры кіпенем па нядбайнасці камунальшчыкаў, калі вада Ніягараў зверху пайшла на мяне. Добра, што тое здарылася, калі быў дома, дык паспей захаваць knігі, часопісы і газеты, дасланыя мне з Менска і сагрэтыя яго рукамі і подыхам.

Якуб Адамавіч быў зусім бескарыслівым чалавекам і ў сваім жыцці ніколі не меў янікай выгады, нават вялікая ўзнагарода – дзяржаўнае лаўрэацтва звалілася на яго, як мне ён сам гаварыў, зусім нечакана. Канешне, гэта клопат аб ім праявіў Пётр Усцінавіч Броўка, які ўмеў падбіраць людзей, цаніць іх, даражыць імі і, канешне, завальваць працай і патрабаваць самаадданасці, вернасці, каб у любую хвіліну палажыцца на гэтага чалавека.

У Якуба Адамавіча было і ёсьць шмат сяброў і паплечнікаў, верная і самаадданая жонка Таццяна Васільеўна, добрыя дзеці і ўнукі. Гэта яны ў свой час правялі ўшанаванне яго памяці. Завадатарам гэтага, як і прысвечанага яму квартальніка “Байрам. Татары на зямлі Беларусі” № 3 – 1998 г., быў яго вучань і паплечнік, вучоны, грамадскі і рэлігійны дзеяч Ібрагім Барысавіч Канапацкі. Аддаць даніну светлай памяці Якубу (*Якаву*) Адамавічу Якубоўскому тады прышлі акадэмік Радзім Гарэцкі, народны пісьменнік

Янка Брыль, народны паэт Ніл Гілевіч, паэты Мікола Аўрамчык, Яўген Гучок, галоўны рэдактар часопіса "Роднае слова" Міхась Шавыркін, вучоныя, музейшчыкі, супрацоўнік "БелЭн" імя Пятруса Броўкі, родныя яго і блізкія, сябры, прыяцелі, прыхільнікі, знаёмыя. Справядліва ў тыя дні народны паэт Рыгор Барадулін адзначыў: "У татарына Якава Якубоўскага балышыні беларусаў трэба было вучыцца беларусчыне".

Час ідзе, але вечна і натхняюча будзе зіхацесь над Беларуссю высокое і годнае імя Якуба (Якава), сына Адамавага, Якубоўскага!

Міхась Маліноўскі



СЯМ'Я ЯКУБОЎСКІХ НА РАЗДАРОЖЖЫ XX СТАГОДДЗЯ



Брат Якуба - Адам

Артыкул падрыхтаваны братам Якуба Якубоўскага, Адамам Якубоўскім. У ім апісаны лёс некалькіх пакаленняў з адной сям'і, ад прадзеда да ўнукаў, і паказана, як нялёгкія павароты гісторыі ў XX стагоддзі паўплывалі на вялікую радню. Можна сцвярджаць, што тут адбілася гісторыя многіх сем'яў з Захадній Беларусі, тэрэторыя якой неаднаразова за стагоддзе пераходзіла пад уладу розных дзяржай.

Да канца падыходзіць XX стагоддзе. Ужо можна пачуць па радыё, а то і прачытаць, колькі дзён засталося да канца гэтага века. І больш чым шэсць дзесяткаў гадоў пражыў у гэтым стагоддзі я сам. З'явілася жаданне падзяліцца з людзьмі, як цяг часу ў век даўжыні адбіўся на лёсе адной татарскай сям'і на зямлі колішняга Вялікага княства Літоўскага, або "Северо-Западнага края", або "крэсов всходніх", бо мнялася ўлада, прыходзілі розныя гаспадары, а ў татарскіх сем'ях трymаліся свайго парадку жыцця. Гадаваліся працавітыя і сумленныя дзецы, зычлівыя і паважлівыя да тых, хто жыў разам з імі, побач.

Я з'явіўся на свет у сям'і пятым, але гадаваўся толькі трэцім. А ўсяго нас вырасла ў бацькоў чацвёра. Здарылася так, што самы старэйшы брат, Косця, у 17 гадоў у студзені 1945 г. быў узяты ў войска і доўгія шэсць гадоў заставаўся там. Старэйшы брат, Якуб, абставінамі жыцця вымушаны быў рана пайсці з роднае хаты на свой хлеб, а меншы, Браніслаў, і я заставаліся ў хаце. Маці часта хадзіла на мізар, бо там былі пахаваны мая сястра і два браты, мае дзве бабулі і дзядуды. Мне не давялося пабачыць іх жывымі, бо на

свет я з'явіўся намнога пазней, чым яны адыйшлі ад нас назаўсёды. Да мізара ісці было далёка, і ў час гэтых паходаў маці заўсёды ўспамінала пра родных, пра розныя падзеі ў іх жыцці. Мяне заўсёды цікавіла гісторыя нашага роду, і вось якая яна атрымалася з таго, што я пачуў і запомніў у часы тых паходаў.

Мой дзядуля па бацьку, Мустафа, у 1900 годзе павінен быў пацвердзіць сваё шляхецтва, а заадно і адведаць свайго дзеда ў Менску. На пасяджэнні камісіі дзеду зрабілі папрок, што не мае ахвоты ісці служыць у войска і не бярэ прыклад ад свайго блізкага родзіча-генерала. Неўзабаве, у 1902 годзе, з'явіўся на свет мой будучы бацька. А ў 1903 годзе на другой вуліцы ў тым жа пасёлку нарадзілася і мая будучая матуля.

Прайшло не так многа гадоў, і грымоты Першай сусветнай вайны дакаціліся да Браслаўшчыны. Старэйшым трэба было вырашыць, як ратаваць аз гэтай бяды. Сям'я бацькі была больш заможнай — мела ў гаспадарцы добрага каня і ўсё астатніе, што патрэбна. І калі зусім блізка да пасёлка падышоў фронт, то мой дзядуля са сваёй сям'ёй хуценька накіраваўся сваім ходам да Палацка. Там бежанцаў уладкоўвалі на цягнікі і везлі ў той край, які яны самі абіралі для жыцця. Так сям'я бацькі апынулася ў Казані. Дзед па тым часе быў адукаваным чалавекам і адразу ўладкаўся на працу чыноўнікам на пошце, а мой бацька прадоўжыў вучэнне ў гімназіі.


А сям'я маці не мела магчымасці ўцякы ад наваль: была вельмі хворай мая прабабка — ёй у той час было ўжо за 90 гадоў. Калі немцы занялі пасёлак, адбылася стабілізацыя фронту, і аж на трэх гады пасёлак стаў пярэднім краем — франтавай лініяй. Ад забудоў нічога не засталося, толькі да гэтага часу стаяць нямецкія доты з бетону, ды зямля не змагла загаіць раны ад траншэйных рубцоў, месцамі добра відаць іх зігзагі.

Нямецкае ваеннае камандаванне вырашила высяліць цывільных людзей з франтавой зоны і вельмі марудна павезла небарак на захад. Так мая маці, яе бацькі, бабуля і старшая сястра з дзецьмі апынуліся ў Літве, недалёка ад Шаўляя. Першыя месяцы бежанцы хвацалі ліха, голаду і холаду. Першай не вытрымала голаду мая прабабка, на 93 годзе жыцця ціха ноччу адышла ў другі свет. Гэта была ўжо не першая страта з майго роду на доўгім шляху ХХ стагоддзя. У тых мясцінах жыло аднароднае насельніцтва, і ніякай іншай мовы, акрамя летувіскай, не ўжывалі. Такія абставіны вельмі ўскладнялі жыццё бежанцаў. Але мая будучая маці вельмі хутка навучылася размаўляць на мове летувісаў і была ў хаце перакладчыкам. А дзядуля быў добрым шорнікам. З'явіліся нейкія заказы, і патроху наладзілася жыццё, можна было адкласці крыху грошай на "чорны дзень".

Закончылася вайна, і пацягнула людзей на Радзіму, аднак вельмі цяжкі і доўгі шлях выпаў на долю маіх родных. Толькі ў 1921 годзе дабраліся яны ў пасёлак, але не ўсе. Засталася ў Літве мая цётка з дзецьмі, бо не ведала лёсу свайго мужа, узятага ў дзеючую армію ў 1914 годзе. Пазней стала вядома, што застаўся жывы ён у той бойні, але атручены газамі і нядоўга пажыў. Не вытрымала доўгай і цяжкай дарогі бабуля — не даехала ўсюго нейкіх 30

кіламетраў да родных мясцін. І на Радзіму дабраліся мая маці і дзядуля — толькі двое з вялікай сям'і. Жыллём ім стаў на некалькі гадоў дот з бетону.


А мае родныя па бацьку ў гэты час рыхтаваліся ў шлях на Радзіму з Казані. Чорная іспанка не пашкадавала маіх старэнъкіх прадзеда і праbabку — навекі засталіся ў зямлі, якая дала прытулак ім на шэсць гадоў.



Маці Раіса Хасенъёна і бацька Адам Мустафавіч.
Г.п. Відзы, 1978

рвонай Армії вельмі добра адбіўся мне ў памяці.

Зусім хутка яшчэ адзін дзень стаў такім жа памятным. Мы жылі ў мястэчку Камаі, а недалёка Паставы, дзе быў ваенны аэрадром. Раніца 22 чэрвеня данесла да нас выхухі бомб, выццё матараў бамбардзіроўшчыкаў. А праз некалькі дзён пачалі ісці разутыя і галодныя салдаты. Маці кожную ноч пякла хлеб, каб удзень раздаць галодным байцам. Вельмі добра запомніўся невялікі атрад, які прыпыніўся ля нашай хаты. Вялікі зляёны двор і студня з жураўлём прыцягвалі людзей да адпачынку. І калі маці вынесла з хаты бохан і падала камандзіру, — ён папрасіў яе саму падзяліць гэты хлеб на ўсіх.



Сям'я Якубоўскіх. У ніжнім радзе, злева направа: старэйшы сын Канстанцін, яго дачка Тамара, жонка Зіна з другой дачкой Жанай, маці Раіса Хасенъёна, бацька Адам Мустафавіч; у верхнім радзе — сыны Адам, Якуб і Браніслаў. 1962

А яшчэ праз некалькі дзён пракаціліся немцы. Па начах ішлі людзі, і не адзін раз мой старэйшы брат Якуб праводзіў іх у абход камендатуры.

7 лістапада 1943 года ў вялікай вогнішчы ператварылася наша хата, і не толькі наша, а і многіх іншых. І мы, трох старэйшыя браты,

Так праз многа гадоў сустрэліся на роднай зямлі мае будучыя бацькі. І першая праца, што знайшлася ў гэтым зруйнаваным вайной краі, быў збор з франтавых палёў калючага дроту. Амаль на год "калючка" стала карміцелькай многіх людзей.

Ішлі гады, наладжвалася жыццё, нараджаліся дзеці. Збудавалі бацькі добрую хату, завелі гаспадарку. А ў 1939 годзе ў верасні зноў змянілася ўлада. Прыход Чырвонай Арміі вельмі добра адбіўся мне ў памяці.

Зусім хутка яшчэ адзін дзень стаў такім жа памятным. Мы жылі ў мястэчку Камаі, а недалёка Паставы, дзе быў ваенны аэрадром. Раніца 22 чэрвеня данесла да нас выхухі бомб, выццё матараў бамбардзіроўшчыкаў. А праз некалькі дзён пачалі ісці разутыя і галодныя салдаты. Маці кожную ночь пякла хлеб, каб удзень раздаць галодным байцам. Вельмі добра запомніўся невялікі атрад, які прыпыніўся ля нашай хаты. Вялікі зляёны двор і студня з жураўлём прыцягвалі людзей да адпачынку. І калі маці вынесла з хаты бохан і падала камандзіру, — ён папрасіў яе саму падзяліць гэты хлеб на ўсіх.

некалькі дзён прыходзілі на папялішча сілкаваща печанай бульбай і тушанай капустай.

Не абышоў лёс наш род і ў Другой сусветнай вайне. Няведама дзе і калі загінулі мой дзядзька па бацьку Якуб і стрыечны брат Аляксандр. На другі дзень вайны быў забіты ў Літве стрыечны брат Мустафа. Загінуў у бai пры штурме горада Марыенбург (*цяпер у Польшчы, завецаца Мальборк*) 5 сакавіка 1945 года стрыечны брат Адам. Там ён і пахаваны.

А жыщё раскідала нас усіх па вялікай краіне. У Вільні на мізары пакоіща мой дзед Мустафа. Старэйшы брат Косця шмат гадоў пражыў у Варкуце — здабываў вугаль, будаваў дамы. Яго няма ўжо ў жывых, але там засталася малодшая дачка і ўнук. Старэйшая дачка будавала Ігналінскую атамную станцыю. Зараз яна там і жыве. У Пецярбургу жывуць троі сыны забітага брата Мустафы, а ў Котласе — стрыечны брат Андрэй. У Менску жыве і працуе дачка брата Якуба, тут жывуць яго ўнучкі, а сын яшчэ вучыцца ў Москве.

А з вялікай калісці сям'і нас засталося двое. Малодшы брат, Браніслаў, жыве і працуе ў Віцебску.

Сам я ўжо сорак гадоў жыву і працую ў Калінінградзе. Тут выраслі два мае сыны і дачка, гадуюцца ўнукі і ўнучка. Але ўсе мае нашчадкі ведаюць, дзе жылі і пахаваны іх родныя, кім яны былі, як жылі. А калі мяне пытаюць, хто я такі і адкуль, то крыху ўжарт адказваю: *"Я самы заходні беларускі татарын"*.

Адам Якубоўскі



ЛІСТ ДА Я. ЯКУБОЎСКАГА

Добры дзень, спадар Яша, звяртаюся так да Вас таму, як чую і бачу па-ранейшаму, хоць кажуць, што Вас ужо няма сярод нас, бодзёроступаючых. Абы толькі ўзгадаў чалавека, якога ты зьведаў душою, як ён ужо цалкам перад табою, як ты яго і чуеш, і бачыш, і адчуваеш, ягоныя памкненъні, быццам маеш трэцяе вуха і вока ці штосьці яшчэ.

Зусім выпадкова сустрэліся мы ўпершыню на Круглай плошчы. Даクладней, Якубоўскі і мой даўнейшы знаёмы і сябра па Народнаму фронту, таксама і татарын з Нароччыны мусілі, як у іх было прызначана сустрэцца, ну, я быў тут «між іншым», але з большага пазнаёмліся. Такая кароткая сустрэча пакінула досыць прыязнны ўспамін аб ім, як аб чалавеку, з якім можна брацца за любую адказную справу. Потым, мусіць праз год, я ўжо быў вымушаны аб ім узгадаць. Прыхынай гэтаму была чарговая карціна на рэлігійную тэматыку, з рознымі выявамі і надпісамі сакральнага значэння, у тым ліку і мусульманскага зъместу. З кім толькі тады мне не давялося перазнаёміцца і ўрэшце-рэшт дарога з пытаньнямі-закалдбінамі ды вызначэннямі прывяла мяне зноўку да гэтага чалавека, я проста змушаны быў узгадаць і збярнуцца да яго, як да апошняй інстанцыі. Мала таго, што ён быў высокаадукаваны і высокакультурны чалавек, што ўдала хавалася за яго знешній праставатасцю, і валодаў энцыклапедычнымі ведамі, у чым я хутка пераканаўся ў ходзе нашых узаемных дачыненіяў, дык і яшчэ быў надзелены выключна высокароднымі душэўна-этычнымі якасцямі, аб якіх можна выказаць шмат щёплых і адданых слоў удзячнасці. Зьдзіўляла яго маторыка, ён лёгка, як кажуць «з поў абарота», мог раптам узпламяніцца, даводзіць і пераконваць, так што і спрачацца адпадала думка, а хацелася слухаць ды пазіраць на яго, як на Божую іскру. Пытаньняў у мяне па той карціне, з гравюры «Адвечнае съвято Беларусі», было да яго даволі шмат. Нават не ведаў, ці адказаў бы я на іх, калі б не наша тая сустрэча, ні ягоная асоба. Бяспрэчна адно, у чым я цалкам перакананы – гэта быў адзін з лепшых сыноў нашай Бацькаўшчыны, адзін з дастойнейшых прадстаўнікоў татарскага народа Беларусі. Зьдзіўляе я дужа пад час нашай апошняй сустрэчы, якая адбывалася ў яго на кватэры, якраз на съвята Масляніцы, куды я забёг літаральна на пару хвілін. Надзвычай непаўторная ненавязлівая гасціннасць яго ўласціва толькі прыроджаным псіхолагам, знаюцам душы чалавечай, якім ён бяспрэчна і быў. Калі б вы, шаноўныя спадары ды спадарыні, паспытали тых дзіўных блінцоў з непаўторнымі корачкамі і прысмакамі, ды аздобленых ягонымі дасыціпнымі жартамі ды прыгаворкамі, то вы пэўна такі гасцінны палон выбралі б перш за жаданае вызваленьне. Ну і другое, чым я быў зьдзіўлены – то ягоная і зноў раптоўная прапанова, каб я намаляваў карціну з выявай Адама Міцкевіча на татарскім старым мізары!?. Гэта мяне дужа зьдзіўіла. А ён спакойна дадаў: «То хіба мусіць не адзін, а з кімсьці яшчэ». Зараз я зразумеў – гэта будзе знакавы твор. Непахіснасць і лагічная пасыльядоўнасць яго разваг бяспрэчна мелі свой патаемны сэнс, раскрываць які яму ня надта рупілася, ну і я на тым не дужа настойваў, зразумеў – тут ёсць нейкі скрыты падсэнс, да якога неабходна дайсыці самому. Вось гэтая здольнасць выказаць сваю думку другім так, каб і яны прызнавалі яе за сваю, уласціва

надзвычай рэдкім людзям. Таму і сёння цярэбіць памяць маю і не дае забыща, прымушаючы ўсё зноўку вяртаща да яе, думаць і шукаць ёй свайго вырашэнья. Але ўсяму Божая воля. Пэўна такая была воля і на тое, каб у розны час нараджаліся такія людзі, як Якуб Якубоўскі, якія як Божыя зынічкі, згараючы ў буднях штодзёнай працы ды змаганьняў, пакідалі на сабе светлы след нашай аб іх памяці. Промні іхняга съятла асьвятляюць наш сёньняшні шлях на tym бальшаку, якім крочылі колісі і яны, ды самой пакідаюць яскравы ўзор дабрачыннасці і самаадданай Любові, як да чалавека, так і да Бога ці то Аллага...

Алесь Цыркуноў, мастак



ЯК СВЯТЛО І ЯК СУСВЕТ

Беларусь – Зямля Асветнікаў. Яны яе воі і яе аратыя. Яны яе духаўнікі. Асветнікі набліжаны на Беларусі да святых. Яны, перадаючы адзін аднаму з рук у рукі прамяністы агонь асьвятляюць свайму народу шлях у Сусвет.

Пачынаючы загасаць у сэрцах беларускіх татараў агенчыкі нашай еднасці, нашых ведаў аб сабе ахінуў, удыхнуўшы ў яго свежае паветра, Якуб, сын Адамаў, Якубоўскі, чалавек энцыклапедычных ведаў – лінгвіст, гісторык, культуролаг, географ, біёлаг. Менавіта ён быў абранны Усявышнім Алагам дзеля здзяйснення Вялікага наканавання – стварэння ў 1991 годзе першага з часоў "Кітабаў" друкаванага выдання беларускіх татараў – штоквартальнага часопіса "Байрам".

28 нумароў! З імі ён пражыў кожны радок, кожны артыкул. Якуб Адамавіч не толькі даў жыццё нашаму часопісу, але і ўдыхнуў ў яго душу. "Байрам" – гэта наш знак у сусвеце агульначалавечым. Знак аб нашай веры, аб нашых зямных спраўах, аб нашых надзеях. Надоўга наперад вызначыў раздзелы, тэматыку, дух "Байрама" чалавек, які не любіў казаць "Я", але, ведаючы, што яго літара завяршаючая ў алфавіце, завяршыў свой зямны шлях магутна і дастойна – дадзеныя яму Алагам розум і сілы аддаў свайму народу і зямлі, якая стала нам роднай. Якуб Адамавіч Якубоўскі пакінуў пасля сябе глыбокі след, але найперш і на зачын часопіс "Байрам" і верш-гімн "Мы з Іманам жывем на зямлі Беларусі".

Разалія Александровіч



БЕЛАРУСКІЯ ТАТАРЫ

*Якаву, сыну Адамаваму,
Якубоўскому прысвячаеца*

На Беларусь нашэсьце вashae
Вітаю,
Мірныя татары!
Вы дбалі —
Будавалі, важылі,
Аблокаў пасьвілі атары.

Былі гароднікамі ўпартымі,
Кажушнікамі, макалямі,
Прэч гора адганялі жартамі,
Кулямі смутак затулялі.

Вы засланяліся правіцаю
Кайданьнікамі на этапах,
Вы мову зъбераглі крывіцкую
І ў сэрцах вашых,
І ў Кітабах.

Пытаньне ўсім на вуха дыхае:
Каму зашкодзілі,
Скажэце,
Татарскія магілы ціхія,
Маладзічковыя мячэці?

Хапіла ж нашым мовам
Съмеласці,
Сыйшоўшыся, ня разгубіцца
А ў маладой паразумеласці,
Як дзъвюм крыніцам,
Съветла біцца.

На Шчары, Нарачы, на Сьвіцязі
Схаўрусіць хай
З салам алей кум.
Татары!
Множцеся й пладзіцеся,
Вы нашыя.
Салям алейкум!

Рыгор Барадулін



БЫЎ СВЯТЛОМ ЁН ГАЮЧЫМ

Светлай памяці Якуба Якубоўскага

Вестку цяжкую мне за трывожнымі снамі
Вечаровы эфір нечакана прынёс:
Вас няма на Зямлі. Плача восень дажджамі,
Плача сэрца маё — вочы поўныя слёз.

Беларускі татарын Якуб Якубоўскі,
Я любіў Вас — не смеў бы тут словам грашыць;
Знаў свяшчэнны агонь — назаву яго Боскім —
Далікатнае вашай і мужнай душы.

Той агонь саграваў, быў святлом ён гаючым,
Быў стваральным на нашай гаротнай зямлі,
Ён пранесены быў да мяжы немінучай
Гэтак годна — інакш, знаю, Вы не маглі.

Я трymаю "Байрам" — у жыццёвых нягодах
Вамі ўзрошчаны плод самых добрых надзеяў,
Мне падораны ён з дрэва дружбы народаў
І сяброўства сардэчных і верных людзей.

Васіль Жуковіч



МЫ З ІМАНАМ ЖЫВЁМ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

Я. Якубоўскі. Муз. Дз. Мазітавай

Мы з Паволжа і Крыма з Іманам прыйшли
На гасцінныя землі Літвы й Беларусі.
Пад Грунвальдам суроўы экзамен здалі
Й ўланскую службу няслі без прымусу.

Рэфрэн: Ляй лагу іллялагу, Мухамед расул Аллагу,
Ляй лагу іллялагу, Мухамед расул Аллагу.

Мы зляпілі дамы, пры ауле сваю
Для малебнаў Аллаху мячэць збудавалі.
Нараадзілі дзяцей, асвяцілі зямлю
І ў яе па Ісламу памерлых хавалі.

Рэфрэн.

На прызыў спадара ў любую пару
Батыры сваіх коней сядлалі.
Жонак бралі сваіх, каб варылі яду
І знявеченых у баях даглядалі.

Рэфрэн.

Служба цяжкай была, у суровых баях
Шмат галоў маладзецкіх паклалі.
За адвагу і мужнасць татарскім сынам
Каралі прывілеі давалі.

Рэфрен.

Йшлі гады, і нашчадкі татар-мусульман
Беларускую мову з павагай прыдбалі.
Але веру ў Аллаха — свяшчэнны Іман
Мы на векі вякоў захавалі.

Рэфрен.



МЫ С ИМАНОМ ЖИВЁМ НА ЗЕМЛЕ БЕЛАРУСИ

Мы с Поволжья и Крыма с Иманом пришли
В край Принеманский — тот, что раскинулся вольно.
При Грюнвальде кровавую битву вели
И военную службу несли добровольно.

Рефрен.

Мы слепили дома, при ауле своём
Для молебнов Аллаху мечеть сотоворили.
Народили детей, освятили землю,
По Исламу умерших в неё хоронили.

Рефрен.

На призывы князей и в любую беду
Мы коней своих спешно седлали.
Женщин брали своих, чтоб варили еду,
Потерпевших в боях опекали.

Рефрен.

Служба трудной была, и суровым боям
Батырэй мы отдали немало.
За отвагу и дерзость татарским сынам
Короли нам награды давали.

Рефрен.

Шли годы, и потомки татар-мусульман
Взяли речь белорусов, свою позабыли.
Только веру в Аллаха — священный Иман
Мы на веки веков сохранили.

Рефрен.

Пераклад на русскую мову **Л. Ажгиревич**



МЫ З ИМАНАМ ЖЫВЁМ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ – ТОПРАГЪЫВДА ЯШАЙМЫЗ

Итиль озен ве Къымдан,
Бу топракъка биз-кељдик.
Грунвальд уруш чолинде.
Атлы аскерлеримизнен,
Къатты имтиан бердик.

Багълама: Ляи-ляи ильлялах
Мухаммеден ресулюллях.
Ляи-ляи ильляллах,
Мухаммеден ресулюллях.

Эвлеримизни, джамилерни,
Бу топракъта биз къурдуќъ
Бала-чагъа остурип
Аллах! Ислям динимизни,
Джан-юректен биз чуттыкъ.
Арби ишке чагъырылганда,
Атларымызын эгерлеп
АЗир эдик батырлыкъкъа
Гедже-кундуз демей-деп.

Къадынларымыз бизден къалмай
Артмыздан келелер.
Акъайларына аш пиширип,
Урушкъа бакъмай берелер.

Багълама

Агъыр уруш чольлеринде,
Чокъ джан ве баш энъильди,
Батыр-татар йигитлерге,
Падишалар нам берди.

Багълама

Асырлар кечти бу ерлерде,
Тилимизни унуттыкъ.
Аллах илен кунь кечирип,
Ислям динини биз туттыкъ.
Беларус халкъ тилини,
Ана тили деп бийледик.
Динимизни-адетмизни
Бу тильде биз кутледик.

Багълама

Пераклад на крымска-татарскую мову **I. Меметава**



Я ТАК ДУМАЮ

Я старый человек, пенсионер, могу и должен высказать свои мысли. Как мусульманин не могу молчать, ибо если мусульманин знает о несправедливости, насилии, творимыми сильным над слабым, он должен остановить насильника своими руками. Если же этого сделать он не может, то должен звать на помощь других, ну а если и на это он не способен, то хотя бы сердцем, душой не должен соглашаться с притеснителем.

Я, как мусульманин, интересовался, почему чеченцы не хотят жить в "единой и неделимой России". Они живут на своей, Аллахом данной им земле. После того, как силой, обманом, подкупом правителей Россия к началу 19 века овладела всем Кавказом, гордый чеченский народ не захотел покориться царским властям. С 1836 до 1864 гг. народы Дагестана и Чечни вели справедливую войну с огромной русской армией. Четверть века горцев возглавлял имам Шамиль. Он противостоял русскому генералу Ермолову и генерал-фельдмаршалу Паскевичу (наши белорусы знают его как душителя восстания в Польше и Великом Княжестве Литовском, получившим у русского царя почётное звание светлейшего князя Варшавского). В 1859 г. имам Шамиль капитулировал, но ни он, ни кто-либо другой не подписал просьбу к царю, чтобы он распостёр свою руку и включил Чечню в состав Российской империи. Таким образом, даже видимости о юридическом праве России над Чечней нет.

После Октябрьской революции 1917 г. положение чеченцев ещё более ухудшилось. Мусульманские священники преследовались, религиозные книги уничтожались, в колхозах и совхозах пятницу не праздновали, а работали. Выходным днём сделали воскресенье, мусульман заставляли в колхозах и совхозах выращивать свиней — а это большое насилие для мусульманина.

Во время Великой Отечественной войны, зимой 1944 г. весь чеченский народ был депортирован в отдалённые районы СССР. Они были обвинены в сотрудничестве с немецкими фашистами, в том, что подарили то ли Гитлеру, то ли Гудериану верховую лошадь. Замечу, что Сталин, Берия и все его приспешники подарили в 1939—1941 гг. фашистской Германии миллионы тонн нефти и миллионы тонн стратегических товаров, при помощи которых Гитлер убивал тысячи и тысячи людей в Западной Европе, а затем и в СССР. Основной контингент РОА — русской освободительной армии состоял из русских, которые пошли в услужение к немцам. Только об этом молчали и молчат, а за то, что несколько человек пошло в услужение немцам, что подарили им лошадь, пострадал весь чеченский, да и другие народы.

После войны государство признало несправедливым актом выселение чеченцев из родных мест. Многие из них погибли в лагерях, от непосильного труда, голода и болезней. Живые вернулись на родину.

Аллах мало дал земли чеченцам, может быть по четверти гектара пашни на каждого человека. Но эта земля по воле Аллаха оказалась богатой на нефть. Добывали её много, почти по 20 млн. тонн за год. Добыто из чеченской земли может быть около 500

млн. тонн. А жизненный уровень народа был почти самым низким в СССР. Куда же ушли доходы от чеченской нефти? Их съел военно-промышленный комплекс, они ушли на содержание коммунистических партий за границами СССР, они ушли на содержание совпартноменклатуры как кремлевской, так и местных манкуров. Посмотрел чеченский народ и решил, что в большом бараке толку никогда не будет. Решили чеченцы жить без "старшего брата", который днём и ночью заботился о них. А "старшему брату" это не понравилось. Молчат средства информации о том, что дело тут и в нефти, которая может уйти от всяких там нефтегазовых компаний и посредников продаж-перепродаж.

Теперь "славные соколы" упражняются в прицельном бомбометании, испытывают управляемые ракеты и снаряды. Ну а то, что приходят в Россию цинковые ящики, так ведь есть фраза, которую столетие тому назад сказал классик русской литературы: "Дело прочно, когда под ним струится кровь..."

Только у того классика не было детей и кровь струилась не его.

Мусульмане просят Аллаха, чтобы прекратилась война, чтобы Аллах вразумил неразумных и они подумали о том, что натворили.

Якуб Якубовский



МНЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА О ТРАГЕДИИ КРЫМСКИХ ТАТАР

Главный редактор квартальника Белорусского объединения татар-мусульман «Байрам» Якуб Якубовский в связи с подготовкой к печати книги «Крымские татары. 1944–1994» обратился к книгоиздательскому работнику, известному белорусскому поэту и публицисту Евгению Сергеевичу Гучку с просьбой ответить на несколько вопросов.

Якуб Якубовский: Знают ли в Беларуси о том, какая тяжелая доля постигла крымскотатарский народ в 1944 г.?

Евгений Сергеевич: Депортация татар происходила в то время, когда большая часть Беларуси была под немецко-фашистской оккупацией (заметьте, Беларусь, как и Крым, как и другие территории с их этносами, были брошены московско-большевистскими империалистами, брошены шкурнически, под сапоги и гусеницы сил третьего рейха). В то время и после были об этом разные слухи. Но в основном – чернящие крымских татар. Наши белорусские татары кое-что об этом знали и поэтому из областей Западной Беларуси некоторые уезжали в Польшу, чтобы не оказаться в Сибири. Надо сказать, что если бы белорусы как народ были малочисленнее, то и их бы всех за то, что они жили под оккупацией в свое время, выслали бы тоже. Хотя им и тут устраивались, устраиваются и сегодня этнические чистки со стороны имперских

и проимперских сил. Чего стоят одни Куропаты? Вчерашние палачи сегодня отрицают свои злодеяния.

Знания наших людей о Крыме весьма скучные. В учебниках истории упоминалось о Боспорском царстве и восстании Савмака, в старших классах по истории был урок про Крымскую войну и оборону Севастополя, про Нахимова, Корнилова, Истомина, Тотлебена, храброго матроса Кошку и санитарку Дарью Севастопольскую. Период гражданской войны отмечен рассказом о штурме Перекопа и переходом через Сиваш. В истории Великой Отечественной войны урок посвящался героической обороне Севастополя.

По географии сведений еще меньше. По-видимому, Министерство просвещения считало, что каждый человек сам может побывать в Крыму и побродить по местам, где бывал А.С.Пушкин, Максим Горький (*кстати, раньше, до революции писали, что его знаменитая "Песня о Соколе" – это крымскотатарская сказка*).

Любознательный белорусский школьник мог знать, что в Ялте похоронен наш поэт Максим Богданович, умерший в молодом возрасте от туберкулеза. Еще многие могли запомнить строчку лесенку из Маяковского о том, что "жалко тех, которые не были в Евпатории".

Якуб Якубовский: Что можно сказать о жизни тех татар, которых вывезли на чужбину, лишили родины?

Евгений Сергеевич: Как жили сосланные, белорусы знали не понаслышке. Их самих ссыпали в Сибирь царские власти после подавления восстания Костюшки (в этом году у нас отмечают 200-летие этого героического восстания и зверского его подавления царскими властями, а палачом был Суворов), после подавления восстания 1831 г. и 1863 г. — восстания Калиновского. За хранение книг, рукописей на белорусском языке царские власти до 1905 г. ссыпали белорусов в Сибирь. Но больше всего и сильнее всего пострадали белорусы при тоталитарном режиме. Нет полных данных, сколько белорусов вывезло НКВД в 30-х годах, сколько их умерло в дороге и в ссылке. Во всяком случае не менее 200 тысяч. Еще одна большая волна депортации была в 1940 и начале 1941 гг., когда много людей вывезли из Западной Беларуси, включенной в состав СССР по договору 1939 г. Риббентропа-Молотова.

Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские оккупанты уничтожили более 2,2 млн. жителей Беларуси. А после войны добровольно-принудительно выехали на лесоразработки в Карелию и Коми, на шахты в Донбасс, на освоение целинных и залежных земель в Казахстан, на строительство БАМа в Восточную Сибирь много людей. Миллион молодых людей, которые могли родить и воспитать своих детей на родине, в Беларуси, остались на чужбине, большинство из них, их дети потеряли связь с белорусской культурой.

Довершилась наша беда большой катастрофой на Чернобыльской АЭС, которая произошла 8 лет тому по вине преступной небрежности властей. Возмещение потерь наша республика от виновников катастрофы не получила. Да и мировая общественность не очень то нам помогла. Напротив, такие международные учреждения, как МАГАТЭ в унисон московским бонзам и нашим местным гауляйтерам пытались

приуменьшить, скрыть беду белорусского народа. Правда, отдельные добросердечные люди и некоторые организации и фирмы оказывают посильную помощь. Но, к сожалению, эта редкая щедрость души в виде скромных посылок, сборов и передач повсеместно раскрадывается постнеокоммунистическими дельцами. Напрашивается мысль, не испытывает ли Творец народ Беларуси на прочность, на нравственность, не экзаменует ли на право людьми не только называться, но и быть ими? Должно заметить, белорусская нация сегодня очень больна. Имя основной болезни – манкуртия, манкуритизм. Это отсутствие исторической памяти, пренебрежение к собственному достоинству и прочая подобная мерзость.

Якуб Якубовский: Кого вы можете назвать правозащитниками крымских татар?

Евгений Сергеевич: Прежде всего генерала Петра Григоренко, который сознательно заступился за татар, пожертвовав благополучием и карьерой. А ведь мог, как и многие в Афганистане, получить Звезду Героя, отдавая распоряжения уничтожать тех, кто недостаточно горячо любит советскую власть. Назову еще А.Д.Сахарова, историков А.М.Некрича и В.Е.Возгрина, которые много сделали для того, чтобы мировая общественность, а от нее по радио, через глушилели-помехи достигла эта правда до тех советских людей, которые хотели слышать правду. Доброе слово о крымских татарах сказал депутат Верховного Совета Беларуси, лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк.

А ведь как удобно не знать о горе других. Теперь нередко в городе в одном доме, в одном подъезде могут гулять свадьбу, когда соседи за стеной прощаются с умершим человеком. Вообще, так, к сожалению, было и раньше, даже великие гуманисты закрывали свои глаза, уши и сердца. Вспомните замечательные стихи Пушкина и Мицкевича о природе Крыма, даже о живописных слезах ханских жен и наложниц. Но о том, что совсем недавно, в самом конце XVIII в. двухглавый орел, покорив и присоединив Крым к России, погубил, вынудил к эмиграции более половины крымско-татарского народа, простого народа, а не ханов, они молчали.

Есть версии, согласно которым очень "вовремя" при Екатерине II "нашлося" "Слово о полку Игореве" как идеологическое оправданию борьбы с "неверными". Тут же к месту оказался и найденным камень, на котором выбиты слова о том, что русичи измеряли Керченский пролив. Ну, раз измеряли, тогда все, уже законно доказано, что Крым был издревле русским, только временно захвачен злыми татарами. Но это, повторяю, только версия, хотя...

В поражении русской царской армии в Крымской войне виновниками оказались... крымские татары. После этого их насильственно изгоняли из Крыма, наполовину сократилось количество коренных жителей полуострова. И большой гуманист, участник Крымской войны Лев Толстой как-то не заметил этой несправедливости. В "Хаджи Мурате" же о мусульманах Предкавказья можно найти моральное осуждение царских властей за насилие, но уж очень тонко, очень немногим он поведал о своем понимании этой проблемы. Но толстовского Хаджи Мурата я все же склонен расценивать как скрытую самопроекцию автора – Л.Н.Толстого, борющегося при приступах матерей, сверхчеловеческой

гордыни с царем и собственной женой. И еще: Жилин и Костылин – герои "Кавказского пленника" представлены нам как жертвы татар, а не как завоеватели Кавказа. Вообще русская литература не поднимает свой голос в защиту завоеванных и угнетенных Россией народов. Исключением могут служить только А.Приставкин с его "Ночевала тучка золотая" о депортации чеченцев. Издатели тоже не пошевелились. Почему бы не издать повести Джека Лондона о завоевании русскими Сибири и Аляски?

"Хорош был бы всем Крым, если бы не татары" – так говорили те русские патриоты, которые построили здесь себе особняки, или собирались их построить.

Осуществилась их мечта (*правда, не все дожили до этого*) 18 мая 1944 г., когда весь народ был под конвоем вывезен на погибель. Опыт в депортации у Советской власти большой – это вывоз корейцев из Дальнего Востока, немцев из Поволжья, кабардинцев, балкарцев, чеченов, карачаевцев, лезгинов, турок-месхетинцев и других с Предкавказья и Закавказья, калмыков из Поволжья и тысяч и тысяч "врагов советской власти" из Западной Украины, Беларуси, Молдовы перед началом Великой Отечественной войны.

Кстати, в XVIII в. в Российской империи существовала почти автономия сербов, что бежали от турок в Россию к старшему брату. Но старший брат не потерпел больших и длительных собирательств и ликвидировал то автономное образование. А размещалось оно по нижнему течению Днепра.

Якуб Якубовский: Как, по вашему мнению, будут идти события в Крыму, возвращение крымских татар на историческую родину?

Евгений Сергеевич: Давний, но доселе живой принцип "Держать и не пуштать" остался в силе. За последние 50 лет в Крым переехало около 1 млн. разных переселенцев, для которых здесь место нашлось, а для крымских татар места нет. Знаете, трудно вырвать из зубов хищника жертву, особенно если хищник силен. Сомневаюсь я, что правительство Украины искренне хочет помочь татарам (помните заигрывание президента Украины с немцами, изгнанными в Казахстан и на Алтай, которым предлагалось приехать и поселиться на Украине. А что из этого получилось?). Русскоязычники же сильны в Крыму, они против татар. Но есть высшая сила – Бог, или как говорят татары – Аллах. На Него нужно надеяться. И одновременно самим не плошать. Вспомним вечное: когда ребенок не в силах помочь себе сам, он криком зовет весь мир на помощь. Это значит, что татарам ни на минуту нельзя прерывать свои обращения к человечеству, к мировому обществу.

Якуб Якубовский: Большое Вам спасибо, Евгений Сергеевич, за то, что Вы нашли время и силы, чтобы ответить на наши вопросы. У ім'я Аллаха Міласцівага, Міласэрнага!



ЗАПАВЕТ СТАРОГА ТАТАРЫНА

Мой дзед Мустафа родам з татарскай вёскі Немеж, што каля Вільнюса. Ён у 1897 г. быў ужо дзециком і памятае: татары тады, у 500-годдзе пасялення татараў у Вялікім княстве Літоўскім, кла-паціліся пра тое, каб устанавілася справядлівасць і Вітаўта пры-зналі каралём, бо ён быў абранны на гэту пасаду, але па віне нядобрых людзей не атрымаў кароны. Татары казалі, што каб яны былі ў эскорце, калі везлі сімвалы каралеўскай улады, якія перадаў папа Марцін V (*пам. 1431*), то яны даставалі б іх па прызначэнні. Гісторыя ведае выпадкі, калі татары выратавалі караля Рэчы Паспалітай ад смяротнай небяспекі.

Толькі ў 1897 г. татары не змаглі гучна сказаць пра тое, што Гаспадар, Ваттад, Хан Вітаўт, як яны яго называлі, не быў пры-знаны каралём.

Дзед мне казаў: "Можа, ты дажывеш да таго часу, калі будуць разумнейшымі правіцелі і пра Вітаўта можна будзе гаварыць як пра караля. Скажы аб гэтым, бо тады і татары з гонарам скажуць, што нас запрасіў на службу Кароль Вітаўт".

Стала вольнай Літва, стала вольнай Беларусь. На пасадзе рымскага папы – паляк. Ён разумее, што калісъці была нанесена вялікая крыўда, у выніку якой Вітаўт не атрымаў кароны.

Татары Беларусі, татары Літвы, свядомыя беларусы выкажуцца за тое, каб праўда, справядлівасць, нарэшце, перамагла. Можа быць, татары Польшчы і не могуць выказацца за гэту прапанову, бо іх не зразумеюць некаторыя палякі.

Толькі гісторыкі могуць згадаць, як была спалена Жана д'Арк, абвінавачаная ў вядзьмарстве, але цяпер ужо лічыцца святой. Пасля смерці і не адразу генерал француэскай арміі Дэлятур дэ Тасін'і быў авшвешчаны маршалам Францы.

Калі будуць рабіць карону, якую ў пачатку XV стагоддзя па тагачаснай традыцыі даваў каралям папа, то я думаю, што ў знак павагі для яе прыгожы рубін падаруюць беларускія і літоўскія татары.

Няхай у канцы XX стагоддзя запануе праўда і згода.

Якуб Якубоўскі



ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА. Х.М. ЯКУБОВСКИЙ И ДРУГИЕ



Якубовский Хусейн Мухарремович.
Вильнюс–Немехис, 1919–1988

Опубликованные в последние годы в журнале «Байрам» статьи, посвящённые судьбе Али Вороновича – довоенного имама Варшавской мечети и другим представителям татарской общественности, являются началом восстановления имён и увековечивания исторической и социальной справедливости и возвращения памяти многих татар Беларуси, Польши и Литвы, погибших и невинно пострадавших в период Первой и Второй мировых войн. К сожалению, архивные материалы пока мало доступны, а старшее поколение, больше знавшее о судьбах, жизни и деятельности этих людей, очень быстро уходит из жизни, поэтому долг татар, проживающих ныне как в Беларуси, так и за рубежом, добиться полной реабилитации и восстановления доброго имени пострадавших в период войн и сталинских репрессий.

Завершилось 20-е столетие, которое оставило в жизни больших и малых народов мира много тяжёлых и противоречивых воспоминаний. Тяжёлым оно оказалось для татарского национального меньшинства Беларуси, проживающего уже более шести веков в центре Европы среди гостеприимных и толерантных белорусского, польского и литовского народов. Это меньшинство на протяжении всего многовекового периода жизни пыталось сохранить и частично сохранило свой этнический островок со сравнительно небольшой (*порядка 6–10 тыс. человек*) этнической общиной людей с религией Ислам, с особым психическим складом, бытом, традициями, духовной культурой и этническим самосознанием. С точки зрения сохранения этих этнических признаков 20-й век для белорусско-литовских татар был тяжёлым и неблагоприятным, главным образом, вследствие действия двух факторов: бурно развивающихся в этот период ассимиляционных процессов и губительного действия в течение более 70-летнего периода атеистической и коммунистической идеологии на религию, на национальное самосознание, на национальную интеллигенцию и всё национальное.

В этом вихре событий среди большого количества погибших и невинно пострадавших в период сталинских репрессий белорусов, русских, поляков и представителей других народов оказалось немало белорусско-польско-литовских татар. Многих из них обвиняли в националистической и организационной антисоветской деятельности или участии в антисоветских организациях. Эти обвинения не имели под собой никаких оснований и были сфабрикованы органами НКВД, так как признания у заключённых часто вырывались с помощью пыток, а основанием для репрессий служили прямые или косвенные доносы односельчан. Выполняя нравственный долг по восстановлению справедливости в отношении жертв

антизаконных действий и в связи с начавшимся в конце 20-го века процессом возрождения Ислама в Беларуси нынешнему поколению татарской общности предстоит ещё много сделать для увековечивания памяти пострадавших, а для начала – создать памятный альбом возвращённых имён в татарском музее Беларуси.

В настоящем сообщении хотелось бы кратко рассказать о жизни и деятельности некоторых представителей татарской интеллигенции предвоенного и военного времени, активно участвовавших в сохранении и развитии татарской религии, культуры и традиций в белорусско-польско-литовских диаспорах. Среди них заслуживает возвращения имя Якубовского Хуссейна Мухарремовича – одного из представителей вильнюсской интеллигенции. Интеллигенция польских татар и особенно вильнюсского округа ещё в начале 20-го века не была пассивной к окружающим их событиям, как в период восстаний, так и в дореволюционное время. Она ещё в 1907–1910 гг. образовала в Петербурге «Kolo Akademikow Muzulmanow Polskich», в которое входили студенты российских институтов во главе с Ольгердом и Леоном Кричинскими. В 1909 г. они образовали «Литовско-мусульманское общество помоющие бедным мусульманам», а затем после Первой мировой войны аналогичные центры были созданы в Варшаве и в Вильнюсе. В их задачу входило восстановление религиозной и материальной культуры, просветительская и милосердная деятельность. Вильнюсские татары стремились сделать свой город историческим центром польских татар, поэтому налаживали активные контакты с представителями других татарских диаспор в довоенной Польше.

Оставаясь верным традициям своих предшественников, Якубовский Хуссейн продолжал вести активную просветительскую работу среди татарской молодёжи в предвоенное время. Он родился в 1919 г. в г. Вильнюсе в трудолюбивой и многодетной татарской семье. Отец его Мухаррем и мать Эльмира, преодолевая тяготы тяжёлого довоенного и военного времени, работали мелкими служащими и рабочими мясокомбината в г. Вильнюсе. В 1939 г. вся семья Якубовских переехала из Вильнюса в его пригород – Немежис. Они вырастили четверых детей – достойных продолжателей дел своих родителей и всей вильнюсской интеллигенции. В семье, кроме Хуссейна, была ещё сестра Рузя 1915 г. рождения, она проживает в настоящее время в Немежисе, брат Якуб 1917 г. рождения – умер в 1977 г., брат Бекир 1922 г. рождения – участвовал во Второй мировой войне в составе польской армии, затем жил в Варшаве и умер там же в 1997 г.

Из всех членов семьи Якубовских, пожалуй, Хуссейну Мухарремовичу выпала наиболее тяжёлая судьба – на себе ощутить и пережить тяжёлые времена сталинских репрессий. Он был неординарной личностью с врождёнными задатками истинного интеллигента. Успешно закончил школу, лицей и гимназию в г. Вильнюсе. Отлично владел языками – польским, литовским, русским, немецким, белорусским. Его отличали такие положительные черты характера как уравновешенность, общительность, жизнерадостность и доброжелательность. Он был достаточно волевым человеком, способным достигать поставленных целей в сложных и тяжёлых условиях. Это была цельная личность, у которой слово не расходилось

с делом, совершенно отсутствовал карьеризм, зависть, подхалимство, стяжательство. Всё это положительно сказывалось на общении с людьми и в последующей его жизни.

В предвоенное и военное время совсем ещё юный Хусsein Якубовский был одним из членов молодёжной группы татарской интеллигенции г. Вильнюса, которая ставила своей целью улучшить тяжёлую материальную и духовную жизнь белорусско-польско-литовских татар, развивала у них культурные запросы и потребность получения образования, преодолевала консерватизм и сопротивление у татар ко всему прогрессивному и новому. Совместно с религиозными ячейками эта группа создавала в татарских диаспорах культурно-просветительные центры, призывая молодёжь, которая в отличие от старшего поколения не была отягощена тяжестью прошлого, к активному участию в культурной и спортивной жизни, к учёбе в сельскохозяйственных школах, к организации и проведению татарских дожинок, встреч и обмена опытом среди профессионалов-кожевников, созданию артелей по выработке кож и пошиву из них кожушков и др. Трудностей в проведении этих мероприятий было много, так как городская татарская интеллигенция не всегда находила общий язык с татарскими крестьянами и ремесленниками глухих деревень и местечек.

Особенно тяжёлой оказалась жизнь Хуссена Якубовского в период немецкой оккупации Беларуси и в последующие послевоенные годы. Находясь в молодом возрасте (22–24 года), он в любое время мог быть мобилизован в полицию, в армию, либо вывезен на принудительные работы в Германию. Являясь истинным мусульманом и патриотом восстановления и сохранения Ислама в белорусско-польско-литовском регионе, он продолжал активно заниматься татарскими культурными объединениями в более крупных диаспорах Литвы и Беларуси, а к концу оккупации стал формальным руководителем союза татарской молодёжи Беларуси. Я считаю формальным, потому что реально такого союза в Беларуси не существовало, а на бумаге он был создан и оформлен за один месяц до освобождения Беларуси от немецких оккупантов (см. кн. А. Каваленя «*Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941–1944*». Мінск, 1999). В этот период никаких организационных мероприятий, тем более никаких практических действий на территории республики этот союз не совершал. Для создания союза татарской молодёжи в Беларуси не было никакой основы – ни физической, ни моральной, так как малочисленная татарская общность Беларуси, насчитывавшая около 3–5 тысяч человек, могла поставить в этот союз из своей консервативно-инертной и малограмотной среды не более одного десятка активных юношей, причём без какого-либо идеального их обеспечения. Об этом более подробно мною было рассказано в журнале «Байрам» № 4, 1999 г.

Довольно частые посещения Х. Якубовским г. Клецка в период оккупации объясняется тем, что он в 1943 г. женился на Тамаре Богушевич из Клецка и поэтому часто навещал её родителей. В частных беседах на политические темы он был весьма осторожным и рассудительным: в случае реального создания такого союза он предвидел возможные последствия для себя и членов союза после

возвращения советской власти, поэтому в своих действиях, наоборот, он способствовал тому, чтобы сохранить и защитить татарскую молодёжь от вывоза в Германию и от последующих возможных репрессивных мер со стороны советского государства. Он не мог себе даже представить, что за свою такую «деятельность» ему придётся так дорого заплатить после освобождения Беларуси, в противном случае он мог бы выехать на Запад вместе со многими выезжавшими тогда эмигрантами. Кроме убеждённости в своей невиновности, к концу войны у Х. Якубовского осложнились семейные обстоятельства: умерли родители жены, на фронте в Восточной Пруссии в составе Красной армии погиб брат его жены, в 1944 г. родилась дочь, поэтому он, как хороший семьянин и отец новорожденной, не мог оставить семью в неопределенности на произвол судьбы, и поэтому остался у себя на родине в Немежисе.

А дальше события развивались следующим образом: 15 мая 1945 г., ровно через неделю после окончания Великой Отечественной войны Х. Якубовского в Немежисе арестовали и поместили в тюрьму на Лукишках, где ему было предъявлено обвинение в антисоветской националистической деятельности по объединению татар и поддержке крымско-татарского движения. В этой тюрьме под следствием он находился более года, затем был вывезен для отбывания наказания на угольные шахты в Печеру. Жена его начала активно ходатайствовать перед литовскими карательными органами о снятии необоснованного обвинения, в результате чего добилась личного приёма у первого секретаря ЦК КП Литвы т. Палецкиса. По указанию последнего Х. Якубовского возвратили обратно в Лукишки для дорасследования дела. Через некоторое время состоялся повторный суд, после которого Х. Якубовского снова отправили для отбывания наказания в лагеря Восточной Сибири в тайгу на лесоразработки. Только после смерти Сталина Х. Якубовский в конце 1953 г. после 9-летнего заключения был освобождён из лагеря и измождённый, морально и физически разбитый, возвратился к семье в Немежис.

Оставшаяся часть жизни он прожил в Немежисе с клеймом врага народа, занимаясь тяжёлым физическим трудом – работал в колхозе, затем заведующим фермой, бригадиром строителей, кладовщиком. Умер Х. Якубовский в 1988 г. в возрасте 69 лет и похоронен на мизаре в Немежисе рядом с могилой своей дочери Дженнет, скоропостижно и безвременно умершей в 1976 г. в возрасте 32-х лет. В настоящее время в Немежисе проживают его 80-летняя жена Тамара, их сын Бекир с двумя сыновьями и два внука от дочери. Так сложилась судьба одного из активистов молодёжного татарского движения Беларуси, Польши и Литвы первой половины 20-го века. Возможно, что наши литовские братья-мусульмане смогли бы пополнить приведенные краткие сведения новыми архивными материалами из Вильнюса, которые для них являются, возможно, более доступными.

Заслуживают внимания также судьбы других белорусско-польско-литовских татар, которые оказались рассеянными по всему миру Второй мировой войной, и которые в большей степени подверглись негативному влиянию ассимиляционных процессов 20-го века. Так, нераскрытой историей предвоенного и военного времени

является судьба татарской семьи Полторжицких из г. Вильнюса. Эта семья в середине 20-х годов переехала из д. Орда Клецкого района в г. Вильнюс, где глава семьи Ян Полторжицкий работал землемером и почтовым служащим. В их семье было 4 достойных и активных деятелей татарского молодёжного движения довоенной Польши. Старший сын Али Полторжицкий 1920 г. рождения совместно с Х. Якубовским после Эдиге Шинкевича – племянника муфтия Якуба Шинкевича были главными организаторами молодёжного татарского движения, после Второй мировой войны он жил, работал и умер в США в Нью-Йорке. Второй сын Бронислав, по специальности инженер-архитектор, после войны жил и умер в Лондоне, третий сын – Матвей и дочь Тамара проживают в настоящее время в Польше. Все они неоднократно посещали татарские диаспоры в Иванове, Орде, Клецке, Несвиже, Барановичах. Более подробно об участии этой семьи в татарском движении мог бы рассказать пан Ромуальд Соболевский из г. Познани (Польша), который знал и дружил с этой семьёй ещё с довоенного времени.

Представляется интересной также нераскрытая судьба ещё одной татарской семьи из г. Барановичи – семьи Шегидевичей, проживавшей в довоенное и военное время в своём доме-особняке по улице Кривое Коло. Автору этих строк известно лишь, что глава этой семьи в довоенное время работал кассиром в банке, а после Второй мировой войны переехал в Варшаву, где умер в возрасте 96 лет. Жена его в течение 20 лет перед смертью была незрячей. У них было три сына: Али Шегидевич, в 1939 г. окончил институт восточных языков в Варшаве, во время немецкой оккупации был учителем в Барановичах, а в 1944 г. после освобождения Беларуси был арестован органами НКВД – ему инкриминировали связь с польской армией Крайовой и крымчаками, и в том же году он погиб где-то в лагерях Сибири. Второй сын Якуб (Яша) с началом войны с Польшей эмигрировал за рубеж и затем оказался в Чехословакии. Третий сын Адам (Адя) окончил до войны гимназию в Барановичах, во время оккупации работал в типографии и в конце 1944 г. в составе польской армии участвовал в войне против немцев. После войны он окончил академию Генерального штаба Польши и затем Варшавский политехнический институт, а в 1960-х годах в звании полковника был комендантом высшей офицерской школы инженерных войск во Вроцлаве, а затем на генеральской должности работал в Генеральном штабе. Умер в 1995 г. и похоронен в Варшаве.

Остаются также малоизвестными судьбы других выходцев белорусских татар – Якуба Шинкевича из Ляхович, бывшего довоенного муфтия в Польше и умершего в США, имама Нью-Йоркской мечети Адама Александровича из Клецка, бывшего муллы военного времени Минской мечети Смайкевича А., умершего в США и др.

Хасень Александрович



ГЛИНСКИЕ-МАМАЕВИЧИ

Родословная



Поэт Фаиз Фаязов

В данной публикации речь пойдёт о знаменитой в Польше и России дворянской родовой фамилии Глинских. Вернее, о двух родах Глинских, поскольку кроме наиболее известных Глинских, принявших христианство ещё в конце XIV – начале XV вв. и сыгравших значительную роль в судьбах Речи Посполитой и Московского княжества, существовал и другой, менее известный род Глинских, довольно долгое время – вплоть до конца XVIII века – остававшихся мусульманами.

А. Халиков в «500 русских фамилиях булгаро-татарского происхождения» даёт основные сведения о происхождении рода Глинских. Краткие данные о двух родах Глинских

(христианах и мусульманах) приводит и Станислав Дзядулич в своём «Гербовнике...».

Известно, что род Глинских был основан сыном хана Мамая «царевичем» Мансуром-Киятом, поселившимся после 1380 г. в Поднепровье и основавшим города Глинск и Полтаву. Его сын Лекса крестился в Киеве под именем Александр, вместе с сыном Иваном. Оба они служили великому князю литовскому Витовту и положили начало роду Глинских.

Известно также, что мать Ивана Грозного Елена была из рода Глинских. Но, пожалуй, наиболее известной фигурой из рода Глинских был дядя Елены – Михаил Глинский, повлиявший на историю как Речи Посполитой, так и Московской Руси. О нём написано множество статей и монографий, его обвиняли во всех смертных грехах, Карамзин даже назвал его «вельможей и предателем двух государств». Но если отбросить в сторону перепетии политики и дипломатии, то можно увидеть в Михаиле Глинском прежде всего «человека обострённой чести», который очень болезненно переживал нанесённые ему несправедливо обиды, и который как истинный потомок прямодушных ступняков, так и не сумевший до конца перестроиться под «блестательную» и чопорную Европу, по-своему пытался отомстить за нанесённое ему бесчестье.

Думаю, что будет справедливым посвятить две трети этой публикации неординарной личности Михаила Глинского – ярчайшего представителя своего рода и вообще поколения, человека, которого известный белорусский историк Никола Багадзяк назвал «жертвой страстей». Тем более, что ни А.Халиков, ни С. Дзядулич не дают подробных сведений об этом человеке – одной из самых

загадочных личностей XVI века (в рассказе о Михаиле Глинском использованы данные из статьи М.Багадзяжа «Ахвяра страсцей» в газете «Чырвоная змена» от 2 снежня 1993 г.).

Потомки Мамая быстро приняли православие и получили фамилию Глинских. Такой быстрый переход в христианство, возможно, объясняется тем, что родичи Мамая были или язычниками, или ещё не совсем убеждёнными мусульманами. Ведь Ислам в Золотой Орде стал активно прививаться и получил статус государственной религии лишь при хане Узбеке (умер в 1342 г.), причём традиционная веротерпимость в Орде продолжала сохраняться.

Представители рода Глинских занимали высокие государственные посты в Великом Княжестве Литовском. Поместья, которые они выслужили, ставили этот род по богатству и могуществу в один ряд с наследниками Владимира и Гедимина. Глинские владели огромными землями на Киевщине и Туровщине. В последнем из них и увидел свет Михаил. Случилось это в 1470 г., то есть со времени крещения рода не прошло и века.

Уже в детском возрасте князич проявил необычайные способности к науке. Видя это, отец – князь Лев Глинский – решил, что домашнего образования его наследнику будет мало и послал сына за границу. Михаил Глинский учился в Италии. Под влиянием местных священников он перешёл в католичество. После окончания учёбы князич решил попробовать себя в военном деле, как требовала того рыцарская, и тем более татарская традиция. Почти 12 лет воевал в Европе. Служил в Испании, у саксонского курфюрста Альбрехта Императора Священной Римской империи Максимилиана I. На стороне последнего воевал в Италии. Во время этой компании показал себя с наилучшей стороны. Его военные таланты и личная отвага настолько поразили императора, который и до этого относился к Михаилу с большой симпатией, что тот присвоил Михаилу Глинскому титул князя Священной Римской империи.

Вернувшись на родину, Михаил очень скоро оказался приближенным ко двору великого князя Александра, более того, стал любимцем Александра. Через 2 года, в начале 1500 г. Михаил назначается придворным маршалком, получает в кормление ряд огромных поместий. Пользуясь своим влиянием на короля, Михаил добивается высоких постов и для своих братьев. Иван получил воеводство в Киеве, Василь – в Берестье.

Михаил, используя свой богатый военный опыт в Европе, проводит ряд мер по реорганизации армии. Он, например, создаёт первые гусарские эскадроны (*тех самых знаменитых польских крылатых гусар*).

Мгновенное возышение Глинского и его влияние на Александра не понравились некоторым магнатам. Недовольны были они и политическими взглядами Михаила, который ратовал за неограниченную монархию. Михаил подговаривал Александра ликвидировать пансскую Раду.

Паны – члены Рады – пошли на заговор, который возглавил воевода Трокский и маршалок земский Ян Заберезинский. Заговорщики начали распространять слухи, клевету. Утверждали, будто Михаил тайно переписывается с Москвой, желает отделить Киевщину и

даже... завладеть великокняжеским престолом. Однако Александр не верил поклёпам. Тогда заговорщики решили принять радикальные меры, т.е. убить Глинского. Михаилу стало известно об этом, и он обратился к королю с жалобой, обвиняя Заберезинского в организации убийства. Но обвиняемый поклялся, что не виноват. Александру же было не до грызни между его придворными. Король пожелал, чтобы Михаил и Ян помирились и жили в дружбе. Но Заберезинский не успокоился. Да и Глинский не собирался уступать клеветнику, желавшему к тому же убить его. Горячая татарская кровь Глинского кипела при одном только упоминании о тех, кто наговаривал на него и собирался подослать наёмных убийц. Он продолжает требовать принятия мер против своих врагов. В конце концов король решил освободить некоторых заговорщиков от занимаемых ими постов – Ильинского (дядю Заберезинского) и Варфоломея (брата Виленского бискупы). Это лишь обозлило заговорщиков. На Брестском сейме 1506 г. Михаила Глинского вновь обвиняют в государственной измене. Главным обвинителем выступает всё тот же Заберезинский. И тут терпение короля лопается. Он распускает, разгоняет сейм. Заберезинский лишается всех постов.

Эти события привели ко всеобщему волнению. Положение в государстве осложняется. В следующем году Александр вынужден был созвать сейм, который прошёл в Радоме. Делегаты сейма засыпали короля попрёками, чуть ли не проклинали. Александр, который и так уже находился в последнее время на грани нервного срыва, не выдержал и слёг всерьёз. Его разбил паралич.

Весть об этом разнеслась мгновенно. Хан крымский Менгли-Гирей воспользовался случаем и послал на Литву своих сыновей Биди-Гирея и Бурнача с 30-тысячным войском. Крымчаки быстро про-двинулись вглубь страны. Александр объявил о созыве в столице княжества ополчения. Но отклинулось всего 3 тысячи рыцарей. Александр был вынужден сам приехать из Польши. Ополчение выросло до 7 тысяч воинов. Чувствуя ухудшение здоровья, Александр объявил наследником княжеского престола брата Зигмунта (*Жигимонта*). Руководство войсками было поручено гетману Станиславу Кишке и князю Михаилу Глинскому. Вскоре количество ополченцев выросло до 10 тысяч, и они сумели нанести крымчакам несколько поражений. Татары отступили к основному лагерю.

Вдруг тяжело заболел гетман Кишка. Командовать войсками предложили Михаилу Глинскому. Все понимали, что только Михаил с его военным талантом и опытом, решимостью, отвагой и энергией может спасти страну.

5 июля 1506 г. в битве на реке Лань, у Клецка, Михаил Глинский одержал решительную победу над своими бывшими соплеменниками. Вероятно, в рядах его войска сражались и отряды других литовских татар, не испытывавших особенного психологического неудобства от сражения с единоверцами и единоплеменниками. Действительно, когда военные стычки и кровавая междуусобица раздирали Золотую Орду, татары, присягнувшие другому государству и нашедшие здесь новую родину, были озабочены прежде всего доказательством своей лояльности к «белому хану», как они называли литовского князя. И это говорит о своеобразной честности литовских татар. Любопытен в этой связи ответ

литовских татар своим крымским и поволжским соплеменникам (*ответ сохранился в Актах Литовской Метрики от 1508 г.*):

«*Ни Аллах, ни Пророк ... не предписывают вам грабить, а нам быть неблагодарными. Мы почитаем вас как хищников, и саблями нашими поражаем грабителей, а не братьев наших. Останьтесь за Волгой, пока другие орды вас не вытеснят, ибо мы около Ваки (близ Вильно) будем кровь проливать за литовцев, которые нас почитают своими братьями.*

Михаил Глинский, несмотря на все свои военные успехи, оказался неугоден литовско-польским магнатам, когда 9 августа 1506 г. умер король польский и князь литовский Александр.

После смерти Александра сразу же подняли голову враги Глинского. О своих обидах Михаил рассказал и новому королю и князю Зигмунту. Он сопровождал его в поездке до Вильно, участвовал в церемонии коронования на великое княжество. Однако новый великий князь не только не приблизил к себе Глинского, но наоборот, несколько отдал их от себя. Глинского лишили гетманской булавы, потом отобрали Бельское наместничество, чуть позже лишили должности «дворного маршалка». У брата Ивана отобрали воеводство в Киеве и дали несравненно меньшее по значимости воеводство в городе Новогрудке.

Михаил обиделся. Его горячая татарская кровь взбунтовалась против кривды. Пан Заберезинский продолжал поливать Михаила клеветой, обвинял его во всех смертных грехах, и в том числе даже в отравлении великого князя Александра.

Глинский потребовал суда над клеветником, но король отказался выполнить это требование. Тогда Михаил обратился за помощью в разрешении спора к венгерскому королю (*брату Зигмунта*) и к крымскому хану (*видимо, Михаил никогда не забывал, что принадлежал к одному из самых знатных ордынских родов*). Венгерский и татарский монархи заступились за Глинского, но это заступничество также ни к чему не привело. Михаил едет в Краков и снова пробует объясниться с королём. Всё напрасно. И тогда разобиженный князь в запальчивости восклицает: *«Я решусь на такое дело, о котором ты, король, и я не раз пожалеем!»*.

Король не обратил внимания на слова мамаевского отпрыска. А зря. Прислушайся он тогда к словам Глинского, и история Восточной Европы, возможно, пошла бы другим путём. Однако – всё по порядку.

Глинский начинает обдумывать план мести, однако прежде он – в последний раз! – требует от Зигмунта полного удовлетворения своих требований, назначив для этого срок.

Москва быстро узнала об этих событиях, и вскоре послала к братьям Глинским приглашение поступить на московскую службу, предложив от имени великого князя Василия III защиту, милость и жалование. При том клятвенно обещалось, что за братьями останутся все города, которые они смогут захватить.

Братья поначалу сохраняли молчание. Они ждали королевского ответа. Но не дождались, и стали наконец действовать.

Они захватили имение своего врага Заберезинского, что под Гродно, и жестоко расправились со своим обидчиком. Затем они

двинулись дальше, пугая всех своим приближением. Вильно запер свои ворота. Ковно устояло перед мятежниками, но пламя мятежа разгоралось, чemu способствовал клич Глинских о борьбе за полную независимость Литвы от Польши, а ещё более – обещание защищать права православных.

Теперь-то Зигмунт понял всю тяжесть своей ошибки. Но, как говорится, близок локоть, а не укусишь. Он попытался выиграть время, чтобы собрать войска. Сначала он пообещал послать своего представителя, заверив, что «всякую управу учинит в их делах». Глинские согласились, но поставили условие – вести переговоры они будут только с Альбрехтом Гаштольдом. Глинские всё ещё надеялись на справедливое решение их вопроса. Но король – в который раз! – даже не ответил им. А вот Москва снова прислала к мятежникам своего человека. Глинские наконец поняли, что не дождутся от короля исполнения его обещаний, и в мае 1508 г. присягнули московскому князю Василию III. Более того, свою присягу они тут же принялись подкреплять военными делами. Они захватили Гомель, Кричев, Копыль, Клецк, осадили Овруч. Мозырь сдался им без боя. Но Минск и Слуцк захватить не удалось. Правда, был взят целый ряд небольших городков. Московский князь прислал им на подмогу войска, но действовали они нерешительно, избегали столкновений с частями Зигмунта. Тем временем король собирал силы. Под Оршей московские воеводы отвели свои войска и стали отступать. Михаил понял, что за его спиной ведётся большая политическая игра и рассчитывать на помощь московского войска безнадёжно. Поэтому он распустил своих воинов, а сам с братьями и группой приверженцев покинул родину. Беглецы нашли убежище в Москве, где их приняли весьма тепло. При московском дворе образовалась весьма значительная группа под названием «Литва дворовая». В Москве Михаил женился на дочке ещё одного выходца из Литвы – Ивана Оболенского. Таким образом, он породнился с потомками Гедимины.

И всё же атмосфера московского двора угнетала Глинского. Эта атмосфера очень отличалась от атмосферы дворов тех западно-европейских властителей, при которых часто доводилось бывать и жить Михаилу. При дворе Василия III ставили во главе угла не заслуги человека и не его способности, а происхождение. От придворных в Москве требовали не инициативы, а рабской покорности, безоговорочного послушания, собачьей преданности. Глинский же всегда был прямым по натуре, да к тому же имел горячий своенравный характер, доставшийся, видимо, от его неукротимых предков. Кроме того, в глубине души тела обида на Василия и его воевод, которые не выполнили своих обязательств и не помогли ему в борьбе. Не раз к нему приходила мысль, что он напрасно доверился московскому князю. И всё же Михаил надеялся показать себя ещё на военной службе, тем более, что возможность для этого была. Московский князь давно мечтал и не раз пытался завоевать Смоленск.

В июне 1514 г. осаждённый Смоленск после неоднократных приступов предложил начать переговоры. Вёл переговоры Михаил Глинский, которому московский князь в случае успеха обещал назначить его воеводой Смоленска. Глинский поручился за московского

князя, что тот сохранит самоуправление и все вольности города. Смоляне сдались, и тут Василий III показал всё своё двурушничество. Он не только не выполнил данное Глинскому обещание, но ещё посмеялся над ним: «На что тебе город? Я отдаю тебе всю Литву».

Глинский едва сдержался, чтобы не ответить ему в том же tone. Но в душе поклялся отомстить. Он вошёл в отношения с Зигмунтом, который, в свою очередь, и сам был не рад, что в лице бывшего соратника нашёл себе врага. Король просил его вернуться на родину и обещал разобраться во всех его делах.

Вскоре Глинского послали с войском в Белоруссию. Михаил решил воспользоваться случаем, чтобы перебежать к литовцам. Он послал вперёд себя верного человека — шляхтича Трепку. Но Трепку перехватили, выпытали у него планы Глинского, и Михаила арестовали и привезли в ставку Василия. Московский самодержец пригрозил ему: «Злохитрый, я учиню тебе жестокую кару, по заслугам». На это Михаил бесстрашно и гордо ответил: «Не признаю обвинений в злодействии, ибо если бы ты остался верным своим обещаниям, то имел бы во мне самого верного из всех слуг. Но ты не исполнял свои обещания, кроме того, насмехался надо мной, поэтому я лишь горько сожалею, что не выполнил задуманного против тебя дела. Смерть я всегда презирал и без страха встречу её хотя бы по той причине, чтобы не видеть своего лица, тиран».

Долгие годы Глинский провёл в тюрьме. Казалось, что он так и кончит свои дни в застенках. Но его ещё ждал последний, необычайно высокий взлёт. Дело в том, что московский князь влюбился в племянницу Михаила, дочку Василия — Алёну. Он отправил свою жену Саломею в монастырь и женился на Алёне, по настоятельной просьбе которой и был освобождён из тюрьмы Михаил Глинский. Более того, ему вернули все звания, дали в кормление города Раполов, Юрьевец и Стародуб.

После смерти Василия III Михаил Глинский остался главным опекуном малолетнего Ивана — наследника московского престола. Началась эпоха, когда Михаил Глинский был фактически правителем Московского княжества.

Однако его снова ожидала темница. Дело в том, что вдовая его племянница Алёна (Елена) завела себе фаворита — князя Ивана Овчину-Телепнёва-Оболенского. Михаил не одобрял эту связь. Он, конечно, и сам был далеко не святошей, но в данном случае речь шла о вдове и матери великих князей, о чём он неоднократно пытался объяснить племяннице.

Чувствуя угрозу своему положению, фаворит стал наговаривать на Михаила Глинского. По Москве поползли слухи, что Глинский отравил великого князя Василия, что он собирается выдать всю княжескую семью полякам, и что он даже собирается захватить великокняжеский престол. Кончилось всё это тем, что обвинённый в государственной измене Михаил Глинский вновь очутился в темнице, откуда уже не вышел.

Так в темнице закончилась жизнь знаменитого мужа — жертвы страстей и обманов. Это о нём сказал известный русский поэт К.Рылеев:

Хвалы бы он вечной был в мире достоин,
Когда бы не буря страстей...

Что касается мусульманской ветви Глинских, то С. Дзядулевич называет некоего «мусульманина Глинского», который фигурирует в войсковом списке 1658 г. В 1748 г. другой Глинский (*имя также не сохранилось*) упомянут товарищем состава королевского татарского полка. Был он «с имения татар литовских». Возможно, мусульманская ветвь Глинских обеднела и лишилась своих поместий. Может, часть из них эмигрировала на земли Османской империи. По утверждению С.Дзядулевича, Глинские жили в Белоруссии еще в начале XX века. Ад.Ам.Косинский выводит их от князей Глинских. Если это так, значит часть родичей Мамаева отпрыска не перешла в христианство вместе со своим предводителем, а отделилась, оставшись мусульманами, или, если они были язычниками, перешли в Ислам. Однако, к великому сожалению, сведений о татарах-мусульманах Глинских осталось очень мало.

Фаиз Фаязов (г. Казань)



ТЭФСІРЫ З КАЛЕКЦЫІ ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ БІБЛІЯТЭКІ НАН БЕЛАРУСІ


Сярод духоўна-багаслоўскай літаратуры мусульман па сваёй значнасці і распаўсяджанасці першынство належыць тлумачэнням Кур'ана – тэфсірам. Тэфсіры змяшчаюць філалагічныя, гістарычныя і багаслоўскія каментары да ўсяго тэксты Кур'ана, як правіла, гэта вельмі аб'ёмныя кнігі. Тэфсіры літоўскіх татар традыцыйна складаліся з даслоўнага перакладу Кур'ана з элементамі каментацыі, а таксама малітваў і невялікіх тэкстаў аб рэлігійных рытуалах, якія звычайна размяшчаліся перад і пасля асноўнага тэксту. Татары Вялікага княства Літоўскага перакладалі свае рэлігійныя кнігі на беларускую ціпольскую мовы, аднак пісалі славянскія тексты арабскім літарамі. Пераклад на польскую мову ў тэфсірах пісаўся наўскось пад радкамі арыгінальнага тэксту, але мог размяшчацца і гарызантальна таксама як і арыгінальны тэкст, такія фрагменты сустракаюцца ў кітабах.

Беларускі мовазнаўца А.К. Антановіч лічыў, што ў мінульым існаваў і тэфсір з падрадковым перакладам поўнага тэксту Кур'ана на беларускую мову, аднак ён не захаваўся, аб гэтым сведчыць наяўнасць ў некаторых кітабах вялікіх урыйкаў беларускага перакладу Кур'ана [1]. Аб рукапісу Кур'ана канца XVII ст. з перакладам асобных частак на беларускую мову арабскім шрыфтам згадваў і вядомы ўсходазнаўца акадэмік І.Ю. Крачкоўскі [2].

* Літоўскія татары – татары, што жылі ў Вялікім княстве Літоўскім («Літве») і іх нашчадкі, што жывуць на землях Беларусі, Літвы і Польшчы.

У калекцыі рукапісаў літоўскіх татар XVII–XX стст., якая захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акаадэміі навук Беларусі, знаходзіцца 2 тэфсіры, якія былі набыты бібліятэкай у 1981 і ў 1983 гадах. Па запрашэнні бібліятэкі тэксты тэфсіраў, як і іншых татарскіх рукапісаў з фонду бібліятэкі, даследаваў выкладчык усходніх моў Белдзяржуніверсітэта М.У. Тарэлка, і далейшыя вывады зроблены з удзелам яго працы.

Тэфсіры напісаны самым папулярным класічным арабскім почыркам насх чорным чарнілам, вырабленым на аснове чарнільных арэшкав – нарасташаў на лісці дубу, якія змяшчаюць дубельную кіслату. Старэйшы з іх 1686 г. – гэта вялікая кніга ў 518 аркушаў у скрунаным пераплёце з выявай маленъкай птушкі на галінцы. Тэкст кнігі мае 2 часткі, першая змяшчае тэкст Кур'ана (*суры 2–18*) на арабскай мове з перакладам на цюркскую мову, другая – 19–114 суры Кур'ана з перакладам на польскую мову. «Малодшы» тэфсір з калекцыі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі быў напісаны прыкладна ў канцы XIX ст., ён уяўляе сабой фрагмент кнігі ў 68 аркушаў. У склад тэфсіра ўваходзяць 1–3 суры Кур'ана на арабскай мове з перакладам на польскую. На жаль, паразаўнаць тэксты абодвух тэфсіраў немагчыма, таму што ў старэйшым тэфсіры 2–3 суры перакладзены на цюркскую мову. Аднак, відавочна, ўсе тэксты перакладаю асноўваюцца на адным першапачатковым варыянце: пры паразаўнанні польскага перакладу тэкстаў «малодшага» і старэйшага тэфсіраў з тэкстамі іншых літоўскіх тэфсіраў (*ix асаблівасці разглядаю А.К. Антановіч /3/*) істотных адрозненняў не было. Трэба адзначыць толькі, што польская мова ўсіх перакладаў змяшчае шмат беларускіх моўных асаблівасцяў.



Вялікую каштоўнасць уяўляе сабой тэфсір 1686 года: ён змяшчае старэйшую з захаваўшыхся копій перакладу Кур'ана на

славянскую мову [4]. Апрача перакладу Кур'ана з элементами коментаря, книга має дадатковыя тэксты, напісаныя самім перапісчыкам. Паміж цюрскім і польскім перакладамі на чистым аркушы ён напісаў 5 арабскіх літар (з *их пачынаецца наступная сура*) і дадаў да іх своеасаблівае тлумачэнне на польскай мове, напісанай арабскім пісьмом; як вядома, мусульмане заўседы спрабавалі знайсці ў літарах нейкі патаемны сэнс:

кāф – "дастаковы слугам сваім",
хā – "указанне на добрую дарогу",
йā – "сродак для лячэння хвароб",
'айн – "знаўца таямніц",
сāд – "садык"^{*} праведны".

Пасля тэксту тэфсіра ў канцы кнігі перапісчык запісаў: "перакладчык Ур'яша ібн Ісмаіла", – далей дадаў па-циорску, – "у дзвеяноста восьмым годзе ў блаславенны месяц мухарам скончаны ў горадзе Мінску". Яшчэ раз напісаў год паводле гіджры – "1098 (=1686 г.)", потым удакладніў па-арабску: "перапісчык Ур'яша ібн Ісмаіла, імам мусульман горада Мінска..." Пасля гэтай інфармацыі перапісчык размясціў тэкст на цюрскай мове аб пасце ў месяцы рамадан і хадзіц на арабскай мове: «Убачыў ён [Мухаммад] чалавека, які збівае другога па твару, і забараніў яму біць па твару, і сказаў:

«Сапраўды, Аллах Высокі стварыў чалавека па абліччу свайму ... і не змянілася аблічча яго падчас выгнання з раю ў свет».

Далей размешчаны малітвы на цюрскай і арабскай мовах, а таксама наступныя надпісы на цюрскай мове:

«Мая дачка Фаціма нарадзіла ў чацвёрты год у блаславенны месяц мухарам у панядзелак, імя яго Раджаб»;

другі надпіс поўнасцю прачытаць не ўдалося, але ён таксама пачынаецца са слоў «мая дачка Фаціма...», акрамя таго ў ім згадваецца яе прозвішча – «Гальяшовіч».

Апрача прыведзеных запісаў самога перапісчыка тэфсіра імама г. Мінска Ур'яша ібн Ісмаіла, книга захавала запісы сваіх наступных уладальнікаў: нукс на чистым аркушы на пачатку кнігі, а таксама уладальніцкі запіс «па-руску»: "Эти Тапсир пакупил Сиома Сифаревич 1825 году". Гэта тое, што ўдалося прачытаць і разгадаць пры даследванні каштоўнейшай кнігі, але шмат чаго засталося невядомым: перш за ёсё гэта асоба перапісчыка ці, можа, нават перакладчыка тэксту Кур'ана на польскую мову імама г. Мінска Ур'яша ібн Ісмаіла.

Калі старэйши тэфсір з калекцыі Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі з'яўляецца наогул адным са старэйших тэфсіраў літоўскіх татар, якія захаваліся, і змяшчае старэйшую копію перакладу Кур'ана на польскую мову, то «малодшы» тэфсір прадстаўляе апошнюю рукапісную тэфсіру. Як вядома, яны служылі

* Садык – араб. "праведнік"

татарскай дыяспары асноўнай крыніцай знаёмства са зместам Кур'ана да XIX–XX ст., пакуль не былі канчаткова заменены друкаванымі перакладамі [4]. Але ж друкаванымі перакладамі Кур'ана літоўскія татары маглі карыстацца і раней.

У XVIII і XIX стагодзіях у Расіі Кур'ан неаднаразова выдаваўся ў перакладах з еўрапейскіх моў. У 1790 г. быў выдадзены пераклад Кур'ана на рускую мову, які належыў знакамітаму літаратару М. Вяроўкіну, асновай для яго стаў французскі пераклад А. Дзю Рые. Вядома, што гэты пераклад пазней паслужыў крыніцай для верша А.С. Пушкіна «Подражанія Корану». У Санкт-Пецярбургу ў 1792 годзе быў выдадзены пераклад Кур'ана, які быў выкананы А.В. Калмаковым з англійскага перакладу Дж. Сэйла, 1734. У другой палове XIX ст. быў папулярны пераклад Кур'ана К. Нікалаева, які быў зроблены з французскага перакладу А. Казімірскага і вытрымаў 5 выданняў з 1864 па 1901 гады. А ў 1878 г. выйшаў Кур'ан з паралельным арабскім і рускім тэкстам, аўтарам перакладу з арабскай мовы быў Г.С. Саблукоў, настаўнік М.Г. Чарнышевскага. Але найбольш прывычнымі для літоўскіх татар усё ж былі пераклады Кур'ана на польскую мову. Першы такі друкаваны пераклад быў зроблены на аснове французскага перакладу 1782 года, а таксама рукапісных тэфсіраў, па якіх звязралі пераклад. Яго падрыхтавалі яшчэ ў 1828–1829 гадах віленскія філаматы ксёндз Д. Хлявінскі і І. Дамейка для літоўскіх татар і сумесна з імі. Упершыню фрагмент перакладу (*суры 1–7*) быў выдадзены ў 1848 г. ў Познані. Б. Патоцкім, аднак увесь тыраж за выключэннем некалькіх захаваўшыхся экземпляраў быў знішчаны. Гэты ж пераклад, але ўжо цалкам выйшаў ў 1858 г. у Варшаве, пераклад філаматаў быў крыху папраўлены Я. Бучацкім і звераны з французскім перакладам А. Казімірскага 1840 г. [6].

Аднак у літоўскіх татар нават пасля распаўсюджвання друкаваных кніг перавага аддавалася рукапісным: рэлігійныя кнігі, перапісаныя ўручную, лічыліся свяшчэннымі, таму іх вытворчасць працягвалася, прыкладам таго з'яўляецца тэфсір канца XIX ст. з калекцыі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі. Час напісання фрагмента «малодшага» тэфсіра з калекцыі бібліятэкі вызначаны на падставе даследавання паперы, на якой напісаны тэкст. Папера глянцевая з жаўтаватым адценнем і рудаватымі плямамі, што дазваляе аднесці напісанне тэфсіра да канца XIX ст., пацвярджжае гэта меркаванне і арфаграфічныя асаблівасці рукапісу. Тэкст на аркушах 1–63 напісаны адным почыркам чорным і фіялетавым чарнілам (*сінтэтичным фіялетавым чарнілам абведзена рамка на першым аркушы, напісаны назывы трох сур, а таксама абведзены кружкі для абазначэння абавязковых пауз*), аркушы 64–68 пустыя. Тэкст заканчваецца амаль на палове трэцій суры, на 147 аяце, фрагмент так і не быў ніколі пераплецены: няма слядоў прашыўку па карашку. Перапісчык тэфсіра не абмежаваўся тэкстам Кур'ана і яго перакладам, на палях кнігі (*на польскай*

мове арабскімі літарамі) ён змясціў паданне пра Дауда, Талута і Джалута*, а таксама свае заўвагі:

«*Бо казалі, хто не памрэ яйрэям або грэкам, той будзе выратаваны»;*

«*мушрык – гэта той, хто не аднаго Бога хваліць, знаходзіць Богу сябroy-таварышаў».*

Але самым цікавым з'яляеща прыгожае паданне, якое змешчана ў якасці каментарыя да суры 2:250 і паходзіць з біблейскай і каранічнай гісторыі, але і адрозніваеца ад іх:

«*Пра Джалута і Давіда* напісаны: «З Давідам сем братоў было, Давід быў малодшы з іх і сей па воле Божай на камень, камень Давіду кажа: «Вазъмі мяне, буду табе ў дапамогу». Давід узяў, ідзе далей, другі камень кажа: «Вазъмі мяне». Узяў і яго, ідзе далей, трэці камень кажа: «Вазъмі мяне, буду памочнікам, першым прарокам [падказчыкам]». Узяў і яго, прыйшоў да Талута. Ужо сталі супраць Джалута, перад войскам стаяў Давід, кажа братам сваім: «Браты мае, біцца менышымі [сіламі] не мае [сэнсу], таму што ў Джалута войска вельмі вялікае». Пытаеца Давід Талута: «Калі хто заб'е Джалута, што ты дасі таму?» Талут кажа: «Дам дачку і пайцарства». Давід кажа: «Дайце мне панцырь, паспрабую я з ім у імя Бога [схапіцца]. Выйшаў супраць Джалута, на Джалуте было сем панцырай, [ён] кажа Давіду: «Адкуль у цябе сіла, што хочаш са мной біцца?» Давід кажа: «Калі пасвай авечак, прыйши да мяне лей, я ўзяў яго, заціснуў, разадраў яго». Кажа Джалут Давіду: «Удар ты мяне спачатку». Давід узяў камень і ў сэрца ўдарыў, навылёт праз сэрца прашибы, і войска начала біц[ца]. І Джалута забіў, і войска пабіў».*

Такім чынам, два тэфсіры з калекцыі Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі адлюстроўваюць тэндэнцыі, уласцівы ўсім тэфсірам літоўскіх татараў:

перед з'яўленнем перакладу Кур'ана на славянскую мову літоўскія татары карысталіся цюркскім перакладам;

тексты тэфсіраў заставаліся нязменнымі і паходзілі ад аднаго варынта перакладу;

апрача тэксту перакладу тэфсіры літоўскіх татар змяшчалі малітвы і апісанні рэлігійных рытуалаў;

традыцыя перапісвання рэлігійных кніг працягвалася нават і тады, калі з'явіліся друкаваныя пераклады Кур'ана і г. д.

Аднак рукапісы з кнігазбору бібліятэкі маюць і свае асаблівасці:

У старэйшым тэфсіры першая палова тэксту напісаны з перакладам на цюркскую мову, другая – з перакладам на польскую; «малодшы» тэфсір змяшчае арыгінальнае паданне пра Давіда, Джалута і Талута, якое дапаўняе каранічнае.

* У Бібліі – «Давід, Саул, Галіаф».

* У тэксле імя Дауда напісаны ў біблейскай форме – «Давід».

I, нарэшце, у тэфсіры 1686 года захаваліся каштоўныя звесткі пра чалавека, жыццё якога было звязана са стварэннем кнігі – імама горада Мінска Ур'яша ібн Ісмаіла. У тэфсіры застаўся тонкі след яго асобы, жыцця, па якім мы зараз уяўляем харктар і гісторыю народа, якому належыць гэтая кніга. Як ствараў Ур'яш ібн Ісмаіл свой тэфсір паслядоўна, па старонцы, так стваралася гісторыя яго народа з жыцця асобных людзей, быццам тая кніга, і ён – таксама яе старонка.

Алена Щітавец

Літаратура

1. Антонович А.К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система. Вильнюс, 1968. С.19.
2. Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 48.
3. Антонович А.К. Белорусские тексты... С. 99 – 100, 102 – 103.
4. Drozd A. Pimiennictwo Tataryw polsko-litewskich (XVI – XX w.): Zarys problematyki // A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda Pimiennictwo i muhiry Tataryw polsko-litewskich. — Warszawa, 2000. S. 13.
5. Крачковский И.Ю. Предисловие // Коран / Пер. и comment. И. Ю. Крачковского. 2-е изд. М.: Наука, 1986. С. 15 – 17.
Drozd A. Pimiennictwo Tataryw... S. 35, 65.



НАБАЖЭНСТВА ЗА КАСЦЮШКУ Ў МЕНСКАЙ МЯЧЭЦІ

24 сакавіка 2002 г. споўнілася 208 гадоў з пачатку вызвольнага паўстання ў Польшчы, Беларусі і Літве пад кіраўніцтвам Т. Кацсюшкі. Доўга і ўпарты нас прывучалі да таго, што гэта было выключна польскае паустанне. Аднак полымем касцюшкай паўстання былі ахоплены не толькі этнічна польскія землі, але і значная тэрыторыя Беларусі, сучаснай Летувы і частка Латвіі. Сярод актыўных удзельнікаў паўстання знаходзім нямала татараў. Гэта паручнік Аляксандр Ахматовіч камандзір палка Якуб Азулевіч, камандзіры карпусоў генералы Юзаф Беляк і Мустафа Ахматовіч, камандзір палка Аляксандр Улан. Мужнасць і герайзм прайвілі татарскія коннікі з палка Я. Азулевіча і часці генерала Я. Ясінскага пры абароне Варшавы. Страты абаронцаў тут былі велізарныя. Невядомы мусульманін, якому пашанцевала застацца жывым, запісаў на палях свайго хамаіла (малітоўніка), што пры абароне Варшавы «загінула шмат мусульман, адных толькі афіцэраў некалькі дзесяткаў».

Чым жа было гэта паўстанне для беларускіх татар? Якое месца яно павінна заняць у нашай гісторыі? Адказваючы на гэтыя пытанні, можна з упэўненасцю сказаць, што паўстанне 1794 г. – адна з самых трагічных і разам з тым герайчных старонак гісторыі беларускіх татар. Яно пацвердзіла правільны накірунак выпрацоўкі ўласнай нацыянальнай самасвядомасці: падтрымка і дапамога іншым народам у змаганні з тыраніяй і захопамі не выключае, а заўжды ставіць на першае месца змаганне за лепшую долю сваёй краіны.

15 кастрычніка

1817 г. у эміграцыі, у швейцарскім Салюры памёр кіраунік вызвольнага паўстання 1794 г. у Польшчы, Літве і Беларусі Тадэвуш Касцюшкі. Усё насельніцтва Беларусі, розныя рэлігійныя канфесіі ўспрынялі смерць Т.Касцюшкі як страту нацыянальнага героя, сапраўднага палітычнага лідэра. На гэты раз не са зброяй у руках, а з



Драўляная мячэць у Мінску, пабудаваная ў 1599 г.

малітвамі ў храмах людзі ў апошні раз аб'ядналіся вакол Т.Касцюшкі. Зімой і вясной 1818 г. па ўсёй Беларусі, у храмах розных канфесій праводзіліся ўрачыстыя набажэнствы за душу сляўнага Сына Айчыны. Рыхтаваліся яны на сродкі сабраны грамадзянамі. Праводзіліся набажэнствы святарамі бясплатна. На старонках віленскай газеты «Кур'ер віленскі» (невялікая частка выпускаў якой захавалася сёння) быў надрукаваны ліст аб набажэнстве ў мінскай мячэці ў памяць нацыянальнага героя – Т.Касцюшкі. «*2 сакавіка, – паведамляе карэспандэнт газеты, – у Мінску татарскі мула Якуб Здановіч запрасіў у мячэць губернскіх кіраунікоў, чыноўнікаў і грамадзян на пахавальны абрад, прысвечаны памяці Тадэвуша Касцюшкі. Присутныя зварнулі ўвагу на афіцэрскі-ветэранаў Юзафа і Эльяша Юшынскіх, якія змагаліся пад знакамі Касцюшкі ў 1794 г. Шчырасць малітвай пакарыла прысутных.*» Аўтар публікацыі ў «Кур'еры віленскім» шкадуе, што даклад А.Галабурды і пропаведзь паважанага святара, старшыні духоўнага суда І.Камінскага застануцца невядомымі народу. Пропаведзі ж М.Зеновіча, Л.Ашторпа, мулы Я.Здановіча разам з перакладенай малітвой выйшлі ў 1818 г. у Вільні. Але гэтай кнігі няма сёння нават у буйнейшых бібліятэках Беларусі. І вось, на щасце, пры падрыхтоўцы пераклада з польскай мовы «Рысале-і-татар-і-Лех» (*Аповядка пра польскіх татар*) прафесарам Х.Александровічам у адным з шматлікіх каментараў да тэкста «Рысале...», зробленага прафесарам А. Мухлінскім у 1858 г., быў знайдзены арыгінальны тэкст малітвы, прачытаны за душу Тадэвуша Касцюшкі мулы Якубам Здановічам у мінскай мячэці. Прыводзім яе даслоўна на рускай мове з тэкstu «Описание траурной церемонии молитвы за душу Тадеуша Костюшко, совершённой в Минске в марте 1818 г.

Вільно, 1818», змешчанага ў працы А.Мухлінскага «Zdanie sprawy o tatarach litewskich» (Teki Wilenska. 1858, № 5, ss. 40–42).

Молітва за упокой души Т.Костюшко

«Всемогущий Боже наших отцов, Абрагама, Исаака, Иакова и их справедливого поколения, который одним словом сотворил небо и землю со всеми красотами. Ты очертил море границами и закрыл пропасти, заклеймил их страшным именем Твоим, которого боятся все духи и дрожат перед обликом Твоей мощи и величием Твоей хвалы. Никто не может перенести Твоего гнева, которым Ты угрожаешь грешникам; однако удивительно и недосягаемо Твоё милосердие, так как Ты – самый большой господин, добрый, терпеливый и милосердный, вместе с милостью над Твоим творением. Ты, Господь, в соответствии с величием доброты Твоей и милосердия принимаешь страдания и отпускаешь грехи тем, которые согрешили против Тебя... Не осмелюсь, Господь, и не смею поднять глаза и посмотреть на высоту неба через величину моей неправоты. Будучи обременён железными оковами и цепями так, что не могу поднять моей головы, так как делал то, что является злом в Твоих глазах, как тот, кто не выполняет Твоей воли и приказания, а сейчас падаю на колени, прошу Твоей доброты. Согрешил, Господь, согрешил и признаю свою вину, поэтому желаю и прошу отпустить мне, господи, грехи. Отпусти мне и не исключай меня с моими недостатками, не обижайся на века, помня о моём недостатке, не подавляй меня до самых низких мест земли, так как Ты есть Бог наш милостивый, Бог милосердный. Отпусти грехи Т.Костюшко и окажи ему Твою доброту и избавь его как мужчину справедливого в соответствии с Твоим большим милосердием и дай ему место в небесном царстве между своими любимыми душами. Об этом Тебя от души и сердца покорнейше просим. Амин!»

Ібрагім Канапацкі



Кнігі

ШОСТАЯ ПРЫСТУПКА Ў ЛЕСВІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКИХ ТАТАР

Істория – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.

М.Сервантэс.

Несумненна, шостае па ліку выданне матэрыялаў міжнародных навукова-практычных канферэнцый, якія ладзяць нашыя беларускія татары, зойме ў гісторыі і культуры Беларусі і свету сваю прыступку. І не проста прыступку, а досьць яркую, адметную,

самабытную і ўнікальную. Чаму? А ўсё ад таго, што тутака ідзе размова не проста аб сужыці беларускіх татараў у беларускім асяродку, аб веры гэтага тытульнага народа на тэрыторыі Беларусі, а найбольш аб узаемным уплыве розных народаў у такіх сённяшніх дзяржавах, як Беларусь, Літва і Польшча, аб сумесных радасцях і бядотах, перамогах і паражэннях, шчасьці і нядолі...

Назва VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, якая праходзіла 28–29 ліпеня 2000 г. была: «Іслам і умма (абицына) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў». Гэты назоў і атрымала выданне па слядах канферэнцыі (*Мінск, 2001*). А выйшла яно дэякануючы сусветнай арганізацыі «Ісламская місія», Мусульманскому рэлігійнаму аб'яднанню ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускому грамадскому згуртаванню татар «Зікр уль-Кітаб».

Агульную рэдакцыю ўсіх матэрыялаў VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Іслам і умма (абицына) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў» зрабілі знатныя беларускія вучоныя і грамадскія дзеячы, сапраўдныя энтузіясты доктар гістарычных навук, прафесар Леанід Лыч і кандыдат гістарычных навук, дацэнт Ібрагім Канапацкі.

Адразу ж шчыра скажу і напішу, што недзе бачна рука і ўплыў на іх працу, гэта мне так здаецца, буйнейшага беларускага энцыклапедыста, лаўрэата Дзяржаўнай прэмii краіны Якуба (*Якава*) Адамавіча Якубоўскага. Німа зараз яго сярод нас, але вернае, самаадданае і самаахвярнае сэрца гэтага падзвіжніка жыве паміж намі і рухае ўсіх нас у верным і надзеіным напрамку...

Першым ідзе матэрыял арганізатора і вядучага ўсіх гэтых міжнародных навукова-практычных канферэнцый Ібрагіма Барысаўча Канапацкага: «Гістарычныя лёсы татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы». Матэрыял зіхатлівы, бліскучы, жывы, што несумненна, ён будзе доўга ў цэнтры ўвагі і павагі даследчыкаў гэтай праблемы. Вучоны піша: «*Асаблівасць фарміравання нашай супольнасці заключаецца ў тым, што тэрыторыю, дзе гістарычна сканцэнтравалася гэтая народнасць, займала не толькі Беларусь, але і Літва (барэчы пераважна славянскія яе тэрыторыі). Традыцыйныя ж, старыя паселішчы татараў на тэрыторый сучаснай Польшчы ўзніклі ў выніку перасялення на згаданыя землі татар з Вялікага Княства Літоўскага.*

Выбітны вучоны і дзеяч Мухаммад Махмуд з Сірыі абраў тэму: «Мусульманская умма Беларусі в контексте теории и практики Ислама». Ён падкрэслівае: «*Большая часть мусульман Западной Европы не полностью адаптировались в новом обществе, и некоторые из них до сих пор ставят барьеры между собой и обществом, а в Беларуси татары давно адаптировались и не представляют себя иначе, как белорусскими татарами.*

Тэма выступлення знакамітага беларускага вучонага Леаніда Лыча «Культура беларускіх татараў у перыяд Рэчы Паспалітай (1569–1795)». Як заўсёды, гэты знаны даследчык, як гаворыцца, бярэ быка за рогі і амаль поўнасцю сваімі ведамі вычэрпвае тэму. Глыбіня раскрыцця гэтай праблемы прымушае ўсіх нас думаць, думаць, думаць... Думаць не толькі аб тым што было, ёсць і будзе.

Вельмі часта гаспадар Л.Лыч цытуе адну з адметнейшых кніг мінулага стагоддзя – гэта «Гісторыю і культуру беларускіх татараў» І.Б.Канапацкага і А.І.Смоліка.

З веданнем справы вядзе размову аб «Татарских календарных монетах» Шаміль Бекцінеў, а Валеры Мянжынскі расказвае аб «Документах па гісторыі беларускіх татараў у кнігах запісаў Метрыкі ВКЛ (№ 28, 30, 43)».

У зборніку Алена Філатава выступае з артыкулам «Формирование мусульманских приходов в белорусско-литовских губерниях XIX в.». Напрыканцы яна сказала: «... к середине XIX в. в белорусско-литовских губерниях сложилась следующая церковная структура мусульманской конфессии: монарх – департамент исповеданий МВД – Таврическое духовное правление – мусульманский приход».

«Турецкие предприниматели в экономике Минска начала XX века» – гэта даклад вучонага Андрэя Кіштымава.

Фаіз Фаязаў – госьць з Казані, актыўны сябра бальшыні канферэнцый, адoranы паэт, вучоны і журналіст узяў тэмай даследавання «Союз креста и полумесяца». Аб чым яно? Аб нядоўгім жыцці адной ваенна-палітычнай дзеі ў Турцыі, у цэнтры якой аказаўся вялікі польскі паэт Адам Міцкевіч – сын беларускага, літоўскага, ўрэйскага народаў, у крыўі якога цякла і татарская кроў (так лічаць і гавораць некаторыя даследчыкі. – М.М.).

Аўтар гэтых радкоў працягвае цыкл выступленняў сваіх аб вучоных, пісьменніках, дзеячах і іх асабістым стаўленні да Іслама, раней ім было расказана аб Дзяржавіне, Пушкіне, Чаадаеве... На гэты раз быў абрани даклад «Пракляты той, хто запаветаў Кур'ана не чуе. Іван Бунін і Іслам».

Іван Бунін у сваім вершы «Зялёны сцяг» гаворыць:

*И восстанет Ислам, как самумы пустыни,
На священную брань!*

З задавальненнем чытаеца матэрыял Зарыны Канапацкай «Некаторыя пытанні святочна-абрадавай культуры», прыемнае ўражанне пакідае даклад Алі Варановіча «Мораль в Исламе», адно толькі не ўкладаеца ў маёй галаве, што гэты чалавек грэбве беларускай мовай, хоць і нарадзіўся ён на Беларусі. Як заўсёдна, выдатна авалодала тэмай «На артыкулах Яна Якубоўскага» маладая даследчыца Таццяна Хасяневіч.

Мастачка Айша Александровіч узяла «Этические проблемы Ислама в Беларуси», яна ж і выступіла з прадмовай у зборніку «Адзінныя шляхамі», дзе расказала аб усіх трох днях канферэнцыі.

А яшчэ ў гэтым выданні надрукаваны і выступленне Адомаса Асавічуса «Что посеем, то и пожнём» (ён адзначае: «Радостно, что наши небольшой уникальный этнический народ, существующий в Литве вот уже более 600 лет, сумел сохранить самое большое человеческое богатство – нравственность и доверие к себе»), Уладзіміра Серпухава «Навагрудскія татары ў ХХ ст.», Хасеня Александровіча «Некоторые этнические и социальные проблемы белорусско-литовских татар на рубеже тысячелетия».

Апошнім ідзе матэрыял вучонага і энцыклапедыста Юрыя Бажэнава «Татарска-мусульманскай тэматыка на старонках сучасных энцыклапедый Беларусі».

Перагротваю апошнюю старонку вельмі цікавага, пазнавальнага, павучальнага і раздумлівага зборніка і застаеща жаль, туга, смутак, што маё падарожжа па ім скончылася, але наперадзе будуць новыя выданні. Так што сакавітая мае падарожжы працягнуцца. Паклаў зборнік на паліцу і чамусыці ўспомніліся слова Анвары:

Вот тебе два дела, – сделай хоть одно из них,
Коль прославиться делами хочешь пред людьми.
Или то, что сам ты знаешь, передай другим,
Или то, чего не знаешь, от других возьми!

Што ж: прыслушаемся да гэтых разумных слоў, калі яны таксама ідуць ад такога цудадзейнага зборніка «Іслам і умма (абишина) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў».

Міхась Маліноўскі



Паэтычная старонка

Яўген Гучок

Працяг душы (дарога)

Дарогі, дарогі, дарогі...
Пэндзаль Творцы Сусвету
Пакінуў сляды на зямлі...



Дарога да храму
Асабліва за горадам –
Сама ёсць храм.



Любая сцяжына, любая дарога
Хоць трошкі, а ўсё ж
Прыўзнятая над зямлёй.



Над дарогаю неба
Не менш, чым у моры
Ці над вяршынямі гор.



Калі ты крышачку небажыхар –
Ідзеш тады
Дарогаю-нябёсамі.



Дарога – не ўперад
І не назад,
Яна толькі рух бясконцы.



Порам года ўсім, часткам сутак усім
І людзям усім наўкола
Дарога належыць адноўлькава.



Дэве песні спявае дарога:
Адну – пра вечнасць,
Другую – пра небыццё.



І ад голаду
Дарога
Ратуе.



І трава прыдарожная
Таксама лекуе душу
І не дае нам з дарогі збіцца.



Твае і сэрца, і ногі –
Таксама дарогі
Твар.



А бразготкі і забаўкі
Закрываюць дарогі
Твар.



На зямлі, на вадзе, у паветры
Змест дарогі –
Адзін...



Дарога не проста ляжыць на зямлі,
Яна рамантую
Людскія души.



Як кнот, мне дарога свеціць,
Як кнот, які не згарае,
Які ўсё жыщё я падкручваю.



Сэрца тваё —
Гадзіннік дарогі...
Прынамсі, пакуль для цябе.



Ты абяцаеш,
А дарога
Выконвае.



У дарозе
І вецер — мацнейшы, і хлеб — смацнейшы,
І дождж — бясконцы, і сонца — зырчайшае.



Сонца, вецер, дажджы... —
Асноўныя прыбіральщики
На дарогах.



І дарога твая, бы твой верны пёс,
Ля ног твоіх стомленых
Адпачывае.



Дарога не ўхваляе, не асуджае...
Хочаш — ідзі,
А хочаш — вяртайся.



Няма даўжэй на зямлі нічога
І карацей няма,
Чымся зямлі дарогі.



Ад першага кроку па ёй
Дарога – няўенніца
І ты, вядома – няўеннік.



Захоплены надта зямнымі дарогамі
Часта трапляе
У крымінал.



Калі танкі пайшлі па дарозе,
Гэта ўжо
Не дарога.



Чым болей ты фальшивіць будзеш,
Тым больш дарога
Праўду скажа.



Хто нос задзірае перад дарогай,
Тым жа носам
За прыдарожны знак і зачыпіцца.



Напаскудзіць на дарозе –
Напаскудзіць сабе
У душу.



Яшчэ і да таго
Калдобіны і ямы на дарозе,
Каб ты іх зліквідоўваў.



Не надта ўжо чуйны вандроўнік,
І той, бывае нярэдка,
Скіне з дарогі камень.



А як сыйдзеца многа дарог
І як быць у іх паводку не ведаеш –
Сядзі дома.



Крывізна ў дарогі
Не толькі ад хібаў душы,
Але і ад глыбокага раздуму.



Дарога, дарога... –
Праточная
Тэрыторыя.



Няма ў дарогі канца,
Як і няма пачатку...
Дарога – працяг души.



Абвастрающца зрок і слых
На дарозе...
Духоўнай.



Не да магід вядзе дарога;
Яна вядзе туды,
Дзе – дух.



Золата мыюць капальні,
А дарога –
Людзей.



Сцяжыны дзяцінства
І босыя ногі на іх
Праз памяць з сабою вазьму з зямлі.



Дарога – заўсёды свята,
Калі свеціць у сэрцы
Радзіма.



Ніколі не позна
Выбраць сваю дарогу
І ступіць на сцяжыну Бога.




Слаборніцты, гонкі –
Гэта звонку дарогі,
А ў сярэдзіне раздум і Бог.



У ЛОНДАНСКАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ

Напрыканцы лютага мы атрымалі ліст ад нашага супляменніка з Сопата (Польша) Мусы Канапацкага, у якім ён дзеліца сваімі ўражаннямі ад наведвання Англіі па запрашэнню айца Аляксандра Надсана, слыннага рэлігійнага і грамадскага дзеяча, нязменнага дырэктара Беларускай бібліятэکі імя Ф. Скарыны ў Лондане.



Дык вось добры лёс кінуў мяне ў бок беларускага асяроддзя ў Лондане.

22 лістапада ўпершыню апнінуўся ў Англіі і, зразумела, у Беларускай бібліятэцы імя Ф. Скарыны. Тутака вельмі сардэчна прыняў мяне айцец Аляксандр Надсан, чалавек-установа. Змучанага падарожжам са Швейцарыі госця акружыў чуллівай апекай. Такі час мінае маланкава... Кожная гадзіна нясе з сабою штосьці ка-штоўнае, новае. Зараз рыхтуюся да азнямлення з багатым книгаховішчам, з засіллем часопісаў, а вока цешыць... „Ніва”, якую мясцовыя беларусы вельмі цэняць.

Бібліятэка эмануе традыцыйай крывіцкага племені, узбагачае духоўна! Гартаю старонкі розных выданняў, час ад часу натрапляю і на справы маёй этнічнай групы – татараў у Беларусі, Літве, Польшчы. Нічога дзейнага, што цікаўлюся ёю і надалей рыхтуючыся да падсумавання жыццёвага шляху ў выглядзе кнігі („Адным жыццём замала“).

Кожная раніца ў Айцоў Марыянаў пачынаецца малітвамі ў малой святыні. Я ж малюся як мусульманін, паўтараючы слова аль-Фаціхі з першай суры (*раздзела*) Карана. Малітвы вернікаў розных рэлігій – гэта самая сэрцавіна экуменізму! Дык разам хвалім Усіявышняга, адзінага адресата нашых узлётаў душы. А вядзе набажэнства пачэсны айцец Аляксандр.

Дзякуючы яго дабраце быў я ўжо ў Беларускім музеі. Не абмінуў і манускрыптаў беларускіх мусульманаў; айцец Аляксандр вывучае іх, мае працы, у якіх можам пазнаёміцца з гучаннем беларускай мовы перададзенай арабскай графікай. Тэксты, зразумела, рэлігійныя; шматлікія з іх таксама навучальнага характеру. Айцец Аляксандр чытае мне паасобныя фрагменты, уводзіць у свет Ісламу. Назаўсёды застануща ў памяці гэтыя хвіліны, ілюструючы

сівую мінуўшчыну, калі мае адзінаверцы, скажам, з Меншчыны ці Навагрудчыны дзялілі з хрысціянамі той жа лёс.

Тутака рукапісы выдатных творцаў, сярод якіх класік, Якуб Колас і Янка Купала, слуцкія паясы, старэнкія прылады сялянска-га ўжытку, рукадзельныя дываны – усяго я не ў змозе вылічваць.

А бачыў ужо кнігі вучоных шэррагу еўрапейскіх краін на арыгінальных мовах, што сведчыць, як гісторыя і культура беларускай нацыі ўсцяж выклікае зацікаўленасць. З цэлага свету госцяў у Скарэнінскай бібліятэцы даследчыкі, каб узбагачацца ведамі.

Вось з выпадку трыццатігоддзя гэтай установы ў днях 29–30 верасня 2001 года адбылася міжнародная канферэнцыя „Роля беларускай дыяспары ў захаванні і развіцці беларускай культуры”.

Давялося шчасліва пагаварыць з маладымі беларусамі з радзімы – семінарыстамі, будучымі святарамі. Іх разумовыя далягляды, глыбокая духоўнасць, камунікатыўнасць запалонілі мяне.

А пачэсны айцец Аляксандр Надсан сваімі апякунчымі крыламі атуляе ўсіх і ўсё. Нягледзячы на напружаны распарадак дня, шмат часу і мне прысвяціў. Ніколі не знайду слоў, у якіх мог бы выказаць вялікую ўдзячнасць.

Неўзабаве пакідаю гэтае дарагое мне месца, накіроўваюся ў Вільню і Коўна.

Гэтай жа аль-Фаціхай, прашу Тварца, каб сцярог каштоўны астравок беларушчыны ў заходнім свеце, які неацэнныя вартасці роднай традыцыі перадае будучыні.

Муса Канапацкі

Змест

70 ГАДОЎ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ	3
ЯКУБА АДАМАВІЧА ЯКУБОЎСКАГА	3
КУР'АН. Сура чатырнаццатая – Ібрагім <i>Пер. І. Канапаўка</i>	5
ДЗЕЙНАСЦЬ ЯКУБА ЯКУБОЎСКАГА Ў ЛЮСТЭРКУ НАЦЫЯНАЛЬ-	
НА-КУЛЬТУРНАГА АДРАДЖЭННЯ ТАТАРАЎ БЕЛАРУСІ <i>Л. Лыч</i>	8
ДА 70-ГОДДЗЯ ЯКУБА АДАМАВІЧА ЯКУБОЎСКАГА <i>Т. Якубоўская</i>	21
МОЙ СТАРЭЙШЫ СЯБРА – ЭНЦЫКЛАПЕДЫСТ	
ЯКУБ АДАМАВІЧ ЯКУБОЎСКІ <i>І. Афнагель</i>	31
«... ПРАЦА – ГЭТА И ЁСЦЬ ЗАДАВАЛЬНЕННЕ» <i>М. Маліноўскі</i>	34
СЯМ'Я ЯКУБОЎСКІХ	
НА РАЗДАРОЖЖЫ XX СТАГОДДЗЯ <i>А. Якубоўскі</i>	36
ЛІСТ ДА Я. ЯКУБОЎСКАГА <i>А. Цыркуной</i>	39
ЯК СВЯТЛО И ЯК СУСВЕТ <i>Р. Александровіч</i>	41
БЕЛАРУСКІЯ ТАТАРЫ <i>Р. Барадулін</i>	42
БЫЎ СВЯТЛОМ ЁН ГАЮЧЫМ <i>В. Жуковіч</i>	43
МЫ З ИМАНАМ ЖЫВЁМ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ <i>Я. Якубоўскі</i>	43
МЫ С ИМАНОМ ЖИВЁМ НА ЗЕМЛЕ БЕЛАРУСИ	
<i>Пер. Л. Ажгиревич</i>	44
МЫ З ИМАНАМ ЖЫВЁМ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ — БИЗЛЕР ИМАН	
ИЛЕЙ БЕЛОРУСИЕ ОПРАГЪЫВДА ЯШАЙМЫЗ <i>Пер. І. Меметава</i>	45
Я ТАК ДУМАЮ <i>Я. Якубоўскі</i>	46
МНЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА	
О ТРАГЕДИИ КРЫМСКИХ ТАТАР <i>Я. Якубовский, Е. Гучок</i>	47
ЗАПАВЕТ СТАРОГА ТАТАРЫНА <i>Я. Якубоўскі</i>	51
ЗАБЫТИЕ ИМЕНА.	
Х.М. ЯКУБОВСКИЙ И ДРУГИЕ <i>Х. Александровіч</i>	52
ГЛИНСКИЕ-МАМАЕВИЧИ <i>Фаиз Фаязов</i>	57
ТЭФСІРЫ З КАЛЕКЦЫІ ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ	
БІБЛІЯТЭКІ НАН БЕЛАРУСІ <i>А. Цітавец</i>	63
НАБАЖЭНСТВА ЗА КАСЦЮШКУ Ў МЕНСКАЙ МЯЧЭЦІ	
<i>І. Канапаўка</i>	68
ШОСТАЯ ПРЫСТУПКА Ў ЛЕСВІЦЫ	
ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКІХ ТАТАР <i>М. Маліноўскі</i>	70
ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА	
У ЛОНДАНСКАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ <i>Муса Канапаўка</i>	78